

Горад Святога Губерта



Выпуск IX

Гродна 2014

УДК 719.025.4 (476.6–25) (082)
ББК 79.0 (4Бел)я43
Г67

Выдаецца пры ўдзеле Таварыства Беларускай школы і
Беларускага гістарычнага таварыства

Рэдкалегія

Іна Соркіна, канд. гіст. навук (Гродна) — рэдактар
Алесь Смальянчук, доктар гіст. навук, намеснік рэдактара (Гродна)
Алесь Краўцэвіч, доктар гіст. навук (Гродна)
Андрэй Чарнякевіч, кандыдат гіст. навук (Гродна)
Ян Ежы Мілеўскі, PhD (Беласток)
Рімантас Мікніс, PhD (Вільня)

У афармленні вокладкі выкарыстаны малюнак Алеся Сурава (Гродна)

Горад Святога Губерта: альманах лакальнай гісторыі. Выпуск 9 (2014) / рэдкал. І.Соркіна [і інш.]. — Гродна, 2014. — 32 іл. — 175 с. — (Гарадзенская бібліятэка).

Чарговы выпуск альманаха змяшчае матэрыялы па розных праблемах гісторыі Гродна і Гродзеншчыны. Сярод тэмаў нумару: паліцэйскі нагляд у горадзе над Нёманам у першай палове XIX ст., «сімвалічнае прысваенне» гарадской прасторы «заходнерускімі» дзеячамі 60-х гадоў XIX ст., архітэктурна-планіровачныя змены ў міжваенным Гродна, гродзенскі водгук маскоўскай «справы лекараў» і іншыя праявы дзяржаўнага антысемітызму ў Савецкай Беларусі канца 1940-х — пачатку 1950-х гг., лёс праваслаўнай і каталіцкай царквы на Гродзеншчыне ў 1944 — 1964 гг. ды іншыя. Упершыню друкуюцца гімназічныя атэсты Івана і Антона Луцкевічаў.

Разлічаны на шырокае кола чытачоў.

УДК 719.025.4 (476.6–25) (082)
ББК 79.0 (4Бел)я43
Г67

© Афармленне Іван Паўлёнак, 2014
© Беларускае гістарычнае таварыства, 2014

Прадмова

Дзявяты выпуск альманаха лакальнай гісторыі «Горад Святога Губерта» працягвае вырашэнне задачы аднаўлення гістарычнай панарамы горада, падзеленага Кронанам. Выданне змяшчае разнастайныя матэрыялы аб невядомых і малавядомых старонках гісторыі нашага горада і рэгіёна.

У традыцыйнай рубрыцы «Рэканструкцыя і памяць» публікуецца даследаванне кандыдата гістарычных навук *Андрэя Чарнякевіча*, прысвечанае архітэктурна-планіровачным зменам ў міжваенным Гродна (1919 — 1939 гг.). Аўтар дзеліцца цікавымі фактамі і цытатамі, выяўленымі ім у архіўных зборах і тагачасным перыядычным друку, а таксама сваімі разважаннямі, якія паказваюць спробу рэалізацыі польскімі ўладамі праекта па «гвалтоўнай эстэтызацыі» з мэтай «нацыяналізацыі» горада, пераўтварэнню яго ў тыпова правінцыйны горад Польшчы.

Сцяпан Стурэйка ў рамках культурнай антрапалогіі даследуе ролю спадчыны ў паўсядзённым жыцці жыхароў Гродна. З дапамогай навуковай літаратуры і ўласнага апытання сённяшніх актывістаў руху за абарону спадчыны Гродна ён аналізуе экспертны і абывацельскі пагляды на спадчыну, шукае адказ на пытанне: ці пераадольнае непаразуменне?

Дзякуючы *Таццяне Касатай* працягваем публікацыю ўспамінаў сталых жыхароў нашага горада — Марцінчык Кацярыны Іванаўны (1919 г.н.), жонкі беларускага грамадска-палітычнага дзеяча ў Заходняй Беларусі, доктара, публіцыста Мікалая Міхайлавіча Марцінчыка; а таксама Сальвесюка Казіміра Якубавіча (1922 г.н.), які дзеліцца ўспамінамі пра даваенны час (у тым ліку пра габрэйскі пагром 1935 г.) і перыяд Другой сусветнай вайны.

У рубрыцы «Крыніцы» публікуем новыя знаходкі і інтэрпрэтацыі гістарычных крыніц.

Андрэй Ціхаміраў падрыхтаваў да друку і даў цікавую інтэрпрэтацыю «Гродзенскім лістам» Рыгора Кулжынскага, якія былі апублікаваныя ў двух нумарах «Вестника западной России» за 1865–1866 гг.

і з'яўляюцца цікавым прыкладам «сімвалічнага прысваення» гарадской прасторы «заходнерускімі» дзеячамі 60-х гадоў XIX ст.

Упершыню (!) друкуюцца гімназічныя атэстаты знакавых постацей беларускага нацыянальнага руху першай трэці XX ст. Івана і Антона Луцкевічаў (выяўленыя ў Літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве і падрыхтаваныя да друку *Аляксандрам Радзюком*).

Найцікавейшыя звесткі з гісторыі горада і ўсяго Беларуска-Літоўскага краю першай паловы XIX ст. — спіс і біяграфы асоб, што знаходзіліся пад паліцэйскім наглядом у горадзе над Нёманам з 1826 па 1859 гады, складзены кандыдатам гістарычных навук *Аляксандрам Радзюком* на аснове архіўных дакументаў. Сярод іх ёсць такія імёны як прафесар Віленскага ўніверсітэта Ігнат Анацэвіч, які выступіў з шэрагам выкрыццяў супраць адміністрацыі гэтай навучальнай установы, і які быў адным з натхняльнікаў студэнцтва ў справе асветніцкага руху філаматаў і філарэтаў; палкоўнік Ігнат Янкоўскі, які як Дж. Байран і прыкладна ў тыя ж гады дапамагаў грэчаскаму народу ў яго змаганні за незалежнасць; Пётр Цэхановіч, сябра Аляксандра Герцэна; акцёры, урачы, навучэнцы і многія іншыя.

У даследаванні *Любові Зорынай* на аснове дакументальных матэрыялаў Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці паказаны трагічны лёс праваслаўнай і каталіцкай царквы, у тым ліку рэпрэсіі супраць святароў на Гродзеншчыне ў 1944 — 1964 гадах. *Фелікс Акерман* (PhD) на прыкладзе Гродна раскрывае рэгіянальныя водгукі маскоўскай «справы лекараў» і іншыя праявы дзяржаўнага антысемітызму ў Савецкай Беларусі канца 1940-х — пачатку 1950-х гг.

Тэма, узнятая ў даследаванні Ф.Акермана, знаходзіць таксама змястоўнае і вобразнае адлюстраванне ў нарысе доктара гістарычных навук *Барыса Клейна* «Допрос 1953 года», напісаным як на аснове ўласных успамінах аўтара (допыт па «справе лекараў» бацькі аўтара — Самуіла Клейна — адбываўся ў яго прысутнасці), так і вынікаў даследавання, праведзенага на аснове амерыканскіх першакрыніц. Звяртаю асаблівую ўвагу шанюных чытачоў на выніковую заўвагу ў нарысе Б. Клейна, якая выклікае роздум пра сучасны стан нашага грамадства: «К сожалению, конца той истории не видно. Мало того: сталинисты настаивают, что взяли у времени реванш. Надеюсь, их в этом разубедят. Увы, скорее всего, без моего участия».

Рубрыка «У дапамогу настаўніку» змяшчае тэкст доктара гістарычных навук *Алеся Смаленчука*, які прысвечаны вуснай гісторыі як

накірунку гістарычных даследаванняў і магчымасцям яго выкарыстоўвання ў працы школьных настаўнікаў. Паказваецца, што вусная гісторыя з'яўляецца надзвычай эфектыўным спосабам творчага падыходу да выкладання, сродкам «ажыўлення» мінуўшчыны, дазваляе непасрэдна дакрануцца да мінуўшчыны. У дадатках прапануюцца ва-рыянты апытальнікаў па тэмах «1939 год у вусных успамінах жыхароў Беларусі» і «Беларусь у Другой сусветнай вайне. 1939 — 1945».

Завяршаюць дадзены выпуск альманаха анатацыі новых выданняў — працы Сяргея Токця і Мікалая Дзелянкоўскага «*Скідзель і ваколіцы. Жывая гісторыя*» (Мінск, 2013) і напісанай калектывам аўтараў кнігі з серыі «Гарадзенская бібліятэка»: «*Гародня X — XX ст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам*» (Гародня, 2014).

Спадзяёмся, што чарговы выпуск альманаха «Горад Святога Губерта» паспрыяе здзяйсненню нашай агульнай мары — фарміраванню і ўзмацненню ў гарадзенцаў пачуцця гонару і годнасці, набыццю большага аптымізму, надзеі і веры ў тое, што Гародня/Гарадня/Гродна стане горадам свабодных людзей! Хоць бы ў сілу агульнагістарычнага закона свабоды (рух ад несвабоды да свабоды, ад свабоды меншай, да свабоды большай).

Іна Соркіна

Рэканструкцыя і памяць

Андрэй Чарнякевіч,
кандыдат гістарычных навук
(Гродна–Познань)

«Гвалтоўная эстэтызацыя»: архітэктурна-планіровачныя змены ў міжваенным Гродна. 1919 — 1939 гг.

«Калі нехта жадае пазбавіцца ад вельмі яму несімпатэчнай асобы, — пісала на пачатак 1920-х гадоў адна з гарадзенскіх газет, — дык няхай смела адпраўляе яе ў Гродна.... Мы амаль упэўнены — гэтым ён дасягне сваёй мэты... Хаджэнне па нашым тратуарам адносіцца да рэчаў вельмі небяспечных для жыцця. Той жа, хто здолее без здарэнняў прайсці па галоўным вуліцам Ажэшка і Дамініканскай, можа смела аднесці сабе да шчасліўчыкаў...»¹. Уздагон газета прыводзіла гісторыю пра пэўную паню Амелію, якая прыехала ў Гродна з мэтай пазнаёміцца з яе гістарычнымі помнікамі. Аднак, на пераправе яна паслізнулася і праз паламання поручні... трапіла наўпрост на пакрыты лёдам Нёман. Што праўда, з самой жанчынай нічога не сталася, аднак, пасля падобнага здарэння яна адмовілася заставацца ў горадзе на даўжэйшы час. «Добрае ж уражанне будзе ў свеце пра Гродна? — Задавалася рыгарычным пытаннем газета, пасля чаго падвозіла выснову. — Нездарма, напэўна, нават некаторыя еўрапейскія дыпламаты за мяжой лічаць, што яно ляжыць далёка ў глыб Расіі»².

Падобнае атаясамленне заняпаду гарадской гаспадаркі з прыналежнасцю да іншага культурнага тыпа сталася характэрнай прыкметай міжваеннага Гродна. Упершыню ў гісторыі горада быў рэалізаваны праект па свядомым стварэнні пэўнай культурна-эстэтычнай мадэлі, якая б адпавядала нацыянальна-дзяржаўнай прыналежнасці.

¹ «Dziennik Grodzieński». 6.2.1922. № 1. Str. 5.

² «Dziennik Grodzieński». 18.2.1922. № 3. Str. 3.



**Панарама горада з мастом праз Нёман.
Фота з калекцыі Фелікса Варашыльскага.**

Фактычна, барацьба за мадэрнізацыю Гродна сталася ўласна змаганнем за польскі «Grodna».

Стварэнне польскай мадэлі горада на фоне шматкультурнага, поліэтнічнага і вельмі сацыяльна стракатага Гродна адбывалася паступова. Значную ролю ў гэтых пераўтварэннях меў адыграць будаўнічы аддзел гродзенскага магістрата. Першапачаткова ён быў пры тэхнічным аддзеле, але разам з развіццём гарадской гаспадаркі быў выдзелены ў асобную адміністрацыйную адзінку. Аддзел займаўся правядзеннем будаўнічых прац, зацвярджэннем праектаў, выдачай дазваляў на будоўлю, утрыманнем бетоннага завода ў горадзе, рэгуляцыяй гарадскіх вуліц і плошчаў ды аховай помнікаў архітэктуры³.

Як мы ўжо не аднойчы адзначалі, самі змены ў абліччы горада былі прасякнуты глыбокім сімвалізмам. Гарадзенская газета «Czyp Młodych» у артыкуле «Напамін аб сумным мінулым» адзначала з задавальненнем: «З кожным днём знікае адна за другой «расейская» камяніца з вуліц Гродна. Горад набывае зусім іншы выгляд. Знікае напамін пра сумнае мінулае. Аднак, мы добра ўсведамляем, што разам

³ Казак Т. Дакументы магістрата г. Гродна 1919 — 1939 гг. у фондах Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці // Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV — XX ст. Гародня, 2009. С. 361.

з выглядам камяніц, на жаль, не знікаюць і не змяняюцца ўсе сляды па часах «вешальнікаў»...»⁴. Эклектыка часоў Расійскай імперыі, як, напрыклад, пажарная каланча ў цэнтры горада, зараз успрымалася, як нешта чужое для Гродна. Нават, Юзаф Ядкоўскі, адзін з вялікіх аматараў гродзенскай старажытнасці, пісаў: «Калі б знайшоўся нехта, хто б меў уладу і сродкі, як Мусаліні ў Рыме, дзе руйнуюцца цэлыя кварталы прыгожых домікаў, з тым, каб вярнуць страчаную спадчыну былога Рыма, з цэнтральнай плошчы Гродна адчыніліся б цудоўныя перспектывы»⁵.

Паступова горад набывае рысы тыповага «крэсовага» горада. Своеасаблівай прыкметай польскага Гродна становіцца архітэктурны стыль канструктыўызм⁶. Цікава, што яшчэ сябра таварыства аматараў горада Гродна (Towarzystwo miłośników m. Grodno), ветэрынарны лекар Вінцэнт Леановіч на адным з паседжанняў таварыства выступіў з ідэяй выпрацаваць пэўны тып будоўлі, які б адпавядаў рысам і гістарычнаму тыпу самаго горада, дзеля ягонай разбудовы ў недалёкім будучым⁷. Яшчэ адной новай з’явай стала комплекснае будаўніцтва жылых кварталаў па сацыяльна-прафесійнай прыкмеце. За дастаткова кароткі час паўстаюць новыя раёны для вайсковых, чыноўнікаў, настаўнікаў, а, нават, беспрацоўных⁸! Адначасова, адбываліся змены ў характары самаго жылга. Сярод іншага, гарадская рада разглядала пытанне пра будаўніцтва чатырох жылых дамоў на трыццаць кватэр кожны па праекту гарадскога архітэктара Яна Захажэўскага па вул. Нова-Артиллерийскай. Кватэры планаваліся адна— і двухпакаёвыя, з прыбіральняй, кухняй і ваннай⁹. У выніку, у Гродна адбываецца сапраўдны «будаўнічы бум». Хрысціянская фракцыя гарадской рады нават была вымушана выступіць з асобнай інтэрпеляцыяй адносна

⁴ «Czyn Młodych». 18.09.1938. № 1. Str. 3.

⁵ J. Jodkowski. Śródmieście Grodzieńskie dawne a jutrzejsze. Grodno, 1930. — Osobne odbicie z Nowego Dziennika Kresowego. S. 4.

⁶ Жылыя дамы ў стылі канструктыўызму — захаваліся па вуліцах Батанічнай, Чкалава, Астроўскага, 17 верасня і інш.. Найбольш значнымі пабудовамі канструктыўызму ў горадзе сталі «Дом Стральца» (вядомы зараз, як Дом афіцэраў) і Польскі банк (зараз Нацбанк па вуліцы Карбышава) // Renikowa W. Grodno w dwudziestolecie międzywojennym // Grodno i Wołkowysk w II Rzeczypospolitej: informator wystawy lipiec–październik 2001. Pelplin–Gdańsk, 2001. S. 19.

⁷ Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці (ДАГВ) Ф. 46, воп. 1, спр. 188, арк 43.

⁸ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 281, арк. 38 зв.–39.

⁹ ДАГВ. Ф. 46, воп., спр. 18, арк. 39–39 зв.

таго, што гарадскія будаўнічыя службы занялі пад працы ўсе мясцовыя скверы ў цэнтры горада¹⁰.

Разам з ростам горада з'яўляліся і новыя патрэбнасці. Пашырэнне колькасці аўтамабіляў ды з'яўленне грамадскага аўтатранспарту ў горадзе выклікалі патрэбу ў вызначэнні месцаў аўтастаянак¹¹. Адначасова з модаю на лецішча магістратам быў створаны камітэт па арганізацыі Таварыства заградных агародаў (Komitet Organizacyjny T-wa Ogródków Działkowych)¹². Гродзенскі стараста звярнуўся да магістрата з патрабаваннем вызначыць і падрыхтаваць пляж на Нёмане¹³. Была нават створана асобная камісія па пытанні пераносу гарадскіх могілак¹⁴!

Яшчэ адной прыкметай часоў Расійскай імперыі была адсутнасць гарадской каналізацыі. «Гродна зялёны — але смярдзіць» — адна з найбольш распаўсюджаных прымавак таго часу¹⁵. Часткова, аднак, гэтая праблема вырашалася коштам вялікіх прадпрыемстваў¹⁶. У выніку, за два гады было пакладзена больш за пяць тысяч км розных каналізацыйных каналаў. Сам пачатак карыстання гарадской каналізацыяй быў прызначаны на 1 студзеня 1937 г.¹⁷.

Асабліва цікавымі, і не толькі з пункту гледжання развіцця гарадской прасторы, выглядаюць гісторыя футбольнага стадыёна яўрэйскага спартовага таварыства «Макабі» ды справа пераносу г.зв. Рыбнага рынка. Пытанне аб выдзяленні плошчы пад спартовую пляцоўку для розных грамадскіх таварыстваў Гродна абмяркоўвалася на паседжанні магістрата яшчэ ў красавіку 1927 г., пад час планавання гарадскога бюджэту. Яшчэ тады высветлілася некалькі галоўных напрамкаў — гэта фінансаванне праз гарадскі бюджэт таварыства «Макабі», ці падтрымка Камітэта фізічнага выхавання, якому Магістрат вызначыў, між іншым, велатрэк пры вул. Станіславоўскай. Віцэ-прэзідэнт Гродна Стэфан Цыдзік наогул высунуў прапанову, каб у сувязі з адсутнасцю свабодных пляцаў, прыватным таварыствам іх не выдзяляць, а ўсе

¹⁰ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 285, арк. 24 зв.

¹¹ ДАГВ. Ф. 17, воп. 1, спр. 200, арк. 192.

¹² ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 19, арк. 23.

¹³ ДАГВ. Ф. 17, воп. 1, спр. 200, арк. 117.

¹⁴ ДАГВ. Ф. 46. Воп. 1. Спр. 285. Арк. 52–52 зв.

¹⁵ «Słowo». 13.07.1939. № 190. Str. 3.

¹⁶ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 285, арк. 55.

¹⁷ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 284, арк. 95 зв.

ўжо існуючыя дазволы — адклікаць. У выніку Магістрат зацвердзіў перадаць таварыству «Макабі» пляцоўку пад стадыён каля кафлярні Станіславава («Пся Горка» — ?) і адначасова захаваць у бюджэце квоту ў 2802 злотых на ўтрыманне трэка для Камітэта фізічнага выхавання¹⁸.

Тады ў ліпені 1930 г. «Макабі» звярнулася да Магістрата з просьбаю аб набыцці зямельнага ўчастка па вуліцы Ажэшка. Магістрат просьбу падтрымаў. Таварыства выкарыстала гэты надзел пад дзіцячую пляцоўку, плануючы ў будучым збудаваць тут футбольны стадыён. Супраць гэтага выступіў *пробаиш* праваслаўнага кафедральнага сабора, які знаходзіўся побач, маючы на ўвазе, што спартовыя мерапрыемствы будуць перашкаджаць службе. Хаця Магістрат царкоўную скаргу і адхіліў, аднак само Таварыства вырашыла шукаць іншае месца пад стадыён. Першапачаткова горад прапанаваў яму пляц каля г.зв. «Паляўнічай горкі», аднак «Макабі» вымушана было адмовіцца, патлумачыўшы гэта не адпаведнаю формаю самога месца. Наступным быў участак па вул. Нарутовіча — на месцы, дзе было запланавана раней будова гарадской школы. Пасля чарговай змены, новае месца пад стадыён было вызначана па Грандзіцкай шашы насупраць Калоніі паштовых служачых. Дамова, аднак, не была зацверджана Беластоцкім *ужэндам* ваяводскім па прычыне, як адзначалася, фінансавай немэтазгоднасці¹⁹. На 1937 г. спартовая пляцоўка яўрэйскага спартова-гімнастычнага таварыства «Макабі» знаходзілася ў двары г.зв. «*Батарувкі*» (характэрна, што яшчэ ў жніўні 1927 г. Гарадская Рада адхіліла зварот Польскай Мацежы школьнай адносна перадачы ёй спартовага пляца, які знаходзіўся ва ўладанні клуба «Cresovia», па той прычыне, што дзель гэтага не было ніякіх падстаў)²⁰.

Галоўная спрэчка вакол пераносу Рыбнага рынка на вул. Вызвалення побач з г.зв. Мясным рынкам тычылася суадносін паміж эстэтычным выглядам ды санітарнымі нормамі — з аднаго боку, ды эканамічнымі інтарэсамі часткі мясцовага насельніцтва — з іншага. Яшчэ ў 1928 г. на паседжанні Гарадской Рады прагучалі словы аб патрэбе будаўніцтва маста на Каложу ды Завершчызну, праект якога распрацоўваўся яшчэ пад час расійскай рэгуляцыі горада. Яўрэйскія Радныя — Троп-Крынскі, Гітлер — згаджаючыся з патрэбаю паляпшэння ўмоваў гандлю, прапаноўвалі зрабіць навесы на старым месцы.

¹⁸ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 3, арк. 31–31 зв.

¹⁹ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 199, арк. 3, 5, 17.

²⁰ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 3, арк. 73.



Рыбны рынак. Фота з калекцыі Ф.Варашыльскага.

На рукі Гарадской Рады быў перададзены Мемарыял, падпісаны 136 гандлярамі ды навакольнымі жыхарамі, якія выступалі супраць пераносу Рыбнага рынку. На гэта віцэ-прэзідэнт К.Лашкевіч адзначаў, што: «Гэтыя некалькі дзясяткаў подпісаў супраць пераносу рынку разам з подпісамі членаў іх сямей не ў стане затрымаць развіццё горада і перашкодзіць у ягоным добраўпарадкаванні...». У выніку, аднак, Рада большасцю галасоў падтрымала рашэнне пра будоўлю навесаў на старым месцы²¹ (дарэчы, на 1938 г. Гарадская Рада запланавала «урэгуляванне» яшчэ аднаго — Грандзіцкага рынку²²).


Прыярытэты ў развіцці Гродна, зазвычай, высвятляліся пад час дэбатаў вакол гарадскога бюджэту. Гэтак, пад час абмеркавання бюджэтных выдаткаў на 1928–1929 гг. было вырашана павялічыць фінансаванне на рамонт мастоў па вул. Віленскай і Рэзніцкай, «splantowanie rochulości» па вул. Падгорнай і каля Пажарнай каланчы, правядзенне памераў гарадскіх тэрыторый (выдаткі павінны былі складаць 20 тысяч злотых — амаль трэцяя частка ад усіх г.зв. «надзвычайных» выдаткаў), рамонт тратуараў па вул. Дамініканскай, будаўніцтва навесаў

²¹ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 4, арк. 130, 136 зв. — 137.

²² ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 285, арк. 11.



Даліна р. Гараднічанкі. Фота з калекцыі Ф. Варашыльскага.



Мост праз р. Гараднічанку. Фота з калекцыі Ф. Варашыльскага.

на Рыбным рынку ды ўпарадкаванне пляжа. Скарацілі затое выдаткі на будову маста над ручаём Юрыдыка па вул. Крэсовая–Пушкінская, укладанне новых брукі па вул. Кашаровай ды на ўскрайку горада²³.

Выступаючы пры абмеркаванні пытання пра паляпшэнне гарадскіх фінансаў прэзідэнт Р. Савіцкі меў сказаць: «...Калі ж гаворка ідзе пра горад Гродна, дык знаходзіцца ён у вельмі цяжкім становішчы. Магчымасці нашага бюджэту з'яўляюцца нязмерна меншымі за рэальныя патрэбы. Мы маем 43,34% незабрукаваных і неўпарадкаваных вуліц ды 54,4% рынкавых пляцаў. У высокай ступені адчуваем недахоп школьных будынкаў, а цяснота шпітальных памяшканняў пры існуючым наплыве гэтак вялікая, што хворых прыходзіцца часамі класці ўпрост на калідорах. Стан гандлёвых пляцаў кепскі, а на будоўлю няхай і сціплага гандлёвага павільёна горад не мае ніякіх фондаў. Велізарная існуе патрэба ў лазні–купальні. Распачатая будова каналізацыі і разбудова водаправоду ідзе далей усё больш павольна з прычыны выдзялення на наступны будаўнічы перыяд меншых квотаў... На будаўніцтва жылля ў Краёвым гаспадарчым банку ў Гродна не прызначана ніякіх крэдытаў. Яшчэ больш гэты стан ускладняе абавязак ўладкавання беспрацоўных — каля 3200 чалавек²⁴.

Затое, пад час дыскусіі над гарадскім бюджэтам у сярэдзіне 1930–х г. адным з галоўных пытанняў, фактычна, стала будова «Doma Strzelca» (гэтая, яшчэ не паўсталая ўстанова, ужо насіла на той момант імя генерала Рыдз–Сміглы). У маі 1935 г. Рамуальд Палуян прапанаваў асігнаваць заплававаны крэдыт на будоўлю Дома ў памеры 33 тыс. злотых на пагашэнне гарадскога дэфіцыту. Сярод выступаючых, якія аспрэчвалі заяву прадстаўніка гарадзенскай хадэцы, быў і прэзідэнт Гродна Віктар Міскы. Ён падкрэсліў, што крэдыт на «Dom Strzelca» мае дачыненне да выхавання будучых абаронцаў айчыны, таму нельга разглядаць гэтае пытанне выключна ўтылітарна. Акрамя таго, «Dom Strzelca» мае супрацьгазавы прытулак —на 550 асобаў коштам 40 тысяч злотых, а на самаўрадзе таксама ляжыць абавязак падрыхтаваць насельніцтва да падобнай небяспекі²⁵.

У маі 1936 г. пад час абмеркавання бюджэту радны Рамуальд Палуян прапанаваў выкрасліць субсідыю ў памеры 5 тыс. злотых на будоўлю «Doma Strzelca», а замест гэтага асігнаваць гэтую суму на

²³ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 4, арк. 158.

²⁴ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 285, арк. 110 зв.

²⁵ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 284, арк. 22.

дапамогу найбольш беднай часткі жыхароў. У адказ радны Канстанцін Тарлікоўскі (Terlikowski) выказаў вялікі жаль, з якім прыходзіцца чуць прапанову папярэдняга выступоўцы. «У той час, калі, — дадаў ён, — навокал і паўсюль чуваць лязг зброі, а суседнія краіны ўзмацняюцца кожным коштам, мы таксама павінны быць падрыхтаваны. Наша моладзь павінна быць прыстасавана да абароны краю, і справа гэтая павінна стаць першаснай патрэбай кожнага грамадзяніна. У момант, калі складкі на будоўлю «Doma Strzelca» прыходзяць з усіх бакоў вайсковага вокруга, тым больш сярод дабрачынцаў ня можа не быць Гродна, у якім гэты дом будуюцца... Сучасны гэты будынак стане сапраўдным упрыгожваннем горада»...²⁶!



Дом Стральца. 1930–я гг.

Паступова з вырашэннем галоўных праблемаў у развіцці гарадской прасторы, паўстае пытанне яе «эстэтызацыі». У бюджэце Гродна на 1931 г. прадугледжвалася 150 злотых на ўзнагароду за найлепшае ўпрыгожванне дома кветкамі²⁷. У канцы 1936 г. Гарадская Рада паставіла асігнаваць 1.200 злотых на рамонт гадзінніка на фарным касцёле, які не працаваў з часоў вайны (некаторыя з частак механізма наогул зніклі, а самім рамонтам павінна была заняцца фірма «Mięśowicz»

²⁶ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 285, арк. 32 зв.— 33.

²⁷ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 18, арк. 64.

з Кросна)²⁸. Падобныя захады набывалі асаблівую актуальнасць напярэдадні візіту ў горад кіраўніцтва краіны. У сувязі з краёвай выставай у Познані і прыездам замежных гасцей, якія маглі адведаць і іншыя гарады, Беластоцкі ваявода ў маі 1929 г. разаслаў цыркуляр да старостваў — у тым ліку і ў Гродна, у якім загадваў прывесці ўсе дамы і плошчы ўздоўж шашэйных і чыгуначных дарог да «эстэтычнага выгляду»: фасады памалываць фарбаю ці пабяліць, а плошчы — «фарбаю неяскаравага колеру»²⁹. На маючы адбыцца візіт прэзідэнта ў Гродна ў канцы кастрычніка 1929 г. на рагу вуліц Брыгіцкай і плошчы Баторага была пабудавана спецыяльная святочная брама, якая абыйшлася гораду ў 361, 31 злоты³⁰. 13 мая 1930 г., у сувязі з маючым адбыцца візітам прэзідэнта Польшчы, Магістрат Гродна вырашыў тэрмінова пералажыць брукаванку па вул. Маставой, Брыгіцкай, Ажэшка, плошчы Баторыя, Ласасянскай, Дамініканскай, ды правесці рамонтныя працы па вул. Назарацянскай, Баніфратэрскай, Бернардынскай і завулку да галоўнай Сінагогі. Акрамя таго, прадугледжваўся рамонт фасадаў Ратушы, Магістрата ды г.зв. Старых казармаў³¹. Так як прэзідэнт меўся спыніцца на старым замку, Магістрат вырашыў выдзеліць дадатковыя 5 тысяч злотых (з агульнага рахунка на 28 тысяч) на яго рамонт³².

У сувязі з гэтым гродзенская газета «Wieczorny kurier Grodzieński», адзначаючы вялікія змены ў лепшы бок, якія адбыліся з нагоды святкавання юбілея Баторага, жалілася: «шкада толькі, што Гродна было сядзібаю толькі аднаго караля — у сувязі з чым у нас каралеўскія святы адбываюцца не так часта, інакш мы таксама маглі б стаць падобнымі да сталічных гарадоў»³³.

Гэтыя вонкавыя змены не пакідалі абыякавымі знешняга назіральніка. Гэтак, Казімір Лечыцкі, вярнуўшыся з адкрыцця помніка Э. Ажэшка і які не бачыў Гродна апошнія шэсць год, з захапленнем і, нават, залішнім патасам пісаў ў віленскім «Słowie»: «...Змены вялікія, якія выклікаюць здзіўленне. Прыбыло шмат школаў, арганізацый, крамак, таварыстваў ды кнігарняў. Асфальту яшчэ няма, але тратуары ўжо абудаваны. Рэгулююцца бераг Нёмана, на месцы якога

²⁸ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 285, арк. 102 зв.

²⁹ ДАГВ. Ф. 17, воп. 1, спр. 200, арк. 101.

³⁰ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 17, арк. 16.

³¹ ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 19, арк. 54.

³² ДАГВ. Ф. 46, воп. 1, спр. 19, арк. 76 зв.

³³ «Wieczorny kurier Grodzieński». 23.10.1933. № 290. Str. 4.

ствараецца сімпатычны бульвар, у будучым — упрыгожванне ўсяго горада. Ад ваенных руінаў не засталася ні сляда, а горад жа калісьці некалькі разоў бачыў крываваыя баталіі. Вялікага дастатку няма, аднак і бядоты таксама. Яшчэ шмат працы, каналізацыя, асфальт, больш старанная апека над помнікамі гісторыі, і горад, які гэтакім цудоўным чынам месціцца на беразе Нёмана, прыцягне да сабе тлуму турыстаў, едучых у Вільню, ды адпачываючых у Друскеніках»³⁴.

Былі, аднак, і выключэнні. Пад час паседжання 13 снежня 1928 г. радны Ян Падвінскі выступіў з пратэстам супраць правядзення прэзідыумам Магістрата рамонт унутры будынка Магістрата. «Хаця гарадскі бюджэт, — адзначыў радны, — не прадугледжваў выдаткаў на грунтоўнейшыя ўнутраныя пераробкі будынка Магістрата, тым ня менш прэзідыум Магістрата самавольна пад уплывам пана Віцэ-прэзідэнта, маральна неадказнага перад Гарадской Радай па той прычыне, што ён ёю не быў абраны, загадаў грунтоўную пераробку будынка Магістрата коштам некалькі тысяч злотых. Тым больш дзіўна, што віцэ-прэзідэнт, нібыта адкрыта ігнаруючы раду, арганізаваў рамонт амаль што ў тайне ад усіх...»³⁵.

Паступова, аднак, «эстэтызацыя» ператвараецца ў галоўны элемент гарадскога жыцця. У маі 1938 г. надкамісар гродзенскай паліцыі В. Нагорскі загадаў прыбраць з платоў у горадзе і павеце калючы дрот «як мага ў больш кароткі час». Асобна прыйшлося дамаўляцца з чыгуначнымі, вайсковымі ўладамі, самаўрадам (не былі зняты агароджы з некаторых прыватных участкаў, пры школцы садовых дрэваў ды ўчастку насупраць шпітала па вул. Рэзніцкай, па вул. Грандзіцкай № 18, вул. Віленскай насупраць дамоў № 16 ды 18, на ўчастках Ю. Макароўскай па вул. Каложа № 5 ды П. Хадароўскага па вул. Рыбацкай № 10)³⁶.

Запланаваныя інвестыцыі на 1937–1938 г. прадугледжвалі будоўлю лазні з крытым басейнам над Гараднічанкай па вул. Ажэшка за праваслаўным саборам; разбудову гарадскога шпітала па вул. Рэзніцкай; упарадкаванне Скідзельскай плошчы... Газета «Głos Polski» наракала, пры гэтым, на дыспрапорцыі: «Дзіўна гэта выглядае: над Нёманам плітка тратуара ідзе на кіламетры, а на доўгай і не найгоршай вуліцы (гаворка пра Артылерыйскую. — А.Ч.) ...людзі ўвесь час тонуць у балоце»³⁷.

³⁴ «Słowo». 23.10.1929. № 245. Str. 2.

³⁵ ДАГВ.Ф. 46, воп. 1, спр. 4, арк. 222–222 зв.

³⁶ ДАГВ. Ф. 17, воп. 1, спр. 334, арк. 2, 4, 14.

³⁷ «Głos Polski». 7.3.1937. № 1. Str. 7–8.

Вынікам падобнай «гвалтоўнай эстэтызацыі», якая канчаткова павінна была ператварыць Гродна ў польскі горад, стаўся загад гарадзенскіх уладаў змяніць па ўсяму гораду старыя навесы ды брамы на аднолькавыя «штахеціны». Вось як красамоўна апісвае наступствы гэтага карэспандэнт віленскага «Slowa»: «...Тое, што Гродна зараз выглядае быццам бы пасля вялікага землятруса, асаблівай сенсацыяй напэўна не з'яўляецца. На вуліцы Пілсудскага ляжаць яшчэ па агародах ды дварах паваленыя плоты. Шэрыя стаўпы брамаў, маляваныя на нябескі колер гуртом павырываныя дошкі, знятыя з навесаў падвоі (?). ...На вуліцы Ганчарнай тое ж самае. На Пераца, на Ажэшка, на Грандзіцкай, на Вітальдовай.

Гэтак я збіраўся пісаць, калі адразу пасля прыезду хадзіў тымі вулачкамі. Аднак, пасля некалькіх гадзін я пераканаўся, што па ўсіх вуліцах Гродна пануе гэты самы дзіўны *раздор*, нагадваючы болей сцэны вялікай перабудовы пасля пажару, пасля вайсковага набегу, рэвалюцыі ды іншых жыццёвых патрасенняў.

Вырваныя *стаўні* ляжаць альбо стаяць на тратуары. Вокны на ноч латаюцца дошкамі ды дыктам. На галоўнай вуліцы Дамініканскай не засталася ніводнай уваходнай дзьверы ў камяніцах. Тырчаць толькі вялікія завесы, што шмат гадоў таму сюды ўмуравалі, каб падтрымаць цяжкія масіўныя брамы. Бо гэтакім быў спрадвечны стыль і характар Гродна. — За справаю чыноўнікаў гарадзенскага магістрата характар гэты на караню адменены! З гэтага дня ўсё павінна быць іначай. Паўсюль маюць быць лёгкія, *тонкія* штахеты. І ў новых дамах, і ў расійскага тыпу «дачах», і ў сучасных вілах, і ў кляштарных мурах, і ў камяніцах былога касцёла св. Духа».

Сам аўтар прыйшоў да нечаканай высновы: «Не ведаю, ці існуе іншы такі горад у Польшчы, на якім ўсе добрыя і кепскія бакі вымушанай *эстэтызацыі* адбіваюцца гэтак пластычна, як Гродна. ...У Гродна ў сам раз пасавалі да старых мураў цяжкія, масіўныя брамы. Можна іх было стылізаваць, як стылізуюць пры рэканструкцыі гістарычных помнікі, аднак нельга гэтыя помнікі нішчыць! Гарады славяцца не толькі асобнымі гістарычнымі аб'ектамі, яны самі ў сабе могуць уяўляць гістарычны помнік, адлюстроўваючы характар, асаблівасці архітэктуры, традыцыю. Гэтакім горадам з'яўляецца Гродна»³⁸.

Паўстала дастаткова парадаксальная сітуацыя. За міжваенны час Гродна паспеў вельмі моцна змяніцца, і гэтыя змены шмат у чым

³⁸ «Slowo». 13.07.1939. № 190. Str. 3.

павінны былі замацаваць менавіта «польскі характар» горада. Аднак, па сутнасці, гэта быў усе той жа самы Гродна, што і дваццаць год назад. Па сапраўдному сваё аблічча Гродна змяніў толькі ў выніку той катастрофы, якой для яго стала Другая Сусветная вайна.

Каб у гэтым пераканацца, дастаткова глянуць на замалёўку «*Co słychać w Grodnie?*» карэспандэнта віленскага «*Słowa*», які пісаў у маі 1939 г.: «Ёсць у Гродна вуліца Пясковая. Невядома чаму яна так называецца, так як пяску на ёй не відаць і яна сама — брукаваная, што, напэўна, было зроблена яшчэ за часаў караля Стэфана Баторага, ці можа на яго павітанне. Пліткі-брукаванкі на гэтай вуліцы, гэта ўжо не «кашачыя лбы», але сапраўдныя лбы тыгра. Камяні выступаюць адзін над другім, што і не праедзеш. Там жа, дзе іх наогул няма, яміны сягаюць у глыбіну на паўметра. Не так даўно прыгожым чынам выбрукавалі ў Гродна галоўную вуліцу, а таму ёсць надзея, што і на гэтую Пясковую прыйдзе калісьці чарга. Можа так атрымацца, што паселіцца на ёй пэўны гарадскі радца, альбо нейкі іншы гарадскі чыноўнік, намочыць там ў калужані нагу. Ніхто не ў стане прадбачыць шляхі Прадзначэння! А пакуль што, няшчасны той падарожны, што памылкова заехаў на Пясковую на сваім аўтамабілі. Ты можа і вернешся, але аўто застанецца там напэўна»³⁹.

³⁹ «*Słowo*». 24.05.1939. № 141. Str. 4.

Экспертны і абывацельскі пагляд на спадчыну. Ці пераадольнае непаразуменне?

*Прысвячаецца гарадзенскім актывістам,
якія змяняюць аблічча гэтага горада*

Захаванне і актуалізацыя архітэктурнай спадчыны — неад’емная частка ўнутранай палітыкі любой еўрапейскай дзяржавы. Пасля распаду Савецкага Саюзу новыя краіны сутыкнуліся з новай эканамічнай, палітычнай і сацыяльнай рэчаіснасцю, якая спарадзіла ў разглядаанай сферы такія праблемы, з якімі дагэтуль не даводзілася сутыкацца ні дзяржаўным органам, ні грамадскім сілам. Першым чынам гэта развіццё бізнэсу і з’яўленне прыватнай уласнасці на аб’екты нерухомасці, развіццё міжнароднага турызму, рэнесанс усходнеёўрапейскіх нацыяналізмаў і г.д. Адным з наступстваў новай эканамічнай і культурнай сітуацыі стала змена канфігурацыі грамадскай цікавасці да спадчыны.

Укаранёнасць у традыцыі, нацыяналізм, а таксама адраджэнская рэторыка характэрныя перадусім для права-ліберальных і кансерватыўных палітычных плыняў. Менавіта гэтым шляхам пайшлі новыя ўсходне-ёўрапейскія дзяржавы ў першыя гады свайго існавання. І менавіта для пачатку 1990-х гг. характэрны ўсплёск грамадскай цікавасці да гістарычнай спадчыны.

На мяжы 1980–1990-х гг. у постсавецкіх гарадах з’яўляюцца некотрае кантралюемыя ўладай ініцыятыўныя групы, арганізацыі і рухі, якія ставяць сваёй мэтай недапушчэнне разбурэння і аднаўлення адзінкавых помнікаў і цэлых гарадскіх ансамбляў. Упершыню ініцыятыва захавання і актуалізацыі спадчыны стала зыходзіць не ад адмысловых дзяржаўных органаў або прафесійных супольнасцяў, але «знізу», ад

простых людзей, якія бачаць у архітэктурных помніках аснову нацыянальнага адраджэння.

Такія групы спрабуюць браць на сябе адказнасць за помнікі, і тым самым непазбежна ўкліняваюцца ў зону адказнасці «старых» інстытутаў аховы. Нават праз два дзесяцігоддзі працягваецца спрэчка за права на прафесійныя адносіны да спадчыны, якія на постсавецкай прасторы традыцыйна прызнаюцца галоўным чынам толькі за архітэктурна-тэхнічнымі прафесіяналамі. Гуманітарны і грамадскія актывісты вымушаны ўступаць у своеасаблівую сутычку за гэта дысцыплінарнае поле, спрабуюць ухапіць частку адказнасці ў прыняцці рашэнняў па спадчыне.

Але адкуль дзяржаўныя органы і актывісты чэрпаюць легітымнасць для ўласнай дзейнасці? Менавіта клопат пра нацыянальную свядомасць «шараговых» грамадзян стала краевугольным камянем інстытута аховы спадчыны. Грамадская зацікаўленасць і клопат пра культурнае развіццё будучых пакаленняў — вось якім быў асноўны матыў творчасці французскіх, аўстрыйскіх і брытанскіх інтэлектуалаў — заснавальнікаў сучаснай тэорыі спадчыны. Такім чынам, грамадства ў самым шырокім сэнсе з'яўляецца найважнейшым стэйкхолдэрам аховы помнікаў.

Але што мы насамрэч ведаем пра яго пазіцыю адносна архітэктурнай спадчыны, пра яго ўспрыняцце аб'ектаў аховы? Пасля вывучэння ўсяго спектру літаратуры, што тычыцца аховы помнікаў ва ўсходнеёўрапейскім рэгіёне, аказалася, што грамадская думка надзейна пахавана пад грудай экспертных даследаванняў і папулярызатарскага інфармацыйнага шуму.

Дадзены артыкул стаў першай спробай вывучэння ролі спадчыны ў паўсядзённым жыцці жыхароў Горадні. Даследаванне ў рамках культурнай антрапалогіі сканцэнтравана на вывучэнні спосабаў і структуры паўсядзённага ўспрыняцця і ўзаемадзеяння з архітэктурнай спадчынай розных катэгорый жыхароў, а таксама стратэгіі ўключэння помнікаў у сучасны палітычны, культурны і эканамічны дыскурс рэгіёна.

Тэарэтычнай базай работы паслужылі тэксты Д. Лоўэнтала¹,

¹ Лоуэнталь Д. Прошлое — чужая сторона. Москва, 2004. 624 с.

С. Пірса², С.М. Вінаса³, Дж. Ашварда⁴, Р. Мэйсана⁵, Р. Туроўскага⁶. Асобна варта адзначыць кнігу даследчыка польска-беларускага памежжа Радаслава Пашчэкоўскага «Лакальнае вымярэнне памяці»⁷, напісаную выключна на матэрыялах палявой працы.

Грамадскія градаабарончыя рухі ўжо становіліся аб'ектам даследавання шэрагу аўтараў. Першым чынам неабходна адзначыць досыць глыбокія сацыялагічныя даследаванні рухаў Санкт-Пецярбурга⁸ і Амстэрдама⁹. Аўтары гэтых даследаванняў разглядаюць і аналізуюць пэўныя выпадкі барацьбы за захаванне помнікаў, сацыяльны склад, мэты актывістаў. Пецярбургскі сацыёлаг Барыс Гладараў робіць гэта на шырокім эмпірычным матэрыяле, сабраным падчас працяглага «палявога» даследавання (мноства глыбінных інтэрв'ю з пецярбургскімі актывістамі). Аўтары незалежна адзін ад аднаго сыходзяцца ў канстатацыі таго, што большасць градаабарончых праектаў загалова асуджаны на няўдачу.

Пытанні ўзаемадзеяння актараў грамадзянскай супольнасці і няўрадавых арганізацый, што займаюцца аховай і папулярызацыяй спадчыны, прааналізаваны таксама ў аглядных артыкулах Д. Кергарлэй¹⁰ ды Д. Бартэля¹¹.

² Pearce S.M. The Making of Cultural Heritage // Values and Heritage Conservation. Research Report. P. 59–64.

³ Salvador Munoz Vinas. Contemporary Theory of Conservation. Oxford. 239 p.

⁴ Ashworth G.J., From History to Heritage — from Heritage to Identity. In: Search of Concepts and Models. In: Building a New Heritage. Tourism, Culture and Identity in the New Europe (ed. by G. J. Ashworth and P. J. Larhkan), London, Routledge, 1994. P. 13–30.

⁵ Mason R. Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices // Assessing the Values of Cultural Heritage. Research Report. — The Getty Conservation Institute, Los Angeles. PP. 5–30.

⁶ Туровский Р. Соотношение культурных ландшафтов и региональной идентичности в современной России // Идентичность и география в современной России. СПб., 2003. С. 139–173.

⁷ Poczykowski Radosław. Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce. Uniwersytet w Białymstoku, 2012. 280 s.

⁸ Гладарев Б. Историко-культурное наследие Петербурга: рождение общественности из духа города // От общественного к публичному / под ред. О. Хархордина. СПб., 2011. С. 71–304.

⁹ Pruijt H. The impact of citizens' protest on city planning in Amsterdam // Cultural Heritage and the Historic Inner City of Amsterdam. Amsterdam, 2004. P. 228–244.

¹⁰ Kergorlay D. The role of associations in the protection of Europe's cultural heritage // Cultural heritage in the 21st century. Opportunities and challenges. Krakow, 2007. P. 247–250.

¹¹ Barthel D. Historic Preservation: A Comparative Analyses // Sociological Forum, Vol. 4, No. 1 (Mar., 1989). P. 87–105.

Для высвятлення агульных тэндэнцый успрыняцця помнікаў вырашана было правесці шэраг даследчых інтэрв'ю з людзьмі, непасрэдна занятымі папулярызацыяй спадчыны сярод неангажаваных гараджан — экскурсаводамі і музейнымі супрацоўнікамі. Варта абмовіцца, што апытанне экспертаў дазваляе выявіць хутчэй меркаванне саміх экспертаў, а не меркаванне грамадскасці. Сапраўды, гэта так. У дадзеным выпадку вынікі сапраўднага даследавання варта тлумачыць у якасці папярэдняй гіпотэзы для распрацоўкі дызайну больш маштабнага сацыялагічнага і культурна-антрапалагічнага даследавання. Правядзенне дадзенай серыі інтэрв'ю стала своеасаблівым спосабам намацвання асноўных невядомых сюжэтаў і лакун у сучаснай карціне ведаў пра спадчыну.

Экспертнае і побытавае ўяўленні пра спадчыну: фарміраванне і межы

Найбольш відавочным фактам, які кінуўся ў вочы ўжо напачатку даследавання, стала прынцыповае адрозненне паміж абывацельскім і экспертным поглядамі на спадчыну. Па меркаванні экспертаў (актывістаў градаабарончага руху, гісторыкаў, супрацоўнікаў гарадскіх музеяў), базавая каштоўнасць аб'ектаў, якія належыць ахоўваць — іх аўтэнтычнасць. Аўтэнтычнасць, як катэгорыя, зручная тым, што можа быць дэфінаваная паводле шэрагу больш-менш выразных крытэраў. Яна ўласцівая ўсім тыпам прызнанай спадчыны, ад будынкаў і ландшафтаў да «нябеснай лініі» горада. Зусім іншай катэгорыяй з'яўляецца эстэтыка, гістарычнасць, грамадская значнасць і інш. (напрыклад, агароджа гарадзенскага брыгіцкага кляштара можа быць не надта эстэтычнай і ўжо амаль страціўшай сваю функцыю, аднак па-ранейшаму ўяўляе сабою аўтэнтычны аб'ект XVIII ст., і менавіта за гэта яна каштоўная ў вачах адмыслоўцаў).

Наадварот, гараджане мала звяртаюць увагі на аўтэнтычнасць. У іх уяўленні пра спадчыну яна размешчана, мабыць, на другім-трэцім месцы пасля эстэтыкі і гісторыка-культурнай значнасці. Тут ёсць пункт узаемага неразумення паміж адмыслоўцамі і аstatнімі гараджанамі, на пераадоленне якога экспертам неабходна марнаваць вялікую колькасць інтэлектуальнага рэсурсу: *«Гарадзенцы, жывучы сярод спадчыны, зусім яе не заўважаюць. Больш таго, ставяцца да яе досыць крытычна. Я распавядаю ім пра нейкі будынак, а мне кажуць, маўляў, я жыў там да 10-ці гадоў, і гэта было жудасна. Ніякай*

каштоўнасці гэта не ўяўляе, і лепш як мага хутчэй з'ехаць адтуль у добраўпарадкаванае жыллё. Палякі значна больш шануюць гэту спадчыну. Ім як раз падабаюцца аўтэнтычныя аб'екты, аб'екты з багатай гісторыяй. У беларусаў наогул адсутнічае ўспрыняцце спадчыны. Беларусы ў цэлым вядуцца на вонкавыя эфекты, на акуратнасць»¹².

Глумачэннем дадзенай дылемы могуць служыць вынікі даследаванняў, якія прыводзіць у сваёй кнізе С.М. Ванас. Паводле яго, успрыняцце помніка можа быць умоўна падзеленае на тры складнікі:

1. вонкавыя характарыстыкі помніка, яго атрактыўнасць (эстэтыка);
2. уяўленні пра мінулае, якія помнік транслюе назіральніку (магчымасць інтэрпрэтацыі);
3. прыватныя сентыментальныя пачуцці назіральніка, якія ён экстрапалюе на аб'ект.

Атрактыўнасць помніка — яго здольнасць прыцягваць увагу — гэта найважная характарыстыка як у інфармацыйным, так і ў забаўляльным сэнсе. Атрактыўнасць можа дасягацца двума шляхамі: праз ацэнку вонкавых эстэтычных якасцяў аб'екта (напрыклад, Фарны касцёл і Пакроўскі сабор цалкам раўназначныя паводле сваёй атрактыўнасці) або праз успрыманне гістарычных падзей, звязаных з помнікам (Курган славы або домік Элізы Ажэшкі).

Атрактыўнасць помніка грае розную ролю для гараджан і для прыезджых. З пункту гледжання турыстаў яна з'яўляецца адной з найважнейшых вартасцяў помніка, бо для большасці турыстаў мэта паездкі зводзіцца да простага нязмушанага баўлення вольнага часу. Акрамя таго, вялікая частка прыезджых не карыстаецца паслугамі экскурсаводаў, такім чынам не падвяргаецца ўздзеянню інтэрпрэтацыйных мадэляў, успрымаюць толькі вонкавы бок архітэктурных аб'ектаў.

У нейкай ступені гэта датычыць і гарадзенцаў, незнаёмых з гісторыяй уласнага горада. На большасць сапраўды гістарычных будынкаў абывацелі не звяртаюць ніякай увагі, калі толькі сваім вонкавым выглядам яны не вылучаюцца з асяроддзя. Шараговая, тым больш драўляная забудова, прадстаўленая ў вялікай колькасці, не ўяўляе для іх вялікай цікавасці. Як і для прыезджых, для гараджан

¹² Тут і далей курсівам — вытрымкі з праведзеных аўтарам экспертных інтэрв'ю з гарадзенскімі актывістамі і гісторыкамі.

інтэрпрэтацыйныя высілкі мясцовых гісторыкаў не могуць быць эфектыўныя (яны проста не карыстаюцца іх паслугамі).

Трэба адзначыць, што рэлігійныя збудаванні ва ўспрыняцці помнікаў абывацелем заўсёды апынаюцца ў больш выйгрышным становішчы. Яны камбінуюць эфектнасць вонкавага выгляду і глыбокі асабісты духоўны сэнс (нават безадносна даты пабудовы, архітэктурных асаблівасцяў і г.д.): *«Шараговая забудова ўспрымаецца гарадзенцамі ў лепшым выпадку як дадатак да нашых касцёлаў, цэркваў і замкаў. Ёсць пэўная іерархія ў гэтым»*. Зрэшты, шматлікія гарадзенцы таксама не з'яўляюцца сталымі наведвальнікамі сваіх касцёлаў і цэркваў, былі там толькі 1–2 разы, а некаторыя — зусім ніколі.

Ва ўспрыняцці гараджан помнік не павінен выглядаць старым, закінутым. Помнік мусіць быць «прэзентабельным», дагледжаным. *«Дагледжанасць і чысціня»* — сведчанне клопату і павагі, аднак разам з тым неабходнасць яе дасягнення з'яўляецца падставой для выдалення слядоў часу і адпаведна прыкмет узросту з каштоўных будынкаў (напрыклад, дагледжанымі і досыць навіюткімі глядзяцца будынкі на вул. Савецкай).

Наогул, звычайна для шараговых жыхароў новае пераважае над старым. Старое (гэта відаць на шматлікіх прыкладах паўсядзённага жыцця) не ўспрымаецца як само па сабе каштоўнае. Яно ўстойліва асацыюецца з негатыўнымі эмоцыямі, заняпадам і г.д. Яшчэ адной ілюстрацыяй гэтага з'яўляецца супастаўленне коштаў на жыллё ў гістарычным цэнтры і на гарадзенскіх ўскрайках. Прааналізаваўшы рэкламныя аб'явы, можна прыйсці да высновы, што ўвесну 2013 г. у Горадні розніца ў коштах складала не больш за 10–20 % пры параўнанні аналагічных кватэр у цэнтры і ўскрайках. Пры гэтым кватэры трохі лепшых спажывецкіх якасцяў у спальных раёнах маглі каштаваць нават даражэй, у параўнанні з прапановамі аналагічнага метражу ў цэнтры: *«У нас жыць у цэнтры не вельмі ганарова. Хоць нейкая прытоеная цікавасць да гэтых аб'ектаў у цэнтры прысутнічае»*.

Такая сітуацыя зусім не характэрная для цэнтральна — і заходнееўрапейскіх гарадоў. Паводле брытанскіх даследаванняў, гістарычныя будынкі ўяўляюць сабой «больш багагатую крыніцу дабрабыту, чым сучасная архітэктурна». ¾ англічан, якія ўпершыню купляюць жыллё, хацелі б мець больш старыя дамы, чым тыя, у якіх яны жылі дагэтуль¹³.

¹³ Лоуэнталь Д. Прошлое — чужая сторона... С. 585.

Наступны складнік, які дэтэрмінуе ўспрыняцце помніка — гэта трансляваная аб'ектам інфармацыя пра мінулае або тыя «гістарычныя ўспаміны», якія аб'ект выклікае ў назіральніка. Як ужо адзначалася, абсалютная большасць абывацеляў не здольныя самастойна «чытаць» старадаўнія будынкі, такім чынам яны не атрымліваюць ад помніка ніякай дакладнай інфармацыі і адпаведна маюць патрэбу ў дапамозе інтэрпрэтатара, які б падказаў ім «правільныя» пытанні і адказы аб мінулым.

Інтэрпрэтацыя ў сваю чаргу найбольш эфектыўная толькі тады, калі яна заснавана на зразумелай і прымальнай мадэлі гісторыі. Для Горадні і Гарадзенскай вобласці ўжо сфармаваліся прынамсі тры інтэрпрэтацыйныя мадэлі, што выкарыстоўваюцца экскурсаводамі: для беларусаў, для расіян (турыстаў з усходніх беларускіх рэгіёнаў) і для палякаў. Суб'ектамі інтэрпрэтацыі выступаюць аўтары гістарычнай літаратуры, артыкулаў, тэлевізійных перадач, але асабліва — экскурсаводы. Дзейнасць экскурсаводаў арыентавана не толькі на турыстаў, але і на саміх гараджан.

Але гэтую дзейнасць ня варта пераацэньваць. У святле ідэйных пераваротаў 1990–х гг. дзейнасць гісторыкаў у вачах абывацеля набыла залішне палітызаванае аблічча. Наяўнасць своеасаблівага калейдаскопа поглядаў на мінулае і агульны крызіс гуманітарнай навукі падарвалі ў абывацеляў давер да рэпрэзентантаў мінулага наогул, і да экскурсаводаў у прыватнасці. Іх аповед успрымаецца не больш як цікавая версія гістарычнай праўды, не абавязковая да засваення і рэтрансляцыі.

У апошні час сярод беларускіх гісторыкаў вялікую папулярнасць атрымала канцэпцыя «месца памяці» — аб'екта, які акумулюе пэўныя ўяўленні пра мінулае і адначасова з'яўляецца каталізатарам грамадскай салідарнасці. Але ці існуюць тыя месцы памяці для саміх гарадзенцаў і турыстаў? Бадай не. Нам неабходна выразна разумець межы лакальных і нацыянальных дыскурсаў гісторыі. На жаль, «нацыянальныя» месцы памяці (камень «Пагоня на Грунвальд» ля Каложскай царквы або музей Васіля Быкава), як правіла, зусім невядомыя большасці гарадзенцаў. Або, напрыклад, будынкі, звязаныя з гісторыяй падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы XVIII ст., несумнеўна, становяцца для гараджан значнымі аб'ектамі гарадской прасторы, але ж яны не ператвараюцца ў месцы памяці.

Хоць і не ўсё так песімістычна. Можна канстатаваць наяўнасць у горадзе вялікай колькасці лакальных, «побытавых» месцаў памяці.

Амаль кожны аб'ект у горадзе з'яўляецца месцам памяці для пэўнай групы гараджан. Напрыклад, будынак, дзе размяшчаўся рэстаран «Беласток», «аб'ядноўвае» яго былых наведвальнікаў і адначасова служыць ім напамінам аб савецкім мінулым. Такім побытавым месцам памяці з'яўляецца таксама прывакзальная плошча. Адначасова ў «народнай» святломасці яна вельмі мала звязана з падзеямі паўстання Кастуся Каліноўскага, пра што напісана на адмысловай шыльдзе, усталяванай каля будынка вакзала.

Эксперты вылучаюць яшчэ такую важную характарыстыку чалавека, як яго здольнасць адчуваць гістарычны час: *«Калі чалавек не адчувае час, ён не можа нават уявіць наколькі даўно адбылася тая ці іншая падзея. XVI ст? Ну і добра... Чалавек проста бярэ пад увагу, але ён гэту інфармацыю проста не здольны ацаніць, зразумець яе значнасць»*.

Таксама сярод гарадзенцаў зафіксавана з'ява ўяўнага знаёмства з помнікамі, калі ў чалавека, які жыве ў гістарычным асяроддзі і неяк успрымае навакольны інфармацыйны шум, з урыўкаў гістарычнай інфармацыі складаецца адчуванне разумення гісторыі ўласнага горада. Насамрэч гэтыя гістарычныя ўяўленні ўяўныя і могуць быць вельмі далёкія ад рэальнай гісторыі. Цікаўна, што менавіта сярод мясцовых жыхароў нярэдка рэакцыя адрыньвання на словы экскурсавода: *«Я пра тое, што вы кажаце ніколі ня чуў, значыць гэтага не можа быць»*. Менавіта жыхары з'яўляюцца носьбітамі найвялікшай колькасці міфаў і стэрэатыпаў аб ўласным горадзе.

Так мы паступова падышлі да трэцяга складніку ўспрыняцця спадчыны — сентыментальных ўяўленняў чалавека пра самога сябе. У пэўным сэнсе ўспрыняцце спадчыны вызначаецца квінтэсенцыяй усяго жыццёвага досведу грамадзяніна, і яго стаўленне да старых будынкаў можа неаднаразова мяняцца з гадамі. Як адзначае Д. Лоўэнталь, блізкасць па духу застаецца галоўным матывам захавання¹⁴. Сапраўды, месцы, дзе мы шпацыравалі ў дзяцінстве ці пра якія так патэтычна распавядалася ў гістарычнай кніжцы, ці найсмачнейшыя бабуліны піражкі ў старадаўнім асабняку — вось адпраўныя пункты стаўлення да даўніны. Нават у чужых гарадах людзі шукаюць водгукі роднасных пачуццяў, своеасаблівыя сэнсавыя якары, якія дазваляюць супаставіць чужое асяроддзе з уласным жыццём.

Нельга недаацэньваць і такі аспект як трансфармацыю святломасці чалавека пад уздзеяннем сучаснага стану грамадства і тэхнічнага

¹⁴ Лоўэнталь Д. Прошлое — чужая сторона... С. 584.

прагрэсу. У сучасным горадзе спадчына — прадукт культуры спажывання (у адрозненне ад канца 1980–х гг., калі ў беларускіх і ўкраінскіх помніках бачылі сродак нацыянальнага адраджэння). Адмысловую ролю ў горадзе граюць тыя аб'екты, якія можна паказаць прыезджым, і якія патэнцыйна могуць прыносіць прыбытак. У адсутнасць прыезджых і гледачоў аб'екты паступова губляюць грамадскую значнасць. Гэта верна і для Горадні, гістарычны цэнтр якой можна ўмоўна падзяліць на некалькі частак: дагледжаны і актуалізаваны турыстычны раён, і ўсё астатняе — забытыя, недагледжаныя, цікавыя толькі вузкаму колу адмыслоўцаў кварталы, абдзеленыя грамадскай увагай (пры гэтым там не менш каштоўныя з гістарычнага пункта гледжання). Спажывецкая культура выяўляецца і ў тым што спадчына надзяляецца шэрагам чаканых характарыстык: *«Даказаць каштоўнасць будынка цяжэй усяго яго жыхарам. Таму што яны штодня суткаюцца з побытавымі праблемамі, і ў гэтым іх жалезная пазіцыя. Яны ж ніякай выгады ад жыцця ў гістарычным доме не адчулі, таму гэта вельмі праблемны сегмент»; «Якая ж гэта спадчына? Гэта старая прагнілая хата».*

Бяспрэчны ўплыў інтэрнэту і магчымасцяў вольнага перасоўвання. Новы досвед успрыняцця спадчыны і іншага, нязвыклага культурнага асяроддзя за мяжой уплывае на ўспрыняцце помнікаў уласнага горада дваіста. У большасці выпадкаў — павялічвае гонар за ўласную спадчыну: *«У нас зараз людзі паездзілі ўжо галоўным чынам за мяжу, яны бачылі як можа быць у цэнтры, у Еўропе, дзе ўсё ахоўваецца, і яны пасля вяртання таксама пачынаюць неяк па-іншаму бачыць уласны горад».* У меншасці выпадкаў — робіць відавочным мізэрнасць уласнай культурнай спадчыны.

Псіхалагічныя і ідэйныя перадумовы дзейнасці градаабарончага руху

Для таго, каб пачаць градаабарончую дзейнасць, чалавек павінен валодаць вызначанымі функцыянальнымі якасцямі й кампетэнцыямі. Чалавек любой прафесійнай прыналежнасці і займаючай пасады працягвае заставацца «абураным грамадзянінам–адзіночкай» датуль, пакуль не пачынае займацца арганізацыйнай дзейнасцю, г.зн. пакуль не пачынае падштурхоўваць іншых людзей да здзяйснення тых ці іншых учынкаў, накіраваных на прадухіленне разбурэння аб'екта. У гэты момант ён пераўтвараецца ў актывіста–арганізатара.

Актывісты–арганізатары, якія займаюцца аховай спадчыны, у ад-
розненне ад руху «за веласіпедныя дарожкі» або «за развіццё вулічна-
га мастацтва», успрымаюць сваю дзейнасць у якасці рэалізацыі на-
цыянальнага інтарэсу. Альтэрнатывай нацыянальнаму інтарэсу можа
быць «служэнне» роднаму гораду, які гэтаксама ўспрымаецца ў якасці
малой радзімы, надзяляецца ўласным «духам» і г.д. Як піша Барыс Гла-
дараў, «для сцвярджэння значнасці подзвігу асобнага актывіста, які
пайшоў пад бульдозер, трэба звязаць яго дзейнасць з якім–небудзь
наратывам каштоўнасці і значнасці большага маштабу»¹⁵.

Якім менавіта шляхам людзі самай рознай прафесійнай прына-
лежнасці прыходзяць звычайна да свядомага публічнага выступу
ў градаабарончай сферы? Прыкметай, якая маркіруе «прафесійнага га-
раджаніна» (патэнцыйнага актывіста любога гарадскога руху), можна
лічыць шматграннасць яго/яе практык узаемадзеяння з урбаністыч-
ным асяроддзем. Горад для такога чалавека — гэта не толькі шлях ад
кватэры да працы плюс некалькі крамаў ды забаўляльных цэнтраў,
але ж складаны, часта «жывы» контрагент, з якім можна розным чы-
нам узаемадзейнічаць і «мець зносіны». Тыповы рэпертуар падобных
зносін складаюць шпацыры, наведванне публічных месцаў (кавяр-
няў, пешаходных зоны, месцы тусовак, галерэй і да т.п.), самадзейныя
экспедыцыі (якія праводзяцца, напрыклад, для іншагародніх сяброў),
а таксама сталае «ўгляданне» ў атакальную гарадскую прастору¹⁶. Пры
такім актыўным «спажыванні» горада яго прастора паступова засвой-
ваецца, адбываецца суаднясенне месцаў, будынкаў, гісторыі горада са
сваім жыццём. І разам з тым прыходзіць усведамленне таго, што гэтыя
пачуцці значныя і для іншых, досвед засваення становіцца падзяляе-
мым досведам¹⁷.

Услед за французскім сацыёлагам Ларанам Тэвена Барыс Глад-
араў вылучае розныя чыннікі ўцягвання ў грамадскую градаабарон-
чую дзейнасць. У першую чаргу гэта парушэнне так званых «рэжымаў
уцягнутасці» жыхароў у гарадское жыццё. Матэрыялы, сабраныя Гла-
даравым падчас даследавання Санкт–Пецярбургскага руха абаронцаў
спадчыны, дазваляюць казаць, што іх актывісты схільныя ўзаема-
дзейнічаць з гарадской прасторай у трох формах «рэжыму блізкасці»:
1) глыбокае асабістае знаёмства з гарадской прасторай; 2) багацце

¹⁵ Гладарев Б. Историко–культурное наследие Петербурга... С. 182.

¹⁶ Тамсама. С. 157.

¹⁷ Тамсама.

практык выкарыстання (эксперыментавання) з гарадскім асярод-
дзем (шпацыры, стыхійныя экскурсіі і інш.); 3) звычка да маўклівага
сузіральніцтва¹⁸.

У той час як у звычайных людзей у зоне камфорту размяшчаецца
асабістая прастора, дом, магчыма праца, шэраг гараджан уключаюць
ва ўласную зону гістарычнага цэнтра. Ён асацыюецца з выгодай, про-
стым і звыклым ладам, і такім чынам патрабуе клопату, асцярожнага
стаўлення і ўвагі. Далей логіка даволі простая: калі хтосьці пачынае
здзяйсняць неправамерныя дзеянні ў вашай хаце (вашай зоне кам-
форту), у адказ ён атрымае як мінімум справядлівае абурэнне. Тое
ж самае адбываецца і ў выпадку ўмяшальніцтва ў тканіну гістарыч-
нага цэнтра.

Ахова спадчыны паходзіць з тых жа псіхалагічных механізмаў,
што і ахова парадку ва ўласнай кватэры, на ўласнай вуліцы, у пра-
цоўным кабінёце. Такім чынам, сучасныя градаабарончыя рухі нічым
прынцыпова не адрозніваюцца ад руху экалагаў, якія пратэстуюць
супраць высечкі дрэў, руху веласіпедыстаў, што выступаюць за пабу-
дову веладарожак, жыхароў, якія пратэстуюць супраць ушчыльнення
забудовы.

Асноўнае адрозненне складаецца ў тэматычнай скіраванасці,
а таксама ў тым, што краязнаўцамі і блізкімі да іх людзьмі дадзеныя
гістарычныя аб'екты надзяляюцца грамадскай важнасцю, аб'ектывізу-
юцца праз такія катэгорыі як помнік, спадчына, гісторыка-культур-
ная каштоўнасць (чытай — нацыянальная). Матывы аховы гісторы-
ка-культурнай спадчыны служаць у такім выпадку толькі прыладай
для прыцягнення грамадскай увагі да сваёй асабістай праблемы і «вер-
баванню» новых прыхільнікаў. Бо асабліва калі гаворка вядзецца пра
грамадскія прасторы, заўсёды існуе шанец, што гэтыя месцы былі
ў «рэжыме блізкасці» яшчэ ў кагосьці, магчыма нават у вялікай коль-
касці людзей. Адпаведна адной з прыладаў барацьбы з'яўляецца по-
шук і кансалідацыя такіх людзей: *«Прыходзяць і ўдзельнічаюць у нейкіх
грамадскіх мерапрыемствах тыя людзі, якія актыўна цікавяцца гора-
дам і падзеямі, што там адбываюцца. Нават не столькі гісторыяй,
колькі сучаснасцю. І калі гэтая сучаснасць злучаная з мінулым, то ім
і мінулае цікава. А ёсць людзі сапраўды дасведчаныя ў гісторыі, але яны
не вельмі актыўныя, не імкнуцца падзяліцца з іншымі сваімі ведамі,
і ў выніку яны не ажыццяўляюць ніякіх адмысловых актыўнасцяў. Вось*

¹⁸ Тамсама. С. 158.

яны сядзяць і чытаюць інфармацыю ў інтэрнэце ці могуць у прыватнай гутарцы штосьці цікавае паведаміць». Такім чынам, людзі, якія займаюцца аховай спадчыны, працуюць не столькі з мінулым, колькі з сучаснасцю. Яны зусім не абавязкова з'яўляюцца, як гэта парой уяўляецца ў СМІ, аматарамі гісторыі. Насупраць, гісторыя можа нават не асабліва моцна іх цікавіць, у адрозненне ад рэальных гарадскіх працэсаў, якія адбываюцца тут і цяпер.

Але рэй у такіх градаабарончых рухах усё адно вядуць гісторыкі. Безумоўна, спецыфіка тэматыкі руху — ахова гісторыка-культурнай спадчыны — прадугледжвае адмысловыя адносіны з гісторыяй горада (*«Мы калісьці цікавіліся проста гісторыяй горада, ведалі шмат фактаў, перамазалі ў конкурсах краязнаўчых, напрыклад «Я гэтым горадам апекаваны».* Але тады гэта ўсё ўспрымалася інакш. А вось калі гэтае гістарычнае асяроддзе пачало знікаць імкліва... Гэта значыць яно і так увесь час сціралася, але тут хуткасць стала вельмі вялікай. Адсюль і абуджэнне нашага актывізму»). У Горадні менавіта гісторыкі складаюць асноўны касцяк грамадскага руху.

Пры гэтым прафесійная прыналежнасць саміх актывістаў можа быць любой. Часцяком гістарычныя веды патрэбныя ім толькі для больш выразнай артыкуляцыі ўласнай эмацыйнай пазіцыі. Гістарычныя факты могуць быць нават не асновай пратэсту, але толькі дадатковымі аргументамі, што маскіруюць агульную незадаволенасць уварваннем у «зону камфорту». У гэтым сэнсе карысна было б адрозніваць акцыі, дзе барацьба вакол спадчыны складае сутнасць матывацыі грамадзян (калі, напрыклад, рэканструявалі Савецкую плошчу ў 2005 г.) і акцыі, дзе спадчына выступае толькі як фон незадаволенасці (рэгуляванне транспартных плыняў у гарадскім цэнтры). У апошнім выпадку роля гісторыкаў можа застацца кансультацыйнай. Такім чынам, падобныя ініцыятывы з'яўляюцца своеасаблівай кропкай выйсця грамадзянскай актывісткі людзей.

Што праўда, у Беларусі сітуацыя з любым грамадскім рухам моцна палітызаваная. Гарадзенскіх актывістаў гэта непакоіць: *«У Беларусі ўсе віды грамадскай актывісткі — веласіпедысты, экалагі, ахоўнікі спадчыны — усё гэта на вялікім рахунку адно і тое ж. Таму што ёсць адкрытая палітыка, за якую цябе б'юць на галаве, прычым літаральна. А ёсць увесь астатні актывізм, за які таксама можна наплаціцца, але пакуль у турму не садзяць».* Сапраўды, менавіта з-за сваёй прыныцыповай пазіцыі па абароне шэрагу помнікаў згубілі працу некалькі выкладчыкаў Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту.

Усе гэтыя псіхалагічныя перадумовы наклаліся на пераасэнсаванне ідэі горада, ідэі сумеснай адказнасці гараджан і функцыянавання лакальных супольнасцяў.

Працэс узнікнення градаабарончых ініцыятыў з’яўляецца следствам агульных тэндэнцый развіцця грамадскага жыцця ў постсавецкіх краінах. Ахова спадчыны — адно з тэматычных кірункаў гарадскіх сацыяльных рухаў. Ва ўсіх еўрапейскіх гарадах яны функцыянуюць па падобных прынцыпах. Пашырэнне «зон камфорту» на помнікі спрыяе актывізацыі менавіта гэтага кірунку. Градаабаронцы тым больш актыўныя, чым больш насычаная гістарычнымі аб’ектамі тэрыторыя іх паўсядзённага функцыянавання. Чым большая колькасць гараджан, уключаных у жыццё горада, якія шануюць яго гісторыю, тым больш прыхільнікаў маюць градаабаронцы і тым большы лік патэнцыйных актывістаў. Гэты працэс фактычна немагчыма спыніць.

Гарадзенскі досвед актуалізацыі спадчыны

Так мы падышлі да апошняга пытання пра тое, ці можна, ведаючы асноўныя ўзроўні і складальнікі ўспрыняцця спадчыны як на экспертным, гэтак і на абывацельскім узроўнях, мэтанакіравана актуалізаваць спадчыну. Ці існуюць такія тэхналогіі актуалізацыі, хто яе ажыццяўляе і на каго павінна быць накіравана гэта дзейнасць?

У перыяд 2006–2012 гг. у Горадні быў прадпрыняты шэраг спроб актуалізацыі перадусім «новай» драўлянай гарадской спадчыны.

Па вялікім рахунку ўся барацьба за горад мае адценне барацьбы за доказ вартасці і значнасці тых ці іншых аб’ектаў. За выключэннем самых выбітных помнікаў асноўны масіў старых гарадзенскіх будынкаў дагэтуль не з’яўляецца агульнапрызнанай спадчынай. Зрэшты, з фармальнага пункта гледжання прагрэс існуе — пераважная колькасць каменных будынкаў старэй за 100 гадоў усё ж валодаюць юрыдычным статусам помніка. Але ж драўляныя будынкі яшчэ не дасягнулі такога ўзроўню прызнання. Таму асноўныя высілкі градаабаронцаў апошнія пяць гадоў былі сканцэнтраваныя на раёне драўлянай забудовы «Новы свет», а таксама на будынках старой электрастанцыі і паравога млына. Апошнія два аб’екты ўсё ж былі знесеныя, а вось працы па дэмантажы будынкаў у Новым свеце замарудзіліся і набылі млявапраяўны характар.

Асноўныя дзеянні, якія здзяйснялі актывісты, гэта папулярызацыя спадчыны сярод гарадзенскай грамадскасці (публікацыі

ў інтэрнэце, артыкулы ў прэсе, выпуск кніжак, здымкі кароткаметражнага фільма), сустрэчы з жыхарамі раёна і арганізацыя грамадскіх мерапрыемстваў (калектыўныя экскурсіі па раёне, фотаплёнер, навуковая канферэнцыя — маштаб іх быў невялікі, аднак дадатковая эфектыўнасць падобных мерапрыемстваў дасягалася за кошт таго, што яны ўяўлялі сабою інфармацыйныя нагоды для гарадскіх СМІ). Нарэшце, былі прадпрынятыя спробы заканадаўчага афармлення аховы. У дадзеным выпадку асноўным ініцыятарам і рухавіком усяго працэсу была група зацікаўленых актывістаў. Сваю дзейнасць яны накіроўвалі на жыхароў раёна, гарадскую грамадскасць і экспертную супольнасць, мясцовую адміністрацыю і нават на рэспубліканскія органы кіравання.

Асноўнае пытанне, якое ўзнікла падчас папулярызацыі, заключалася ў тым, чаму прапанаваныя аб'екты павінны быць пераведзены ў грамадскай свядомасці з разраду трухлявага жыцця ў разрад помнікаў гісторыі і культуры. Асновай аргументацыйных стратэгий ахоўнікаў стала трансляцыя ўяўлення пра ідылічнае жыццё ў міжваенны перыяд, падмацаваная аповедамі пра вядомых людзей, біяграфіі якіх так ці інакш злучаны з гэтым раёнам (інтэрпрэтацыйная дзейнасць). У сістэме аргументацыі раён таксама ўяўляўся як нейкае асобнае ад горада мястэчка з адмысловым укладам жыцця («вёска ў горадзе»), што валодае адмысловай эстэтыкай і атрактыўнасцю («рускі мадэрн» і «драўляны канструктывізм»). Такім чынам, былі задзейнічаны ўсе тры разгледжаных у дадзеным артыкуле ўзроўня ўспрыняцця спадчыны.

Была здзейсненая спроба калектыўнага ўсведамлення помніка праз аднаўленне трансляцыі ім пэўнай інфармацыі. У дадзеным выпадку сама па сабе важнасць інфармацыі не мае вялікага значэння. Важны сам акт трансляцыі, бо гэта сутнасць культуры¹⁹. Таму нават пры адсутнасці выдавочных архітэктурных і мастацкіх каштоўнасцяў, культура можа пэўным чынам «навязвацца» аб'екту.

Але ж, нягледзячы на ўсе высілкі, дзейнасць гісторыкаў не ўвянчалася поспехам, і ў раёне працягваюцца перыядычныя зносы (у тым ліку самых яркіх прадстаўнікоў яго архітэктурнага аблічча).

¹⁹ Адно з азначэнняў культуры — як раз трансляцыя.



**Пякарня Любэга (вул. 17 верасня,8). 24.09.2009 г.
пажар знішчыў другі паверх, у выніку дом быў знесены.**



**Дом доктара Беклямішава (вул. Астроўскага, 15).
Знесены 12 мая 2012 г.**



**Дом інжынера–чыгуначніка Астроўскага (вул. Астроўскага, 24).
Рэканструяваны да непазнавальнасці ў 2013 г.**



Забудова 1930–х гг. на вул. 17 верасня. Паступова нішчыцца.

У чым могуць складацца асноўныя чыннікі няўдачы? З аднаго боку, аргументацыя актывістаў не знаходзіла відавочнага падмацавання ва ўнутранай каштоўнасці асобных аб'ектаў. Некалькі цікавых з архітэктурнага пункта гледжання драўляных будынкаў не складалі асноўнай масы забудовы раёна. Большасць будынкаў недастаткова эстэтычныя і недастаткова старыя, каб быць атрактыўнымі для вялікай колькасці людзей. Іншымі словамі, творчая энергія актывістаў «размазвалася» па ўсім раёне, а не канцэнтравалася на асобных сапраўды вельмі каштоўных аб'ектах.

Безумоўна, падчас актуалізацыі істотную ролю адыграла і мета-накіраванае адміністрацыйнае процідзеянне актывістам з боку гарадской улады. Аднак самае важнае — ініцыятарамі руху былі не ўласнікі жылля, а вонкавая грамадская сіла ў абліччы гісторыкаў. Нягледзячы на шэраг паспяховых сумесных з жыхарамі праектаў, апошнія так і не сталі носьбітамі ідэі захавання кварталаў у імя падтрымання культурнага іміджу горада. Думаю, калі б актывістам удалося па-сапраўднаму ўцягнуць жыхароў у сваю дзейнасць, узровень пратэсту і адпаведна ягонай эфектыўнасці быў бы нашмат вышэйшы.

Нягледзячы на бягучыя паразы, актыўнасць градаабаронцаў усё ж прывяла да таго, што раёну была нададзена значна большая грамадская ўвага, чым перад тым. Шэрагу будынкаў, якія не замяняюць інвестыцыйным планам гарадской адміністрацыі, быў сапраўды нададзены афіцыйны статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.

У выніку аналізу прамежковых вынікаў грамадскай кампаніі можна зрабіць шэраг высноў адносна самага механізму ўсведамлення помніка гараджанамі. Вялікая частка інтэрв'юяваных экспертаў сыходзяцца на наступных этапах усведамлення:

1. стадыя недаверу, калі чалавек сумняецца ў каштоўнасці таго аб'екта, на які звяртаецца яго ўвага;
2. стадыя пошуку рацыянальных пацверджанняў ва ўнутраных каштоўнасцях аб'екту (эстэтыка, аўтэнтычнасць, унікальныя тэхналогіі і г.д.);
3. узмоцнення разважанняў пра аб'екты, усведамленне і прыняцце інтэрпрэтацыйнага ўзроўню аргументацыі;
4. прызнанне каштоўнасці і распаўсюд уяўленняў пра каштоўнасць на аналагічныя аб'екты.

Паўныя тэрміны прадуктыўнай актуалізацыі спадчыны сярод большасці гараджан назваць практычна немагчыма. Кожны раз яны залежаць ад мноства аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў.

Высновы

Ахова спадчыны будзе тым больш паспяховая, чым больш пазітыўным з'яўляецца ўспрыняцце помнікаў шырокім колам грамадскасці, чым больш людзей прымаюць помнік як элемент сваёй уласнай зоны камфорту. Да асноўных уласцівасцяў помніка належаць першым чынам яго атрактыўнасць, эстэтыка даўніны і аўтэнтычнасць. Акрамя таго, аб'ект мусіць быць прызнаны важным пасланнем гісторыі.

Уяўленні пра тую ці іншую гістарычную падзею і сентыментальныя пачуцці гараджан дэтэрмінуюць успрыняцце помніка. Задача інтэрпрэтаваў спадчыны — правільнае іх выкарыстанне для актуалізацыі, пошуку максімальна даступных вобразаў спадчыны. Усталяванне персанальнай сувязі з гледачом — распаўсюджаны, дарэчы, маркетынжавы прыём, які выкарыстоўваецца і ў экскурсійнай дзейнасці. На жаль, гэты доўгі і педантычны працэс актуалізацыі парой падмяняецца больш-менш карэктным інтэрпрэтацыйным сурагатам з вуснаў фармальных і нефармальных экскурсаводаў. Аднак іх дзейнасць не можа дасягнуць сапраўды стваральнага эфекту.

Неабходныя інтэрпрэтацыйныя мадэлі досыць проста ўкараніць у свядомасць абывацеля, аднак яны апынаюцца вельмі нядоўгатрывалымі. Без сталай падтрымкі гэтыя мадэлі раствараюцца ў мясцовых трактоўках, спрашчэннях і г.д. З іншага боку, гэтая ж акалічнасць становіцца абаронай ад штучна навязаных канцэптаў гістарычнай памяці. Спадчына, такім чынам, — гэта фактар стабільнасці ў грамадскім жыцці горада, і яе штучнае стварэнне, канструяванне праходзіць вельмі цяжка.

Найбольш прадуктыўнай стратэгіяй для дзейнасці градаабарончага руху бачыцца паступовае нарошчванне сацыяльнага капіталу шляхам правядзення папулярызатарскіх акцый, а таксама паспяховае публічнае выкананне дробных рэстаўрацыйных, градаабарончых і іншых праектаў. Уступленне ў прамую канфрантацыю з прадстаўнікамі ўлады павінна ажыццяўляцца вельмі разлічана.

Большасць гарадзенскіх градаабарончых ініцыятываў не ўвянчалі поспехам. Разам з тым, казаць пра тое, што дзеянні актывістаў не прыносяць ніякага пазітыўнага выніку, таксама не правільна. Актывісты-арганізатары сталі транслятарамі асяродковага, карэктнага стаўлення да гістарычнага асяроддзя, сталі «абаронцамі інтарэсаў» спадчыны падчас прыняцця рашэнняў па гарадскіх пераўтварэннях, здолелі актуалізаваць яго праблематыку. Сам дыскус небяспекі



Дом на вул.Валковіча, 23. Будзе знесены. Як жа шкада...

і барацьбы, які сыходзіць часам ад «прафесійных» грамадскіх актывістаў, уплывае на фармаванне іншага паўсядзённага стаўлення да спадчыны. Сваімі дзеяннямі яны падштурхнулі масу адмыслоўцаў да глыбейшага асэнсавання пытанняў захавання старой архітэктуры, стымулявалі развіццё рэгіянальнага краязнаўства (апошнія — самы відавочны плён гэтай дзейнасці). Акрамя таго, у плане асабістага развіцця, яны атрымалі навык грамадскай працы, зацвердзілі ўласную жыццёвую пазіцыю.

У гарадах, дзе гісторыка-культурная спадчына складае вялікі адсотак забудовы, градаабарончыя рухі практычна невыкараняльныя. Такім чынам, для гарадской адміністрацыі значна прадуктыўней не спрабаваць іх душыць, але шукаць шляхі канструктыўнага дыялогу і супрацоўніцтва.

Успаміны пра старую Гародню і гарадзенцаў

Па традыцыі друкуем успаміны жыхароў Гародні пра штодзённасць, гараджанаў і падзеі, якія адбываліся ў горадзе. Успаміны друкуюцца ў скарачанным і апрацаваным выглядзе на мове суразмоўцы. Скарачэнні (паўторы, памылкі жывой гутаркі, інфармацыя асабістага кшталту і інш.) пазначаны шматкроп'ем у квадратных дужках — [...]. Сэнсу ўспамінаў яны не змяняюць. У квадратных дужках таксама падаюцца словы, якія былі прапушчаны суразмоўцамі падчас аповеду. Яны дапамагаюць лепш зразумець рэспандэнта.

Успаміны запісаны і падрыхтаваны да друку магістрам гістарычных навук *Таццянай Касатай*.

Марцінчык Кацярына Іванаўна (1919 г.н.). Запіс 10 лістапада 2012 г.

(Нарадзілася ў г. Бельск Падляскі, Польшча. Скончыла польскую школу. Навучалася на акушэрскіх курсах у Варшаве. Да вайны працавала акушэркай ў в. Нараўка, Падляскае ваяводства, Польшча. У 1945 г. выйшла замуж за Мікалая Марцінчыка¹, пераехала ў Гародню. Працавала ў скурна-венералагічным дыспансеры.)

¹ **Марцінчык Мікалай** (1901, в. Кубельнікі (цяпер Бераставіцкі раён) — 1980 (Гародня) — беларускі грамадска-палітычны дзеяч у Заходняй Беларусі, доктар, публіцыст. Адзін з заснавальнікаў Беларускага студэнцкага саюзу ў 1921 г. Рэдактар часопісу «Студэнцкая думка». Удзельнічаў ва ўстаноўчай канферэнцыі па стварэнні БСРГ у 1925 г. у Гданьску. З 1925 г. сакратар, з 1934 г. намеснік старшыні Галоўнай управы ТБШ. У 1927 г. скончыў Віленскі ўніверсітэт. З 1927 г. выкладаў у Віленскай беларускай гімназіі. Выкладаў хімію і анатомію. Адначасова працаваў доктарам у клініцы Віленскага ўніверсітэту. З'яўляўся асабістым доктарам знакамітага беларускага спевака Міхася Забэйдзі-Суміцкага. У 1927 і 1930 гадах арыштоўваўся польскімі ўладамі. У 1931 г. высланы ў в. Нараўка (Гайнаўскі павет Беластоцкага ваяводства) пад нагляд паліцыі. У 1930–я гг. прэсай КП(б)Б і КПЗБ абвінавачаны ў супрацоўніцтве з польскімі ўладамі, у спробах звярнуць ТБШ са шляху нацыянальна-вызваленчай барацьбы. Паступова адышоў ад грамадскай і палітычнай дзейнасці. З 1944 г. галоўны ўрач інфекцыйнай бальніцы ў Гародні. Арыштаваны ворганамі МДБ у 1948 г. 12 сакавіка 1949 г. прысуджаны да 10 гадоў лагераў. Сасланы ў Варкуту. Там працаваў доктарам у лагэрным шпіталі. Рэабілітаваны ў 1956. Вярнуўся ў Гародню; працаваў у абласной бальніцы. Пакінуў успаміны.

1919–га [года нараджэння]. 92 года! Але, знаеце, я з такой сям’і, што все долгожыцелі. Тут не мая заслуга [смяецца]. [...] Нас было чэцвера дзецей. Ну, дзве сёстры яшчэ ў мене. Я кончыла семілетку ў Польшы, польскую. [...] Мая мама была такая акцівістка. Так як і я, любіла такія справы абшчэственныя дзела, не то, што там займалась сваім, і была Коло господын вейкіх [польск. *Koło Gospodyń Wiejskich* — *Кола вясковых гаспадынь*]. І вот ана возглавляла тое Коло господын. І ім прыслалі, што прышліце дзяўчат учыць на акушэрак. І мама мяне паслала ў Варшаву. Я там два года жыла. Знаеце, яшчэ цяпер помню, што жыла на Маршалкоўскай улiцы. [...] І я два гады там вучылась. Ну, я так добра ўчылась, што ў мяне былі все отметкі бардзо добрыя. Не было чацвёркі, ні тройкі, нічога, все пяцёркі былі. Так, якое мне подабалось эта ўжэ наука [...].

Эты доктар, прафесар быў такі Ільінскі, як браў мяне ўжэ. Ну, два года ўжэ канчалась, ужэ нас бралі на пракціку такую. І там кесарэва сечэнне трэба было рабіць. [...] То всегда мяне браў, ага. І казаў: «Вот, та пані Катажына, то яна як выложыць інструменты до, ну, до операцыі, а я гляну, і знаю, якія могуць быць комплекацыі, по этих инструментах». Што я настолькі была, прэвдiдзела это, понiмаеце. [...]

Ну, а патам вернулась ужэ з этай школы, двухгадзiчнай. І аставіла ў Бельску Падляскім, так работала как акушэрка. [...] Доктар ужэ павятовы ў Бельску Падляскім кажа: «Пані, можа захоча паехаць там мястэчка Нарэвка», около Нарвы. [...] То, паедзеце туды на работу, там трэбуюць акушэрку. Я гавару: «Паеду». [...] Ну, і паехала туды работаць. А там таксама роддома не было. Была только бальнічка на 20 коек. І доктар, і там тры–чатыры сяцёркі, і фельдшэр, і всё. Ну, і я там пры гэта, пры іх. [...] Ну, всегда так добра было, што прынімала тыя роды, і все былі давольны. І там людзі не зналі, як ужэ мяне благадарыць. І там мне падабалась. Ну, і этого, і вот там так я асталась. [19]38, 39–ы, 40–ы. [...]

Ну, вот тры года ў той Нарэўкі работала акушэркай усё врэмя. Ездзіла па хатам, прымала роды. І всякія былі, і камплеацыі [польск. *komplikacja* — *ускладненне*] былі вялікія. [...]

Пры немцах... [...] Прыязджае на санях, [...] дзядзька едзе к нам: «Доктарку, доктарку! Спасайце, спасайце! Радзі Бога спасайце». — «Каго спасаць? Дзе спасаць?» — «А во немец». — «То што яго спасаць?!» — доктар кажа [смяецца]. «Ну, пагляньце, пагляньце, спасайце! Я яго прывёз». Аказваецца ён паехаў у лес за хворастам. Ну, і кажа, няма чым печы тапіць, там дзе веткі такія паломаныя, зіма, тут трэшчат эты

дзерэв'я. Ён назбіраў таго хворосту. І папаўся яму леснічы. [...] Ну, Андэрс яго фамілія была. І той Андэрс, значыт, крычаў на яго, што ён связь з парцізанамі меў у лес. «Ты связь з парцізанамі!». Ён кажа: «Не-не, дзядзько, што Вы! Я этого, тока во налажыў сані хворосту і нідзе там ніякіх парцізан не бачыў». [...] А то пушча там Беловежска тая, знаеце, цягнулася бесконечна. Ну, а ён, значыць, а ён, у іх руж'я такія, ну, велькія, руж'ё ў того леснічэго. Ён узяў тое руж'ё і яго прыкладом б'е того дзядзьку: «А, ты врэш! Ты лжэж! Ты быў з парцізанаў». І пару раз, разоў тры, кажа, хлопнуў. А тое руж'ё выстраліла яму ў живот [смяецца]. Ну, і прывёз, ну, он того ж немца. Пажылы такі, стары ўжэ немец і, значыць, тут пачці [...] без памяці, відна, боль там. [...] Ну, і мы тутай пабеглі сразу тут нашы санітары забралі яго на насілку, палажылі там. А той доктар паглядзеў і кажа мне: «Вы яму зрабіце перэвязку, а я пазваню ў Белавежу, шоб доктар прыехаў, шоб яго забралі. Бо, — кажа, — тут ён у нас сканае, то яшчэ будуць чэпляцца». Ну, і пайшоў ён званіць у тую Белавежу. А я яму перавязку раблю. Бачу кусочак кішкі вылазіць, я той пінцэтом тую кішку засунула [смяецца]. А мне такое злосць на яго. А чаму злосць? Ён ляжаў на насілках і рукі так звешаны [наказвае]. А я думаю, кіну я яго рукі сюды на, шоб бліжэй на ём былі. Адну павернула, другую. А на руцэ ў яго пяць пярсцёнкаў. І то рубіновы, то [...] брылянтавы, і всё в золаце. Пяць пярсцёнкаў! Я як гляну, і думаю, от, холера, мусі з жыдоў набраў. А якраз тады іх істрэблялі гэтых жыдоў [смяецца]. І ўжэ такое зло мне на яго было. Але, знаеце, в тот час не прыйшо ў голову, каб я, он жа ж безладны. Я магла зняць хоць адзін пярсцёнак. Я не зняла [з гонарам у голасе]. Всё асталась. Ну, такая ўжэ совесць такая была ў чалавека. [...]

Прыйшоў ён ужэ эти доктар, дазваніўся, зараз прыедут за нім. Ну, і кажа: «Ты, — на таго дзядзьку, — ты сразу едзь дахаты і не кажы жонцы, што ты прывозіў нам немца, і ні жонцы, і нікому на вёсцы, нікому не кажы! Бо то, потом цябе обвінят. Ідзі, едзь моўча, набяры хваросту і едзь». І ён паехаў. І кажа мне: «О, это ёсць настаяшчы беларус! Ён не кінуў, — кажа, — раненаго, а прывёз, [...] это тока наш, — кажа, — беларускі чалавек так можа зрабіць» [смяецца]. [...]

Мы хацелі ўезжаць стуль. Ну, нас і так з Нарэўкі выселілі. Немцы прыйшлі. У нас быў рэнтген. [...] І ён [доктар] выпісаў яго з Германіі, прысылалі чэрэз Варшаву, і счэта всё. Ён выплываў, там на пару лет ужэ выплываў. Рэнтген канфіскавалі немцы. А нас выселілі. Сказалі, выселяйцеся з Нарэўкі, ана слішком блізка до лесу. І вы будзеце мець связь з парцізанамі. І в Белавеж, в Белавеж. То [...] ён паселілся

в Белаежы, доктар. А я паехала да сваіх бацькоў. Мы расталісь. Работалі разам і так прывязалісь. Але патом ужэ сталі [смяецца] мужам і жэной. [...]

Слухайце, какое ўхажіванне было?! Вайна! Вечна ўсе нервы тропят. То немцы, то бальшавікі, то палякі. [...] Мы ж тока зналі, што адбівацца [смяецца]. А адбівалісь всё, знаеце, дабром. Всё людзям добра рабілі. Всё старалісь. Як хто не меў, то этого, там чым заплаціць, вот, дапусцім, доктару. [...] Бачыць, што ён там такі: «Не трэба ніякай платы і так добра, прыем Вас і всё». [...]

Прыйшла, эта самае, якое летом эта. І думаю, ужэ в сенцябрэ [1944 г.] паеду, а там ужэ нада паступаць [у Варшаву]. [...] Палучаю пісьмо атсюда з Гродна. Ну, і піша мне пісьмо, што я, па-беларуску ўжэ он [Мікалай Марцінчык], я прыязджаю па, да Вас і па Вас [смяецца]. [...]

Ну, і прыязджае. А я якраз в агародзе памідоры выбірала. [...] Бачу, ідзе Мікалай Міхайлавіч. Ну, там прывіталісь, всё. А ён ужэ быў знакомы з маімі бацькамі. Раней ездзіў да нас, як я брата, хворы быў, [...], то ён ездзіў нам там трошку памагаў і в лячэнні, прывозіў там медзікаменты. [...] Ну, і значыць, пайшлі мы ў хату. Ну, і ён мне кажа, што, кажа, паедзем са мною, пажэнімся, всё—такі ўжо. А я кажу, што не, я ўжэ падала ў медінсцігут, і ўжэ мяня там прымут і ўсё. «Ну, што, і в Гродно тожэ медінсцігут кажучь, што адкрыюць, — ешчо не адкрыты быў, — але гавораць, што ўжэ адкрыюць медінсцігут і там паступіш». Ну, ну, не знаю. Ну, селі мы за стол. [...] І сідзім. [...] А до гэтого, як сядаць за стол, ён кажа, што скажы бацькам, што ты выходзіш замуж за мяне. А я кажу: «То як это я буду гаварыць, што я выходжу замуж?!» [смяецца]. Во, бачыце, як беларусы. А ён кажа: «Ну, я, ну, то што мне?». Кажу: «Ну, пэўна. Ну, гавары, як хочаш». Ну, і ён ужо сказаў, што я, вот забіраю Кацю, паедзем в Гродно і, значыт, мы там ужэ пажэнімся і ўсё такое. Ну, бацькі кажучь, як яна хоча. Ужэ мама, то схітрыла, што ўжэ тут не будзем вазражаць. А бацько надто не хацеў. Дажэ плакаўся [...]. Мусіць прэдчэстваваў, што тутай будзе так у нас не вельмі добра, сладко жыцце ў мяне [ціхім голасам]. Ну, і значыць, паехалі. [...]

Ну, прыехала в 45-м годзе, так. Патом, значыт, ужэ чэрэз год радзіўся ў мене сын. А, і я ўжэ зноў бярэменная была другім сынам [...]. Ён [муж] надта дбаў пра мяне так: «Там я дастаў пуцёвку ў Друскенікі. Паедзеш?» [...] Ён заехаў, у часніка наняў кварціру і паселіў там. [...] І там ужэ я пабыла—пабыла на том курорце і ўжэ трэба было ехаць у Гродно. Едзем мы в Гродно. Прыйшлі ў хату. І входзят за намі два эці самыя, НКВДзісты і арыставалі мужа. [...]

Ну, і забралі яго. А я асталась з двума дзяцьмі. Ну, то племянніца жыла, і маці яго жыла з намі. 15 лет я жыла са свекров'ю. Мы ні разу не паругалісь. Чэсна слова. Прывёз он [...] тую маму. [...] Прывёз ёё сюда. А я гавару, што: «Фёкла Васільеўна, разрэшыце мне Вас мамай зваць». А яна кажа: «Знаеш што, разрэшу як заслужаш». А мне так то непрыемна было, знаеце, я [смяецца] думаю сабе, бачыш як, яшчэ за-служыць мне трэба. То недарам, што твой сын выбраў мене, я ж не [смяецца]. Ну, але нічога, я не ставілася. І віду не паказала. І там спачатку не хацелась мне так называць, думаю, то і не буду, як я не заслужыла. А патам ужэ тая бяда нас аб'яднала. Бачу, яна ўсё плача, бядуе, всё—такі сын і вывучыўся, і то, всё.

Ён [Мікалай Марцінчык] учыўся з Геніюшам. [...] Геніюш Іван. То з тым Іванам на адном курсе былі, з Геніюшам. Ну, кажа: «Геніюшу прысылалі грошы, а мае не мелі грошы, прысылалі мне сухары з хлеба. Чорны хлеб пеклі і прысылалі сухары». Там, в Вільнусе, как учыл [вучыліся]. І кажа, то ён, а ён за грошы пойдзе ласункі, то шакаладку, то якоесь пірожнае, то тое—сёе быстра растрэзвоні і нема. А патам кажа, слухай, Мікола, можа ешчо ў цябе сухары [смяецца]. Вот, кажа, я яму сухары даваў [смяецца]. [...]

Патам з Геніюшамі то мы дружылі, но то потым было. Я тут яе і адведвала в бальніцы, і всё такое.

Но, но, но спачатку, як арэставалі. Ой, быў такі палкоўнік Салосенко. Ён з Украіны. І ён надто мне спачуваў. Мусі, знаў, што мы такія не вінаватыя [...]. І ён часто так эта наведаваўся да мяне. А яшчэ было так, што якісьці міліцыянер прызнаў, што ў нас тры пакоі было, тры комнаты по 20 метраў, усё вялікія такія, там дом большой был. [...] Прыйшоў, прынёс якуюсьць там стол, ці там крэсла, і: «Я ў вас адну комнату забіраю». Проста так аб'яўляе. Ну, бач міліцыянер, так ён можа, да. А я доўга не думаючы, і не спорыла з ім, што не мае правоў, к Салосенко [смяецца]. Бежу ў тое НКВД і [...] так сказала такімі славамі, як я цяпер гавару, кажу: «Вы мяне абідзелі, то Вы меня і вярнуць». — «А што такое?» — «О, — гавару, — міліцыянер прыйшоў і паселіўся, паселяецца ў мяне ў комнаце. А я, — кажу, — яшчэ мужа жду адтуль». А ён яшчэ ў Мінске сідзіт, мой муж. І он: «Ідзём!» Сразу кінуў всё і пайшлі. Пайшлі і выселіў яго в маменце: «Выбірайцеся!» А ён там стаў гаварыць, што вот, ана же сем'я рэпрэсаванага. «Не тваё дзела, што рэпрэсаваная. [...] Он не осуждённы, не знаеш, можэт ешчо вернуцца» і прочэе, і прочэе. «Ухадзі і всё». І выселіў яго, таго. Ну, і зноў мы сталі ў тых трох пакоях жыць пака там, а патам

ужэ Облздравадзел там вмяшаўся, ужэ ў нас дзве [пакоі] аднялі. І ўжэ мы толькі в адной. То в адной камнаце 20—ці метравай жылі я, двое дзецей, племянніца, свекроў. Пяць чалавек, мы жылі в адной камнаце восем лет! І нічога, жылі [смяецца].

Но я, правда, мне было абідно, што я была очэнь харошай акушэркай, я это любіла і знала. [...] Ну, але ж это ніхто не ацэніў. Усе баялісь, што мужа пасаdziлі [...]. Пайшла ў першую бальніцу, думаю, тут мне блізка, ужэ медсестрой хаця бы. Тожэ нету места. А патом ужэ мне папало так, што в кожвен, кожвендзіспансер. Там былі места. Туды ніхто [не] ішоў. І я туды ўладкавалася. І не шкадую. Бо я работала в фізіокабінеце. [...] Всё это я досканальна ізучыла. Ну, і этого, і сразу там так меня ацэнілі. [...]

А я была прэсэдацэлем месткома нашэго [смяецца]. Яшчэ вела касу взаімапомощчы, на мне была. Ну, там хто—то давал грошы, хто хацел. Всякіе людзі, сочувственные былі, после вайны, беднота эта. Ну, і я каму, прэждэ чем даць камусь там ссуду якую, ці там бесплатную, ці такую, то я правэдаю яго. Пабываю ў хаце, пагляджу якія ўсловія і тады ўжо даю, о! [...]

Такое актыўнае жыццё. То быў такі прэсэдацэль, этых самых прафсаюзаў, Чайка. То он той Чайка, ну, рабіў налёты такіе на бальніцы там і прыйшоў да нас і правяраў у нас тожэ, дзела нашы, там всё такое. І всё ўдзівяецца — ой, какой порядок! [...] Ну, у парцію мяне не бралі, потому што ўжэ тут... [...]. Ну, то я і не стрэмілась. [...]

І я тые восем лет, што была без мужа, я там стала проста такой акціўной. Я была в ізбрацельной камісіі эта по выборам. Там жа выбары рабілі першы раз тут на Беларусі ў нас. А я спісывала людзей на ўліцэ, тут вот за касцёлам Фарным [вуліца Карла Маркса]. [...] Ну, спіскі запісала для галасаванія. Не было яшчэ, то первы раз это галасаваніе было. [...] Я пашла спісываць. А там всё такіе, то польская фамілія і, значыт, то эці самыя, еврэйскіе. І ва двор так, і всё. [...] Всех я там спісала іх. [...] І яны ніхто не прыйшоў галасаваць. І на мяне напалі. А я гавару, то вы праверце раньшэ, где яны дзеваліся эці людзі. Так сразу, вот падумала, што як жа так?! Гавару, чаго вы нападаеце на мяне, што плоха агітацыю вяла, што я там то, сё [смяецца]. А пайшлі правяраць, а яны і еврэі павыехалі в Ізраіль, а палякі паехалі ў Польшчу і там нікога няма. А населілісь зусем другіе людзі. А тые не считалі нужным ісці галасаваць, вот і всё. І так мяне аправдалі. [...]

Ну, як стары горад тут, што ўсё тые касцёлы, то ўсё то было. [...] Но мне Гродно, сам горад Гродно вельмі падабаўся. Ён такі, там вот Бельск Подляскі той, Белосточчына, то ўсё такое нізкае і проста. [...] Роўны ландшафт. А тут ўсё то гара, то ўверх [смяецца], то ўніз. І мне то падабалось. Бо, дапусцім, вот взяць Лермонтова ўліцу от поліклінікі, вот тутай. Які бы то дождж не ішоў, моцны, урыўны, лье, як, не знаю, як з ведро, сцячэ нармальна і... А ён той цячэ па ўліцы і сцячэ на Віленскую ўліцу і нема, і сухо. [...] І в любой ўліцэ так, патаму што ўсё такое. [...] Ну, то мне падабалася это такое. Ну, і само Гродно. Я тутай такой бяды мела... Ну, много, родные мужа помагалі. [...]

Ну, пад намі ж Сакалоўскіе такіе жылі. Ну, яны палякі. Але яны, вот, эта пані Стася [...] бывала кажа, дзісяй не будзем там на машыне шыць і штось такое рабіць, бо пані Марцінчыкова мае сvento. [...] То тожэ ж свядчыць, што культурна жаншчына была. [...]

З Карпюком, сябравалі. Часто, ну, я не скажу, што там мы бывалі. [...] Ну, перэзванівалісь, гаварылі і больш нічога такога. [...] Памятаю тое, што я, не знаю, куды і для чаго, то неважна, я в тралейбусе ехала і ён, ну, і прывітаўся са мной: «Добры дзень!» — «Добры дзень!» Людзей пално, мы стаім. Ага, а ён кажа: «Я чуў, што Нікалай Міхайлавіч памёр». Я кажу: «Так, памёр». «То якога ж чорта, Вы мне не казалі?!» [смяецца] І так на весь гэты тралейбус. [...] «Якога ж чорта Вы мне не казалі?! Я б напісаў пра яго в газету». В «Гродненскую правду». Можэ там некролаг, ці спачуванні там ўсё. [...] Танк выслаў спачуванне. Пабеларуску такое прыслалі на почце. Патом, хто ешчо? Ну, Геніюш, то ўжэ. З Вільна выслалі Зоська Верас. [...] Ну, мы добра з ей кантачылісь. І Нікалай Міхайлавіч нават [...] памагаў трошку так мацерыяльна, як гаварыцца. Он заедзе, я то спачатку не знала, але там быў там такі лесочак около Вільно. І яна ў том лесе жыла. Хатка такая была. Ну, я там ездзіла нескалькі раз. Ну, мы заедзем, там прадуктаў завязем, ўсё. [...]

Нікалай Міхайлавіч тожэ быў, Беларусь то ў яго прэвышэ всяго, это ўжэ ўсё такое, вот. Нават як скажаж што-небудзь, там што-небудзь такое [...], «то не мог зрабіць такое дзела беларус, то ўжэ якісьці там расіянін» [смяецца], ці яшчэ які, кажа, беларус не будзе так. [...] «Што палякі мяне счытаюць, палякі так пашчыталі, што я камуніст. Ну, які я камуніст? Я не камуніст, я талстовец!» [смяецца] [...]

Эты Салосенко, полковнік [...] звоніт мне, што: «Вы далжны паехаць в Мінск і завезці мужу Вашему там пальто цёплае, шапку там, ўсё цёплае. Его в Баркуту высылаюць». Ну, і я тут жэ спакавалася і ўжэ этого еду. А кажу, а гдзе мне ехаць? — У Мінск. Ён у Мінске. Заехала



**Дом на вул. Лермантава, дзе жыла сям'я Марцінчыкаў.
Фотаздымак 2014 г.**

в Мінск. Здала эты, пасылку. Прынялі всё, там адзежу і такое, што там яму [...] на передачу. Ну, і абутак. А пытаю того ўжэ дзежурнага, што прымаў, гавару, мне бы б хацелась бы, жэ бы вострэціцца з начальнікам ГБ [КДБ]. Цанаву. Цанаву яго фамілія. А ён гаворыць, харашо, я сей-час спрашу. Спрасіў там, дзесь перэзваніў, выбег у другую комнату. І прыйшоў, кажа, ну, сказалі, штоб Вы ішлі, вот в такую-та комнату. Ну, і пайшла, захожу я да яго: «Здрасце!» — «Здрасце». Ну, я кажу, што я вот жэна Марцінчыка, каторага высылают, што прынесла адзежду. [...] Ну, садзіцеся, сейчас пагаварым. Я слышал, што ў Вас есць в Поль-ше родственнікі. А я гавару, есць. Ну, што я скажу нема?! «Может Вы хаціце ў Польшу паехаць?» [...] Думаю сабе, як жа ж я ў Польшу паеду. Я еджу ў Берастовіцу, у меня, не дают мне пропуск (тагда было ў Берастовіцу заехаць нада было пропуск палучаць в міліцыі). І мне не давалі. [...] Патаму што я сям'я рэпрэсіраванага. Ну, і думаю, то в Берастовіцу не прымают, а в Польшу меня пускают. Што ж эта бюджет?! А я гавару: «Знаеце, што я бы, еслі бы Вы мне прэдажылі ехаць в Варкуту, к мужу, то я бы паехала». «Ха-ха-ха!» Смяецца. «А Вы знаеце, што эта такое Варкута?» Я гавару: «Ну, знаю, што там места ссыльнае, но жы-вут всякіе людзі. Можэ і я бы там жыла. Всё-такі былі б разам». А он гаварыт: «То што Вы не знаеце, што Вы сваіх дзецей на пагібель туда павезёце?!» Я гавару: «Ну, я, зачэм шчытаць, што на пагібель. Я шчы-таю, што яшчэ і муж мой вернёцца». — «Ну, харашо». І гавару ему:

«Ехалі ж нашы дзекабрысты... в Сібір, жоны к дзекабрыстам ехалі, не баялісь». А он: «Ха-ха-ха! Так эта ж памешчыкі. А Вы хто?» А я: «Ну, а што я? Ноль што лі?» — «Ну, ладно, ідзіце». [...] А, я кажу, дайце мне яшчэ з ім павідацца. [...] Не даў, езьжайце дамой і ўсё. І так я паехала.

Сальвясюк Казімір Якубавіч (1922 г.н.).

Запіс 9 сакавіка 2014 г.

(Нарадзіўся ў мястэчку Індура, Гарадзенскі р-н. Скончыў 3 класы польскай школы. У 1939 г. працаваў ў г. Асавец, Падляскае ваяводства, Польшча. У гэты час родзічаў выслалі ў Казахстан. Падчас вайны знаходзіўся ў Гродні. З 1948 па 1977 гг. працаваў на лесапрамысловасці ў г. Асбест, Свядлоўская вобл., Расія. У 1977 г. вярнуўся ў Гродню)

Я пражывал усё время, дзетство у мяня прашло возле зоопарк вот эта улица, там, как считать, ну, помещика этого, помещика эти и первое время мы там проживали в эти, там были дома, за зоопарком улица, я не знаю как она сейчас называется улица. А после оттуда переехали по-моему [19]31-й год, уже переехали на улица Нарutowича, Держиньского сейчас. Не, первое время на Советской проживали мы, в еврейском доме, он разбомблён. Там сейчас универмаг акурат стоит, универмаг. Я как проживал... Семья у нас была большая. [...] Семь человек было нас. Отец умер у мяне в [19]36-м году. С матерью проживали мы. Две, ну, как две сестры и нас четверо было. И трое так — Юзик, Витек, Янэк и я, четверо нас было и две сестры, шесть человек, и мать — семь человек. Проживали до, если честно говорить, проживали до, ну, [19]39-го года, а в начале [19]40-го года мою мать, сестру, брата вывезли в Казахстан. Из Казахстана они только вернулись в Польшу в [19]46-м году. А я уже проживал, с [19]48-го года проживал в Свердловской области город Асбест, Свердловской область, ну, од Свердловска проживал до [19]77-го года там. А в 77-м году обратно приехал сюда в Гродно. [...] Мы очень плохо жили. Токо то, что брат был офицером, то он помагал, такие, что там вот сейчас там ещё возле этого дома культуры, ещё это здание есть, это домовая кухня была там. Там, там питались. На обеды ходили, ну, в дневное там они питались, я пару раз ходил тоже кушать там. [...] Мать вообще не работала [не работала], такой семьёй как могла она работать, шесть было. [...] А отец я не, не помню. На железной дороге по-моему работал он до 36-го года когда умер. Учился, ну, если говорить учёба моя, я учился. Фамилии [настаўнікаў] то и сейчас помню, некоторые

фамилии, которые... Шкуто, он умер уже давно. После Коженевский. Пухальский жили вот, где банк сейчас там эти, там их родители даже этого Пухальского. Отец уезжал в Америку там работал в Америке, после вернулся. Вот такая жизнь была. С Польши очень уезжало много в Америки [Амерыку]. Жизнь была тяжёлая при Польши. Это, ну, бедно будем говорить. Эти, которые, ну, как, я называю их жидками [смяецца], евреи. У нас нет в литературе, вы нигде не найдёте «евреи» слово, только жид, жидовско. [...] У нас не было слова, допустим, «русский» или там другие нации. Вот только жидовская. А русские — это православные у нас было. Они в церковь ходили. Я, допустим, католик в костёл ходили. [...] У нас было уроки католические, ксёндз, обязательно урок был католической веры. А там больше есть, ну, как сказать, литература, ну, учили как всех в школах. Ну, учить, если честно будем говорить, знания намного больше учили, чем в настоящее время. У нас семь класс если кончаешь, это уже всё, после семи класс три года ещё учишься уже магистра мог получить звание, всё это. Гимназия это уже была высшая. Как и институты сейчас, гимназия. Гимназия 8 класс. [...]

Да, поляк [на нацыянальнасці]. А беларусы у нас не было, национальности у нас такой не было. [...] Откуда Вы взяли беларусы в то время. Беларусы никто у нас не было то, что беларус. У нас православный было. Вера православная и католическая, и жидовская. Потому что, ну, немцев тут, здесь жили, тоже даже кирха эта немецкая стоит за парком там. А у нас такого не было, что беларусы [смяецца]. [...] Беларусы появились уже при, даже при советской власти у нас такой как Беларусь, мы никто, ну, Беларусь появилась советская, как советы вот сюда вошли, будем говорить, республика уже Беларуская с [19]39-го года. [...]

[У 1939 годзе] Ну, они [савецкае войска] проходили здесь свободно. Допустим, по Гродно тут никаких сражений не было. Они прошли через Гродно, так и шли пешком. Даже я, в то время мы, когда бомбёжка была, то каждый [...] уходили, потому что попадали бомбы на Гродно. Здесь вот костёл гарнизоновый вот этот польский [Фара Вітаўта], он уничтожен, разбомблён был, ну, не полностью там. При советах был там, ну, там, ну, так склады будем говорить. [Як выглядалі чырвонаармейцы] Ой! Даже неудобно говорить этих слов. [...] Они были вообще, солдаты были в ботинках обмётки на эти [смяецца] как сапоги, там сапоги шли, гимнастёрка. Обмундирование то стало, когда, будем говорить, стали американцы, англичане помогать во время войны. Так что... В [19]39-м я работал на крепости [у г. Асавец-Крэпасць, Падляскае ваяводства],

[19]39-й год, ну, перед самой войной там. А эвакуировали, а я когда вернулся с Ровно, вот здесь, и через месяца три по-моему, не помню точно, месяца три — родителей вывезли. А так как меня дома не было, я так и остался. Я уехал, уехал... [...] Потому что боялся, я уехал в Россию после и там работал. [Чаму вывезлі?] А я не могу сказать точно. По-моему, за это, что брат был офицер. Поэтому. [...]

Ну, между прочим, в кино то я ходил, конечно, тут было по улице, сейчас она Социалистическая, а там была кинотеатр, он и сейчас, в настоящее время в этом стоит. После кинотеатр был в Гродно по... Жидовский, его нету, кинотеатр был, где памятник Элизы Ожешковой, там сейчас клуб шахматный стоит, здание то деревянное, оно уничтожено. Ну, снесли. [...] Любимый [фільм] был, это было у меня «Знахорь» польский, это самый любимый. Потому что там жизнь вся показывается его. Фильмов как ходили после, ну, немцев, то здесь уже как ходили, но мало, я вообще не ходил. Так что не знаю. Боялись эти, чтоб не... Потому что вывозили в Германию да всё, так что, немцы. [...] Страх. Выживание было, между прочим. Каждый старался как-то, чем мог, тем и выживал. Если кто поступал у немцев на работу, то те получали и карточки всё у немцев, питались, всё нормально. А так на выживание. То ходили менять по деревням, если одежду или что там деньги, пакупали больше у деревенских. [...] Ездили, кто занимался, у меня, допустим, брат, который был здесь старше меня с [19]14-го года он, то он был на железной дороге, работал помощник [...] машиниста. А мы в то время, я то сам лично ездил и в Вильнюс, и в Ново-Вилейку, ну, возили там питьевую соду, соль даже, табак, махорку это, ну, и были эти. Потому что там, здесь можно было достать с плантаций этих, были тут, которые вывозили. Ну, у немца складов воровали, а, ну, и в этих мешках вывозили в Вильнюс там продавали. Ну, заработки большие были. Можно было жить, вот так. [...]

[У Польшчы да вайны] заработки то были не плохие, кто работал, если постоянно на работе, то зарплаты государственных там были очень большая зарплата. А так работы такие там на дорогах, да всё, эти зарплата там 3 злотых в день получали, 3–4 злотых. А это считать 2 килограмма, ну, сало купить можно было. У нас дорогое было сало — 2 злотых. Ну, вообще продукты были дорогие при Польше. При Польше жил, кто работал, только хорошо, на государственных работах. И постоянно работы, которые мастера тут, тут частное было всё исключительно. Там сапожники, портные, эти хорошо зарабатывали. [...]



Скрыжаванне сучасных вуліц Дзяржынскага і 17 верасня, дзе меркавана знаходзілася крама «Касмандаль». Фотаздымак з архіва Яд ва-Шэм.

Мы последнее время вот это проживали по Держиньского, где сейчас 10-я школа стоит, а за 10-й школой там здание было приватная гимназия, вот там вот жил я. И акурат, что я говорил, вот эти пограничников, которые там вот эти проходы были, акурат, эти [*надзямеллі*]. Как-то я раз или два спускался. Вообще-то страшно, что... [...]

Я был [*навучаўся*] в приватной Коминьской, потому мы жили и она меня, ну, когда были там три года, три года с чем-то я там. А потом платить нечем было. [...]

В 6 лет [*калі было 6 гадоў*] мы переехали на Советскую, Доминиканскую. [...] Вот там жидовский дом и то жили не то, что такая квартира, ну, по-польски сутэрэнни называли. [...] Комнаты, две большие, сутэрэнни было большая. Потому что тут после там было уже первые дни, по-моему, когда в 39-м году зашли советы, то тут ресторанчик ещё был там в эти, где универмаг стоит, жидовский. Он там разбомбило его. [...]

Газета это была «Дзенник кресовы» тоже по Советской, друкарня как по-польски. Ну, типография. [...] И там большинство жидовские магазины, вся улица, это вся жидовская была. [...] Крестьянский

[хрысціянскі] это был магазин один, вот, 1-го мая угол, 1-го мая и Держиньского «Юдшенка» назывался. То он что-то не очень много, как при моей памяти года два и всё он не стал, закрыл, потому что обанкротился. Все жидовские магазины, они цены снижали такие, если магазин открывает, он обязательно в этом, если польском магазине, к примеру я говорю, если злотый, то он где-то на 10 грошей, там 15, 20 он ниже спускал. Поэтому большинство шли к жидовским магазинам. Польских магазинов очень мало было. [...] Продуктовый был, так это «Юдшенка» в магазине. [...] Это название его было «Юдшенка» помню. А эти два магазина, вот, эти по этой же улице два магазина «Любич», «Касмандаль», там жидовские тоже продуктовые магазины. [...]

[Пагромы] единичные, только единичные, один только был. В то время когда моряка убили. Ну... [...] Ну, когда моряка убили в эти на танцах там он с жидовкой этой, ну будем говорить, потому что как танцевал. Ну, а за это его убили, а после на третий день здесь приехали с Гдыни моряки польские даже, приехала часть. Ну, и после похорон с этой с Антона [вул. Антонова] там же польское, с польского кладбища как пошли его и тут начали эти магазины там. [...] Ну, вот шли с этого, ну, как витрины, ну, выбивали. А там так, чтобы грабёж такой, как грабежа не было, а уничтожения эти. Ну, после этого государство вынуждено было оплачивать этим всем. Такой закон был. А многих там, не многих, но я точно не могу сказать, сколько там посадили или что, не могу сказать. [...]



Крамы пасля антыгабрэйскага пагрому ў Гародні, 1935 г. Фотаздымак з архіва Яд ва-Шэм.

Когда пришли немцы, их [габрэяў] сразу начали в гетто, их. Первоначально это по Антоново улице первое гетто. А когда после открыли второе гетто по Олега Кошевого, открыли, то оттуда с, с Антонова их вывели первых сразу в вагоны и в Освенцим. А вторых уже с этих это уже начали вывозить за год партиями, за год до, ну, до освобождения Гродно, вывели последних тоже для уничтожения. [...] Немцы не любили жидов. И тем более, если мне приходилось даже встречать, как, ну, жид [...] как идёт по тротуару, то он не имел права даже ходить по тротуару. Они, если которых водили, у них была звезда спереди и сзади и подписано внизу «юдэн» [ням. *Juden*], подписывали эти. Он должен был перед немцем, который, ну, оставались такие как на работу, более учёных таких. [...] Охраняемо оно [гета] не особенно было. Но были как полицаи могут, будем говорить, были на только воротах. Там по внутри я не видел этого, ходили они там внутри. А здесь охраняли. Если войти туда в гетто, также само наказывали сразу, или расстреливать, не расстреливали, а в тюрьмы сажали. Нельзя же было им помогать. Но торговля шла. Крепко проходили. Многие и жида, которые выходили, то они меняли одежду свою. Даже были такие вещи я как помню, ценности, там часы, или что-нибудь с этими, меняли всё на продукты, на масло, там сало, то эти, ну, продукты. Это я хорошо, видел всё это. Их выводили тоже некоторых жидов на работу. Так что вот эти и меняли всё, выносили. А туда если попасть к нему, попадешь, то хочешь в лагерь или [смяецца] куда-нибудь. [...]

Я любитель был, я любитель тенниса. Корт теннисные даже были вот эти, где по Держиньского, вот, где школа десята. Она, акурат, здесь, клуб стоял, это вот, где десята школа там клуб «Кресовия». Был футбольный клуб. Он не только в эти, там. А дальше там было так, два, четыре корта теннисных, эти там. И я даже в теннис играл. Спортом как, по молодости каждый любил. Тем более на футбол любитель был ходить. Так что это... Что это там 15 — 16 лет это же сама такая спортивная, каждый любил спорт. И тем более, если честно говоря, при Польше было спортсменов больше, чем в России. Спорт, моё мнение такое. Потому что спорт был развит всё время. [...] Ходил на футбольные, ну, я сейчас, на жидовские, то я не любитель был [смяецца] ходить. Потому что там, вот как я сейчас, вот, вспомнил, вот это жидовский клуб «Маккаби», это был первого класса, как считались. А «Крафт» вот этот был это второго. Это он тут не приезжали, как местный клуб, этот «Крафт». Все матчи были на, где Захарова

стадион... [...] Это и стадион ВКСа, как он назывался. Вукаэс, Войсковы клуб спортовы — Вукаэс [польск. Wojskowy klub sportowy, wukaes].

Я, я, если я по молодости, то даже мы лодку прицепляли на шнур к пароходу и [смяецца] ехали в лодке, потому что там платить надо было. А после отцеплялись и даже до меловых гор, вот как и сейчас там пляж хороший был. Там и купались. А после прицепляли до ту же лодку и возвращались [смяецца]. [...]

[Кінатэатр] «Полония» [«Чырвоная зорка»] после открылась ещё, по-моему, нет, этого я не помню. Знаю, что тут ещё был по Советской возле универсама, возле Белостока тут, там был ещё кинотеатр. [...] Это Ожешко возле клуба вот жидовский кинотеатр, деревянное здание. [...] Если честно говорить, в этот кинотеатр мы старались ходить бесплатно. Один идёт [смяецца] покупает по билету, а после, ну, ходили там четыре человека, пять зайдёт покупит, а нас открывает дверь с крючка сзади, где выпускали. С той стороны мы заходили, когда начинается. Даже, ну, без денег, чтоб не платить. Это вот ходил там. [...] Чистый [кінатэатр] это был вот это за костёлом, вот этот сразу эти и по Социалистической. А тут этот как жидовский, это там грязно было. А эти, то чисто были. Ещё одну вещь такую вспоминаю, как по детстве в «Красной звезде» мы когда заходили, то мы старались, вот эти, которые жида ходили с бородами, то мы запускали пуговицы в бороду и смотришь через, на второй день уже бороды половины нету [смяецца]. [...]

Прекрасно помню, как и сейчас при Польше назывались кайзерка по-польски, ну, булочка такая маленькая, кайзерка. Она если утром свежую берёшь — пять грошей, а уже после обеда — 4 гроша. Уже на один грош дешевле. Вот такие. Ну, заходить, ещё одну вещь по молодости помню, потому что тяжело. У этого же самого Любича, там они магазин по Держиньского, а тут 17 сентября как входить вот с этой стороны там у него стояли бочки, селёдка в бочках. Вот тут даже, честно говоря [смяецца], ходил даже наворовать [смяецца] селёдку. Вот это так, ну, по молодости. [...]

[У 1944 годзе] знали, что уже идут, русские идут. А убежать... Это я знаю, что даже немцы по Неману плыли мёртвые и русские. Откуда, там они перед городом, по-видимому, эти. А так у нас тут не было почти... Там перестрелка очень маленькая была на Советской площади там, перад костёлами там несколько трупов было немецких. Боялись ходить, что Вы, когда входили, тоже немцы отступали. Каждый старался, скрывались. [...] Сразу тут же, когда немцы отступили, на

Советской площади двоих вешали, одного немца и первого, а на второй день, на второй, или на третий день, не помню, украинца, вроде, как его, говорили, бандер или как. Советы. Первого немца, вот, это я прекрасно и сам лично видел своими глазами. Оно, знаете, где вот этот разбомблённый костёл был, вот, машина как с этого, с парка, вот это, с театра этого, были там суд состоялся. Его вывезли на машине, привезли к Советской площади, там акурат, много людей смотрели. Приехали, машина остановилась. Он ещё, и всё это я помню очень хорошо, как он ещё попросился, чтоб его отпустили помолиться. Его к этому костёлу разбитому подвели его, он на колени стал, помолился и поднялся, обратно его к машине с связанными руками. Это когда развязывали, а после связали, поставили его к машине, это я сам лично всё видел, и как петлю повесили, машина тронулась и он висел. Висельница стояла тут, возле этого... И через день, или два, вот это я, украинца вешали тут же на этом месте. Вот это я хорошо помню. А тут мне уже такое при входе здесь вот не, особого таких не в памяти. Оно забылось, потому что, знаете, всё плохое, вот такое запоминается, а так остальное... [...]

Матэрыял аб успамінах Казіміра Сальвесюка можна таксама прачытаць на сайце «Твой стыль»: Кулевіч Руслан. Ведай сваіх! Частка V: Успаміны Дзеда Казіка пра гарадзенскае дэрбі і пагромы // <http://www.t-styl.info/by/116/history/12384/>

Крыніцы

Андрэй Ціхаміраў, магістр культуралогіі
(Гродна)

«Гродзенскія лісты» Рыгора Кулжынскага: вопыт інтэрпрэтацыі

Гістарычныя ўяўленні пра прастору могуць служыць выдатным маркерам таго, як самыя розныя грамадствы разумелі «ідэальную» айчыну і якім чынам адгароджваліся ад іншых чалавечых супольнасцей. «Ментальныя мапы» амаль заўсёды не супадалі з існуючымі дзяржаўнымі, адміністрацыйнымі і іншымі межамі. У XIX стагоддзі разам з развіццём нацыянальнай свядомасці і з'яўленнем «масавай палітыкі» дзяржаўныя межы паступова становіліся перашкодай для атаясамлення народа з пэўнай тэрыторыяй, бо вельмі часта адзін народ жыў нават у некалькіх дзяржавах. Апрача ўласна этнічных межаў існавалі асаблівыя формы «ўяўленых» тэрыторый, якія існавалі толькі ў свядомасці невялікага кола людзей — як правіла, высокаадукаваных, якія пры гэтым мелі ўплыў на ўладу.

Сярод самых розных «ўяўленых» земляў у нашай частцы Еўропы ў XIX ст. з'явілася таксама «Заходняя Расія» (ці «Заходняя Русь»). Уласна гэтае паняцце з'явілася значна раней за вядомую ў пазнейшым часе ідэалагічную і светапоглядную плынь, якая атрымала назву «заходнерусізму»: прынамсі ўжо ў першай палове XIX ст. шматлікія аўтары, якія пісалі на расійскай мове, актыўна ўжывалі яго для азначэння пэўнай тэрыторыі, нават мовы насельнікаў гэтага краю.

Падзеі 60-х гадоў XIX ст. — адмена прыгону, ліберальныя рэформы ў Расійскай імперыі і асабліва паўстанне 1863–1864 гадоў выклікалі зразумелую цікавасць імперскай публікі да беларуска-літоўскіх губерняў. На фоне гэтай цікавасці і разам з «дзяржаўнай ўвагай» да гэтай тэрыторыі для часткі мясцовай інтэлігенцыі, якая ўжо паспела атрымаць выхаванне ў сістэме расійскай асветы, пачаўся вельмі важны час для самаўсведамлення і актыўнага ўключэння ў грамадскае жыццё імперыі. З часам гэтыя людзі пачалі ўсведамляць сваю

ідэйную еднасць і падабенства сваіх мэтаў, а таксама мэтанакіравана пашыраць свае ўяўленні пра мінулае і сучасны стан земляў «Заходняй Расіі» праз прэсу, адукацыю і ўплывы на ўладныя структуры. Цяпер мы ведаем іх перадусім як «заходнерусаў» — прыхільнікаў даволі спецыфічнай і па сутнасці «гібрыднай» формы самасвядомасці¹, якая спалучала ў сабе адназначную адданасць расійскай дзяржаве, расійскай мове і культуры з выразнай цікавасцю да «рэгіянальных асаблівасцей» беларускіх, літоўскіх, украінскіх земляў. Адзін з такіх дзеячаў — Аляксандр Мілавідаў, які жыў на пачатку XX ст. у Вільні, перыяд 60–х гадоў нават назваў «западно–руским возрождением шестидесятых годов»². У ягоным разуменні ўвесь комплекс дзяржаўных і грамадскіх намаганняў імперыі разам з адмысловымі рэпрэсіямі, русіфікацыяй і іншымі каланізацыйнымі практыкамі быў менавіта «адраджэннем спрадвечнай сутнасці» гэтага краю.

Цікава, што большасць вядомых «заходнерускіх» дзеячоў паходзіла з тагачаснай Гродзенскай губерні. Прадстаўнікі гістарыяграфічнай школы гэтага напрамку — Міхаіл Каяловіч, Платон Жуковіч і Канстанцін Харламповіч нарадзіліся ў невялічкіх мясцінах і атрымалі перадусім духоўную асвету ў выразным антывестэрнізацыйным стылі.

Апрача іх да «заходнерускай» плыні можна аднесці цэлы шэраг аўтараў розных перыядычных выданняў, сярод якіх выразна вылучаецца «Вестник западной России» (першапачаткова, у 1862–1864 гадах выдаваўся пад назвай «Вестник юго–западной и западной России»). Часопіс быў заснаваны Ксенафонтам Гаворскім у Кіеве, а з 1864 і да 1871 году выдаваўся ў Вільні³. Апрача самых розных матэрыялаў (перадусім на гістарычную, рэлігійную і сацыяльную тэматыку) рэдакцыя друкавала ў тым ліку лісты сваіх чытачоў — якія, такім чынам, таксама становіліся аўтарамі і дазваляюць прасачыць больш аўтэнтчныя «галасы эпохі».

Сярод аўтараў часопісу другой паловы 60–х гадоў XIX ст. варта звярнуць ўвагу на постаць Рыгора Кулжынскага. Для мяне гэта даволі

¹ V. Symaniec, La construction idéologique slave orientale. Langues, races et nations dans la Russie du XIXe siècle, Paris 2012, p. 415–431.

² Vilniaus Universiteto Biblioteka, Rankraščių Skyrius (Бібліятэка Віленскага ўніверсітэта, адзел рукапісаў), sygn. F36–AM65, А. И. Миловидов, Заметки из эпохи западно–русского возрождения шестидесятых годов, I. 1

³ Больш падрабязна гл.: С. Кузнецова, «Вестник западной России» // Энциклопедия истории Беларуси, Т. 2, Мінск, 1994, с. 252–253; А. Цьвікевіч, «Западно–руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в., Менск, 1993, с. 17–39.

загадкавы аўтар, пра біяграфію якога амаль нічога невядома. Хутчэй за ўсё ён быў сынам святара са Слабадской Украіны (сярод некаторых допісаў можна заўважыць, што месцам адпраўкі некаторых лістоў быў горад Нежын Чарнігаўскай губерні — вядомы на той час культурны і адукацыйны цэнтр). Некаторыя крыніцы пералічваюць ягоны псеўданім (Гр. К—ий) і пазначаюць, што ён быў этнографам 1860–1870-х гадоў і памёр не раней 1913 года⁴. Для мінуўшчыны нашага гораду Рыгор Кулжынскі не з’яўляецца нейкай значнай асобай, хутчэй за ўсё ён правёў у Гродне толькі вельмі кароткі час (магчыма, што толькі некалькі месяцаў 1866 г.). Аднак апублікаваныя ў двух нумарах «Вестника западной России» за 1865–1866 гг. «Гродненские письма» Рыгора Кулжынскага могуць быць цікавымі сведчаннямі.

У 1866 г. для большасці імперскіх чыноўнікаў, літаратараў, журналістаў, святароў усё яшчэ жывымі былі падзеі паўстання, і гэта моцна адбівалася на публікаваных тэкстах, нават нягледзячы на цензуру. У выпадку лістоў Р. Кулжынскага гэты псіхалагічны ўхіл не такі выразны, і можна сказаць, што ён стараецца пісаць пра Гродна як чалавек, які толькі нядаўна сюды прыехаў і не мае выразных эмацыйных сувязей з месцам.

У першым лісце (6 лютага 1866 г.) ён піша пра назву горада і выразна адзначае, што яна мае польскае паходжанне, пры гэтым, аднак, «масса народа» называе горад «Городней»⁵. Далей аўтар разважае пра характар «польскай назвы», адзначае яе штучнасць і тое, што яна з’яўляецца спосабам «зацірання» спрадвечных «древле-русских» назваў (падобна да Вільні і Коўна), а таксама спосабам змены народнай памяці і асабліва маладога пакалення. Варта адзначыць, што для Р. Кулжынскага найбольш высунутымі на захад гарадамі «Заходняй Расіі» выступаюць Варшава і Рыга (у большасці выпадкаў, напрыклад, у тлумачэнні М. Каяловіча гэтыя гарады не ўключаліся ў гэты абшар⁶). Далей ідзе даволі цмяны і трошкі недарэчны фрагмент пра тое, чаму назва Варшавы не была змененая палякамі на назву з канчаткам на о (верагодна, тут на падабенства назвы да Wilno і Grodno, але аўтар не быў вельмі абазнаны ў філаглогіі).

⁴ Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор, <http://feb-web.ru/feb/masanov/man/05/man08931.htm> (апошняя наведванне 28.04.2014)

⁵ Г. Кулжинский, Гродненские письма. I // Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка VII, том III, отд. IV, Вильна, 1866, с. 69.

⁶ М. Коялович, О расселении племён западного края России, Москва, 1863, с. 7.

Цікава, што дастаткова доўгія развагі Р. Кулжынскага вакол назвы «Горадня» і адназначнае прызнанне за ёй «сапраўдна-рускай» назвы не вядуць да лагічнай тут думкі пра тое, што назву гораду варта было б змяніць. Але аўтар на гэтым спыняецца і, толькі грошкі выкарыстоўваючы эзопаву мову, заўважае: «нам же, русским, да ещё из западной окраины, *теперь* много значит и верное древнее название города... Оно обращает наш умственный взор в глубь времён и, по выражению покойного Гоголя, вызывает на размышление»⁷. Верагодна, нягледзячы на ўсё захапленне народнымі назвамі і фальклорам, уваходзіць у такую выразную кампетэнцыю дзяржавы аўтар не захацеў.

Другая частка першага ліста прысвечана апісанню праваслаўных цэркваў гораду. Р. Кулжынскі пералічвае ўсе 11 царкоўных прастолаў гораду (у тым ліку цэрквы на могілках і ў турме) і з выразным непакоем і здзіўленнем адзначае, што царкоўныя спевы пастаўленыя на вельмі нізкім узроўні (адзінае выключэнне — жаночы манастыр, дзе «хотя и мало поющих, за то поют стройно и задушевно»⁸). Іншай выразнай праблемай для аўтара была адсутнасць ранішніх абедняў і ютрані: «здесь раньше 10 часов никогда не начинаются обедни»⁹. Гэтыя моманты, якія зараз з перспектывы часу могуць здавацца нейкімі нязначнымі дробязямі, для веруючай асобы таго часу маглі быць выразнай праблемай, нават да такой ступені, што пра гэта варта было напісаць у лісце ў часопіс. Для Р. Кулжынскага, які паходзіў з украінскіх земляў і верагодна, захаваў нейкую форму «маларасійскай ідэнтычнасці» рэаліі Гродна маглі здавацца іншымі, верагодна таксама неадпаведнымі «чыстаму» ўяўленню пра рускасць гэтых земляў. Іншыя прадстаўнікі імперыі, якія прыязджалі сюды, пачувалі сябе ў шмат разоў горш псіхалагічна, і пра гэта сведчаць іх карэспандэнцыя, успаміны і іншыя крыніцы.

Іншым важным момантам у царкоўным жыцці для Кулжынскага сталася памяць пра ўніяцкае (грэка-каталіцкае) вызнанне, элементы якога ў побыце, народнай памяці і нават літургіі выразна захаваліся таксама ў 60–я гады. Пішучы пра чытанне падчас набажэнства, аўтар зазначае, што апрача добрых прыкладаў ёсць і «печальные исключения, но не в среде причётников, а только между старыми ех-унитскими священниками, которые живут в монастыре, в составе его братий. Слушая их чтение, так и переносишься мысленно в м.

⁷ Г. Кулжинский, Гродненские письма. I // Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка VII, том III, отд. IV, Вильна, 1866, с. 70–71.

⁸ Тамсама, с. 71.

⁹ Тамсама, с. 71.

Жировицы — этот светоч униятского просвещения на весь северо-запад Руси, в былые времена, где, как говорят, учили читать по славянски, но с польскими ударениями. Вообразите, читатель, как это выходило и выходит курьёзно! Но что было, то прошло; нечего, стало быть, и винить отживающих свой век заштатных старичков»¹⁰. З аднаго боку для аўтара гэта сведчанне толькі мінулага (у ягоных катэгорыях нават вельмі далёкага — што канешне няпраўда, бо ўнія была ліквідаваная толькі 27 год да гэтага), з іншага — напамін пра канкурэнтнае веравызнанне.

Наяўнасць праваслаўных цэркваў напэўна спрыяла таму, што Кулжынскі апазнаваў Гродна ў якасці «свайго месца», аднак той факт, што ў большасці выпадкаў гэтыя цэрквы былі размешчаныя ў былых каталіцкіх касцёлах (выразнае сведчанне рэпрэсіўнай палітыкі пасля паўстанняў) не пакідаў сумневаў у сутнасці гэтых зменаў: «по внешне-му виду, почти все гродненские церкви, за исключением женского монастыря, — суице костёлы»¹¹.

Апошнім акцэнтам першага ліста, з якім вырашыла пазнаёміць чытачоў рэдакцыя, быў адмысловы верш (хутчэй за ўсё аўтарства самога Кулжынскага) які пачынаецца са словаў «Люблю я искренно наш край...». Для аўтара «Заходняя Русь» прадстаўлена тут ў дваістай форме — як родная краіна, якая поўная старажытных памятак, схаваных пад вялікім пластом «варожаў» культуры, якую сімвалізуе «пальшчызна» і «папізм». Антыпольскія і антыкаталіцкія пасажы характэрныя практычна для кожнай публікацыі «Вестника», і Кулжынскі тут канешне не з'яўляецца выключэннем. Дадаткова ў вершаванай форме можна знайсці і выразны антыяўрэйскі момант: «но грянул гром на старину.../ Ляхи, жидаы... вся эта грязь,/ Перекалечили страну...»¹². Спалучэнне польскасці і габрэйскасці ў якасці «ворагаў» і «саюзнікаў» супраць «славянства» і «праваслаўя» былі вельмі характэрным элементам рыторыкі часопісу і іншых публікацый «заходнерускай» плыні.

Другі «гродзенскі ліст» (ад 1 сакавіка 1866 г.) быў прысвечаны ўжо зусім іншаму сюжэту. Відочна, што да пераезду ў Гродна Р. Кулжынскі жыў на поўдні Мінскай губерні і займаўся там у тым ліку аматарскімі этнаграфічнымі даследаваннямі. Большая частка ліста прысвечаная

¹⁰ Тамсама, с. 71.

¹¹ Тамсама, с. 72.

¹² Г. Кулжинский, Отрывок из письма// Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка VII, том III, отд. IV, Вильна, 1866, с. 72.

народным вершаваным паданням пра святога Георгія (Юр’я). «Вестник» надрукаваў дзве «народныя легенды» «Святы Юры» і «Святы Ягорый»¹³ з цікавым некананічным сюжэтам на мяжы паганскай і хрысціянскай традыцыі. Уласна пра Гродна ў другім лісце нічога няма. Адным з цікавых момантаў можа быць тое, што апісваючы дзейнасць Пачаўскай лаўры (на мяжы Валыні і Галіцыі), Кулжынскі значыў, што падчас прыналежнасці гэтага кляштара базylieянам яны выдавалі спецыяльныя зборнікі песнапленняў і паданняў (тэв. «богагласнікі»). Але па версіі аўтара рабілі гэта з пэўнай «варожай» мэтай: *«замечу кстати, что базилиане вносили в эти «Богогласники» песни и своего произведения, в чисто католическом духе, с подделкой под народный лад, и безсовестно искажали текст действительно народных песен, навязывая им свои тенденции. И эти Богогласники они пускали в массу, чтобы отравленную ими духовно-народную поэзию привить народу догму и мораль папизма»*¹⁴. Нават у такім невялікім тэксце на этнаграфічную тэматыку аўтар хацеў паказаць сваістую «ерархію» веравызнанняў, а шырэй — «цывілізацыйных выбараў».

Апрача вышэйзгаданых тэкстаў Рыгор Кулжынскі таксама апублікаваў у «Вестнике» два драматычныя творы «Пред мятежом. Драма в 4-х действиях»¹⁵ і «На юго-западе. Комедия в 3-х действиях»¹⁶. Мне невядома, ці гэтыя творы дачакаліся тэатральнай пастапоўкі, ці можа выкарыстоўваліся іншым чынам.

Постаць Рыгора Кулжынскага напэўна патрабуе далейшага даследавання, ўдакладнення біяграфічных звестак і больш шырокага вывучэння ягоных тэкстаў. Можна часткова пагадзіцца з меркаваннем, што шматлікія тэксты аўтараў «Вестника западной России» мелі выразныя рысы дылетанцтва і нават графаманіі, але варта звярнуць на іх увагу як важную крыніцу для рэканструкцыі падзей другой паловы XIX ст. і асабліва грамадскай думкі.

«Гродзенскія лісты» Рыгора Кулжынскага пры ўсёй «фрагментарнасці ўражання» з’яўляюцца цікавым прыкладам «сімвалічнага

¹³ Г. Кулжинский, Гродненские письма. II // Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка VIII, том III, отд. IV, Вильна, 1866, с. 174–179.

¹⁴ Тамсама, с. 179.

¹⁵ Г. Кулжинский, Пред мятежом. Драма в 4-х действиях // Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка IX, том III, отд. IV, Вильна, 1866, с. 223–250.

¹⁶ Г. Кулжинский, На юго-западе. Комедия в 3-х действиях // Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка X, том IV, отд. IV, Вильна, 1866, с. 1–32.

присваення» гарадской прасторы¹⁷ «заходнерускімі» дзеячамі 60-х гадоў XIX ст. «Вестник западной России» надрукаваў амаль у той самы час цікавую і амаль піянерскую на той час «Историческую монографию г. Гродно» Паўла Баброўскага і шэраг іншых цікавых тэкстаў¹⁸. Як здаецца, такія спосабы паказаць па сутнасці новую для сябе прастору — і адначасна, апазнаць у ёй сваё, роднае і важнае могуць паўплываць на нашае разуменне мінулага.

Григорий Кулжинский

Гродненские письма. I¹⁹

Очутившись в Гродне, в качестве ея жителя, берусь за перо, чтобы поделиться с прежними читателями своими впечатлениями и знакомить своих великорусских и малорусских соотечественников с тем, что небезынтересно знать им касательно здешнего края.

Прежде всего, по приезде в этот город, меня заставило задуматься самое имя его. Сельские жители Гродненской губернии называют это город не *Гродном*, а *Городней*, точно также как черниговцы называют один из своих уездных городов: *Городня* и только, что ж это значит, что интеллигенция твердит «Гродно», а *масса народа* говорит «Городня»? Кто из них прав? Заглянем как в «*Повести временных лет*» и посмотрим, нет ли там чего-нибудь пригодного к разрешению этого вопроса? Есть, есть! Можем радостно воскликнуть! В Ипатьевской летописи, во II томе, под 1120 годом, упоминается об одном князе Всеволоде Давидовиче, который положительно, буквально назван *Городненским*, а не Гродненским... Это обстоятельство доказывает, как $2X2=4$, что ещё в начале XII века наш город назывался *Городнею*, а не Гродном.

¹⁷ Шырэй на тэму сімвалічнага прысвойвання гарадской прасторы на прыкладзе Коўна, Вільні і Клайпеды ў XX ст. гл.: D. Mačulis, A. Nikžentaitis, V. Safronovas, L'appropriation symbolique d'une ville multiculturelle: le cas de Kaunas, Klaipėda et Vilnius // Revue germanique internationale, 2010, nr 11, p. 41–60.

¹⁸ Больш на гэтую тэму гл. невялікі артыкул Аляксандра Літвінскага: А. У. Літвінскі, Гродна і Гродзеншчына ў працах гісторыкаў-заходнерусістаў // Гродна і гродзенцы: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада): матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, навук. рэд. І. П. Крэнь, Гродна, 2008, с. 98–101.

¹⁹ Друкуецца з выкарыстаннем сучаснай арфаграфіі, з захаваннем асаблівасцей аўтарскага стылю паводле: Г. Кулжинский, Гродненские письма. I // Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка VII, том III, отд. IV, Вильна, 1866, с. 69–72.

Сельские жители до сих пор сохранили в своих устах это имя, летопись Ипатьевская тоже согласна с народной памятью, народным преданием... Откуда же взялось «Гродно» вместо *Городни*? Увы и ах! Это явление объясняется очень просто: оно есть дело рук наших благоприятелей поляков, желавших положить на всё древле-русском штемпель польщизны... Трудно ведь *хлопов* (это быдло, т.е. животное по ксендзовским и панским понятиям) заставить говорить вместо славяно-русского имени «Городня» хоть, например, Казимежовка или какой-нибудь Грудек и пр.т. под., гораздо легче было ляхам поступить в этом случае так: исковеркать русское слово на нерусский лад, и концы в воду. Вот и породились: «Вильно, Ковно, Гродно» вместо Вильны, Ковны, Городни и т.д. Любопытно знать однако, почему два конечные пункта в западной России Варшава и Рига, не изменили своих окончаний на *о*?... Это произошло, без сомнения от того, что в Варшаве, и без коверканья имени города, пропал славянский элемент. Про Варшаву теперь никто не скажет, что она родной уже нам славяно-православный город... А вот, чтобы в городах и городках соседней к Польше Западной России стушевать славяно-русское начало, пущены были в ход издавна разные приёмы ополяченья, между которыми последнее место занимает и коверканье чисто-древле русских имён городов и сёл на не-русский лад²⁰. Нельзя было вырвать из уст, из памяти народа затверженных имён, нельзя было переименовать *города* в *miasto*, так нужно было выбросить характерную гласную, — из города сделать *grodek*, как Новогрудек или *Grodno*. Так исковеркано и название «Городских книг», в которых заявлялись разные акты, жалобы и проч., которые в документах везде называемые *гродскими*, и даже, для большего уродства *кегородскими*. Пусть, дескать, молодое поколение убеждается, что это древняя Польша, а не Русь, пусть молодое поколение не только Великой, Малой и Белой России, но даже Польши и западной Европы с детства заучивает нерусские имена городов и замечательных сёл зап. России! Ведь известно, что не всё молодое поколение будет на столько исторически развито и любознательно, что станет разоблачать ложь... Большинство молодого поколения вырастет с заученными, исковерканными именами городов зап.[адной] России... Из молодого поколения делается немолодое; а между этим последним

²⁰ Ежели угодно редакции, то в следующих *Гродненских письмах* постараюсь посылить изобразить как вытеснялся православно-русский элемент из западно-русских городов, помимо гонений за веру. Весьма будем благодарны (Ред.) [заўвага аўтара і рэдакцыі]

явится якобы общественное мнение, потом сочувствие к *угнетённой невинности*, во имя гуманности, прогресса и т.д. и т.д. Понятно ли, гг. читатели?...

В Риге не было польщизны. Там пришлый, немецкий элемент издавна затеял радикальную германизацию края, не считая даже нужным обращать внимание на названия городов и сёл. Немцы, говорят, философы... Вот, вероятно, они по своему решили так:

«Что имя? — звук пустой!»

Давай-ка, мы примемся за вещи по-важнее имён; задумали немцы... и действительно принялись...

Нам же русским, да ещё из западной окраины, *теперь* много значит и верное древнее название города... Оно обращает наш умственный взор в глубь времён и, по выражению покойного Гоголя, вызывает на размышление...

Вот первое моё гродненское впечатление. Теперь поговорим о здешних церквах и вообще о церковности, что в этом краю составляет особенно важный предмет. Пока не вышла ещё «Памятная книжка Гродненской губ. на 1866 год», обещающая поделиться собранными ею редактором сведениями о бывших древле-православных церквах в Гродне, мы воздержимся от сообщения своих заметок по этому предмету и ограничимся беседою о теперешних наших гродненских церквах. В настоящее время, в Гродне два монастыря: мужской и женский. В первом и во втором по две церкви; в соборе также две церкви. Кроме их есть ещё следующие: *Предтеченская*, при архиерейском доме, *Георгиевская* при военном госпитале, полковая, тюремная и кладбищенская. Всех престолов в Гродне 11, всех священноиереев 15. Но, к великому прискорбию в Гродне положительно никогда не бывает ранних обедней и утрени по-утру; между тем слышно, что в Варшаве даже, где так мало русских, бывают ранние обеды по воскресным и праздничным дням. Здесь раньше 10 часов никогда не начинаются обеды. Пение здесь вообще неудовлетворительное; приятное исключение в этом отношении составляет женский монастырь, где хотя и мало поющих, за то поют стройно и задушевно. Церковное чтение находится на образцовой степени: желать лучшего, значит прихотничать. В Гродне нельзя сказать словами Грибоедова: «читай не так, как пономарь», потому что здесь дьячки, и даже пономари читают прекрасно. Бывают печальные исключения, но не в среде причётников, а только между старыми ех-унитскими священниками, которые

жительство в монастыре, в составе его братий. Слушая их чтение, так и переносишься мысленно в м. *Жировицы* — этот светоч униятского просвещения на весь северо-запад Руси, в былые времена, где, как говорят, учили читать по-славянски, но с польскими ударениями. Вообразите, читатель, как это выходило и выходит курьёзно! Но что было, то прошло; нечего, стало быть, и винить отживающих свой век заштатных старичков. Все нынешние церкви в Гродне, за исключением немногих, устроены не так давно, некоторые из них помещены в закрытых монастырях латинских.

По внешнему виду, почти все гродненские церкви, за исключением женского монастыря, — сущие костёлы. Ах если бы им возможно было сообщить византийско-русскую наружность, — а особенно, если б было обращено больше внимания на те священные места, на которых были в древности православные церкви в Гродне и на которых и теперь мерзость и запустение. Однако о церковной стороне после. Теперь ставлю пока точку.

6 февраля 1866 года, Гродна

Григорий Кулжинский

Отрывок из письма²¹

Люблю я искренно наш край,
Северо-Западную Русь,
Старинной жизни новый строй,
Которым только и люблюсь...
Здесь, что ни шаг, то старина,
Остатки древности родной...
Но эта целая страна
Под вражьей ведь была рукой;

²¹ Друкецця з выкарыстаннем сучаснай арфаграфіі, з захаваннем асаблівасцей аўтарскага стылю паводле: Г. Кулжинский, Отрывок из письма// Вестник западной России. Год IV, 1865–1866, книжка VII, том III, отд. IV, Вильна, 1866, с. 72–73.

Не удивляйтесь же, что здесь
Ксендзы наставили капищ:
Обман, лукавство, сила, лесть
Из этих сыпались бойнищ!...
Прошли века, и много чад
Из православия в костёл,
Ксендзы с ляхами зауряд,
Перетащили... Кто пошёл,
Кто плавал в собственной крови
И православным умирал
Среди сочувственной толпы
Которой веру завещал...
Века прошли, и полонизм
Наделал много зла стране,
И «человеческий» папизм
Губил страну с ним на-равне...
Припомним Туров и Мозырь,
И Петриков, Борысов, Пинск,
Иль, наконец и самый Минск!
Всё было там: иль в полный клир,
Иль был и властвовал там князь...
Но грянул гром на старину...
Ляхи, жида... вся эта грязь,
Перекалечили страну...
Теперь ко многому следа
Днём с фонарём уж не найдёшь;
Но после долгого труда
На правду-инде попадётся.

8 февраля 1866 г.
г. Гродна

Гімназічныя атэстаты Івана і Антана Луцкевічаў

Нягледзячы на тое, што лёс братоў Луцкевічаў быў у асноўным звязаны з такімі цэнтрамі як Мінск, Вільня, Пецяярбург, Масква, Варшава, былі ў іх біяграфіі старонкі звязаныя з Гораднёй. У розныя перыяды свайго жыцця кожны з іх наведваў горад над Нёманам.

Першым пабываў у нашым горадзе Іван Луцкевіч. Адбылося гэта ў лютым 1911 г. Ён быў адмыслова запрошаны на беларускую вечарыну, што ладзілася беларускай моладдзю горада. Адпаведныя ўражанні аб горадзе і самой імпрэзе сталі падставай для пазнейшай публікацыі ў «Нашай Нівы»¹.

Што тычыцца Антона Луцкевіча, то лёс прывёў яго ў Горадню ў снежні 1918 г. У гэты час малодшы з братоў узначальваў урад БНР, які быў вымушаны пад пагрозай балышавіцкіх войскаў пакінуць Мінск. Па звестках гісторыка Андрэя Чарнякевіча, ён разам з Васілём Захаркай спыніўся ў мясцовым гатэлі «Метраполь»². На пэўны час Горадня стала сталіцай БНР. З ад'ездам А. Луцкевіча і іншых сяброў урада, горад назаўсёды страціў свой сталічны статус.

У Літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве ў фондзе «Калекцыя дакументаў 1489–1936» намі былі выяўлены некалькі дакументаў, якія маюць непасрэднае дачыненне да сям'і Луцкевічаў (LVIA. Ф. 1282, воп.1, спр. 5900). У асноўным гэта перапіска асабістага характару 70–90 гадоў XIX ст. на рускай і польскай мовах. Таксама сярод лістоў і іншых дакументаў знаходзяцца некалькі фотаздымкаў. Аднак асобаў, якія на іх прадстаўлены, на жаль, ідэнтыфікаваць не ўдалося.

Верагодней за ўсё дадзеная калекцыя паходзіць з асабістага архіву Івана і Зофіі Луцкевічаў — бацькоў пачынальнікаў беларускага нацыянальнага руху Антона і Івана. Адпаведна, адрасатамі і карэспандэнтамі гэтых лістоў былі дзядзькі, цёткі і іншыя сваякі братоў. Несумненна,

¹ Смалянчук А. Горадня і гарадзенцы 1911–1915 гг. на старонках «Нашай Нівы» // Гарадзенскі палімпсест, 2010. С. 407.

² Чарнякевіч А. «Прытулішча выгнанцаў»: штодзённае жыццё беларускага дзеяча ў Гарадні 1909–1939 гг. // Гарадзенскі палімпсест, 2010. С. 428.

вывучэнне гэтых дакументаў пасадзейнічае лепшаму разуменню таго асяроддзя, у якім выхоўваліся і кшталтаваліся будучыя беларускія адраджэнцы. Цікава таксама будзе вызначыць нацыянальную ідэнтыфікацыю самасвядомасці аўтараў тых папер.

Найбольшы інтарэс, на нашу думку, уяўляюць гімназічныя атэстаты Івана і Антона Луцкевічаў. Як вядома, браты пачыналі свае навучанне ў Лібаўскай Мікалаеўскай гімназіі, а пасля працягнулі яго ў Мінскай. У калекцыі прадстаўлены толькі чатыры дакументы падобнага тыпу, пры гэтым, тры з іх адлюстроўваюць вынікі вучобы Івана Луцкевіча. Нягледзячы на тое, што дадзеная крыніца адносіцца да ранніх гадоў жыцця братоў, прадстаўлены ў ёй матэрыял выклікае пэўную цікаўнасць і нават некаторую загадкавасць для даследавання біяграфіі гэтых дзвюх славутых асоб.



Антон і Іван Луцкевічы ў гімназічныя гады. У цэнтры — невядомая асоба. (фотаздымак з БДАМЛМ, апублікаваны ў манаграфіі Андрэя Унучака ««Наша Ніва» і беларускі нацыянальны рух (1906 — 1915 гг.)». Мінск, 2008)

У першую чаргу звяртае на сябе факт таго, што Іван і Антон у старэйшай школе навучаліся разам у адным класе, хаця розніцца ва ўзросце паміж імі тры гады. Падобную выснову можна зрабіць

з параўнання атэстатаў за 8-ы клас, у якіх фігуруюць адныя і тыя ж прадметы, подпіс таго ж самага класнага кіраўніка, аднолькавыя даты. Пры гэтым вядома, што вучобу ў гімназіі браты пачыналі ў свой час паасобку. У выніку атрымоўваецца, што Іван скончыў гімназію ва ўзросце 20–21 гадоў. Верагодна гэта было звязана з паўзай у навучанні падчас пераводу з лібаўскай у мінскую гімназію. Але нельга выключаць магчымасці, што Іван быў другагоднік. Знаёмства з яго адзнакамі (асабліва па французскай мове) дае падставы і для такой версіі. Трэба меркаваць, што Іван, нягледзячы на тое, што апярэджаў многіх па ўзросце, быў адным з горшых вучняў у класе (напрыклад, 30-е месца сярод аднакласнікаў у першай чвэрці 7-га класа).

Абодвум братам цяжка даваліся мовы. Што праўда, ужо ў сталым узросце ў замежным пашпарце Антона было засведчана, што ён валодаў нямецкай і французскай мовамі. Але нямецкай, як вынікае з атэстатаў, яны ў старэйшых класах не вывучалі. У цэлым, Антон вучыўся лепей за брата. Як гэта не дзіва, яму лягчэй даваліся дакладныя навукі. Ва ўсіх атэстах у графе «подпіс бацькоў» стаяць подпісы выключна маці, бо бацькі ўжо не было ў жывых.

Ніжэй прыводзяцца самі атэстаты. Яны падаюцца на мове арыгіналу з захаваннем некаторых асаблівасцяў тагачаснага правапісу. Усе звесткі, што прыведзены ў іх, цалкам адпавядаюць арыгіналам.

Луцкевич Иван

За 189 ¹ учебный год	ПРЕДМЕТЫ																				ЗАМЕЧА- НИЯ классного наставника	Подпись родителей или опекунов				
	Закон Божий	Русский язык с церковно-славян.	Русская словесность.	Логика.	Латинский язык.	Греческий язык.	математика			Физика.	Математическая география.	История.	География.	Немецкий язык.	Французский яз.	Числописание.	Рисование.	Гимнастика.	Внимание в классе.	Прилежание.			Поведение.	Место в классе.	Число пропущенных уроков.	
							Арифметика.	Алгебра.	Геометрия.																	Тригонометрия.
ОТМЕТКИ	За первую четверть	3		3		2	3	3	3			4			2					3	3	5	20	5	Клас. Наст. <i>podpis</i>	С Луцкевич
	За вторую четверть	3		3		2	2	3	3			3		3					3	3	2	5	19	18	Клас. Наст. <i>podpis</i>	С Луцкевич
	За третью четверть	4		3		3	3	3	3			3			2			3	3	3	4	19	11	Клас. Наст. <i>podpis</i>	С Луцкевич	
	За четвертую четверть	4		3		3	3	3	3			3			2				3	3	5				Дополнител ь-ное испытание по франц. языку	
Средняя годовая	4		3		3	3	3	3	3			3			2				3	3	5					
	На письменном испытании		3		3	4	3	3	3																	
	На устном испытании	4					3					4														
На поверочном испытании																										
Окончательная																										
Отметка на дополнительном испытании.																									Клас. Наст. <i>podpis</i>	

¹ Так у аригнала. Вероятней за всё гэта 1898/99 навучальны год.

Старонкі гісторыі

Аляксандр Радзюк,
кандыдат гістарычных навук (Гродна)

Спіс гарадзенцаў пад наглядам паліцыі ў першай палове XIX ст.

Як вядома, гісторыю кожнага горада ці іншага населенага пункта ствараюць жыхары, што яго насяляюць. Таму даследаванне палітычных, культурных, рэлігійных, штодзённых і іншых аспектаў жыцця той ці іншай супольнасці не можа адбывацца выключна на падставе абагульнення некаторых фактаў і вывадзення заканамернасцяў. Любая гісторыя патрабуе пэўнай долі персаніфікацыі. Менавіта вывучэнне жыцця асобных індывідаў даволі часта дазваляе ўбачыць тое, што схавана за пэўнымі гістарычнымі схемамі, лепей зразумець эпоху і многія аспекты жыцця, у якіх нашым продкам даводзілася гэтую гісторыю ствараць.

Што тычыцца гарадзенцаў XIX ст., то звычайна ў поле зроку даследчыкаў трапляюць найбольш знакавыя постаці той эпохі: губернатары, генералы ды іншыя вайскоўцы, удзельнікі нацыянальна-вызваленчых рухаў, літаратары ды прадпрымальнікі. Вельмі рэдка аб'ектам падобнага вывучэння становяцца звычайныя жыхары. З мэтай паступовага пераадолення гэтага недахопу, а таксама ўвядзення ў навуковы зварот новых, часта даволі неардынарных постацей гарадзенскага мінулага, быў створаны ніжэй прыведзены спіс гарадзенцаў. Ён уключае прозвішчы і імёны асоб, што знаходзіліся пад паліцэйскім наглядам у горадзе над Нёманам у першай палове XIX ст. Галоўныя адметнасці дадзенай меры пакарання былі ўжо намі даследаваны ў іншым артыкуле¹. Зараз, у якасці працягу і дапаўнення азначанай працы друкуюцца біяграфічныя звесткі аб усіх тых асобах, якія з 1826 па 1859 гады знаходзіліся пад наглядам паліцыі ў Горадні.

¹ Радзюк А. Гарадзенцы пад наглядам паліцыі ў першай палове XIX ст. / А. Р. Радзюк // Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гарадні. XV–XX стст. / Гродна, 2013. — С. 222—242.

Асноўная інфармацыя ў гэтых кароткіх біяграмах падаецца ў той жа паслядоўнасці, што і ў арыгінальных справах XIX ст. Спіс структураваны не па алфавітным, а па храналагічным прынцыпе, гэта азначае, што імёны прыводзяцца ў тым парадку, па меры якога яны ўносіліся ў ведамасці аб паднаглядных. Звесткі, якія падаюцца пасля таго ці іншага прозвішча, у асноўным, дублююць тую інфармацыю, якая ўтрымліваецца адносна гэтай асобы ў ведамасцях за розныя гады. Курсівам змешчаны заўвагі аўтара, а таксама некаторыя біяграфічныя звесткі (у асноўным з фондаў НГАБ у Гродне), якія ўдалося выявіць адносна гэтага чалавека. На жаль, падобная інфармацыя размеркавана досыць нераўнамерна. Адной з прычын гэтага з'яўляецца той факт, што некаторая частка тых, хто знаходзіўся пад наглядам паліцыі ў нашым горадзе не былі гарадзенцамі, а знаходзіліся тут праездам ці апынуліся тут па іншых абставінах на невялікі прамежак часу. Тым не менш, згодна з існуючымі тады правіламі мясцовы паліцмайстар павінен быў арганізаваць за імі нагляд і ўнесці іх у адпаведныя спісы.

Сярод тых постацяў, якія ў нашым горадзе знаходзіліся пад паліцэйскім пільнаваннем у розныя гады звяртаюць на сябе ўвагу такія імёны як прафесар Віленскага ўніверсітэта Ігнат Анацэвіч, які выступіў з шэрагам выкрыццяў супраць адміністрацыі гэтай навучальнай установы, палкоўнік Ігнат Янкоўскі, які як Дж. Байран і прыкладна ў тыя ж гады дапамагаў грэчаскаму народу ў яго змаганні за незалежнасць, гарадзенскі віцэ-губернатар К. Максімовіч, выконваючы абавязкі губернатара А. Елец, сябра А. Герцэна — П. Цэхановіч, акцёры, урачы, навучэнцы і многія іншыя.

1. Букінскі Пётр Сцяпанавіч — губернскі сакратар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1821–1826 гг. на падставе ўказа Сената, перададзенага з гродзенскага губернскага праўлення 28 жніўня 1821 г. па справе аб затрыманых ім Букінскім у Гродзенскім уездзе ў сяленні Верцялішках кантрабандных таварах і да вырашэння гэтай справы павінен быў знаходзіцца неадлучна ў Горадні. — «Займаецца пасадаю» (1826 г.). Меў жонку².

Справа П. Букінскага распачалася ў лютым 1819 г. з даносу суседа па кватэры ішляхціца Васілеўскага, які сцвярджаў, што палюбоўніца (на справе аказалася жонкай) губернскага сакратара досыць часта прывозіць яму з м. Галынкі (Царства Польскае) кантрабанднае сукно,

² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 2, спр. 469.

які апошні рэалізуе сярод жыхароў горада. Ператрус у пакоі і куфары П. Букінскага даў станоўчыя вынікі, і ён быў узяты пад паліцэйскі нагляд. У ліпені гэта ж года на імя губернатара паступіў рапарт аб тым, што П. Букінскі разам з надзірацелем Мушынскім затрымалі ў Верцялішках габрэяў, якія перавозілі буйную партыю кантрабанды. Узяўшы хабар у памеры 420 талераў срэбрам, яны адпусцілі іх. І зноў гэты факт пацвердзіўся.

Супраць Пятра пачалося следства. Ён быў арыштаваны і спачатку ўтрымліваўся ў гарадзенскім бернардынскім кляштары, а пасля некалькі гадоў у астрозе. Па факту затрымання і адпушчэння кантрабандыстаў была створана адмысловая камісія. Вырашэнне справы зацягнулася на некалькі гадоў, паколькі П. Букінскі на кожную пастанову той ці іншай судовай установы падаваў апеляцыі. Прычыну сваіх бедаў ён бачыў у асабістай непрыязні з боку губернатара «за выкрытыя ім 12 сакавіка 1818 г. злоўжыванні». Адным з раішэнняў 1-га дэпартаменту гродзенскага галоўнага суда яго маёмасць павінна была быць падвергнутая абавязковаму продажу, а згодна з другой пастановай, ён разам з жонкай павінны былі выехаць «на папярэдняе месца жыхарства» ў Херсонскую губ. Невядома ці былі гэтыя прысуды выкананы. Згодна з ўказам Сената ад 29 лістапада 1826 г., заснаваным на маніфэсце імператара ад 22 жніўня 1826 г., П. Букінскі «пакінуты свабодным»³.

2. Яноўскі Ігнат Мікалаевіч — звольнены са службы капітан польскіх войскаў. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1824–1830 гг. па загаду камандуючага асобным Літоўскім корпусам Яго Імператарскай Высокасці цэсарэвіча ад 26 красавіка 1824 г. за самавольную яго адлучку ў 1820 г. за мяжу да грэчаскіх войскаў. З 11 сакавіка 1826 г. атрымліваў ад казны кармавых грошай па 25 кап. меддзю на суткі. Кавалер (у сэнсе — нежанаты). Паводзіў сябе прыстойна, нічым не займаўся.

Падчас свайго знаходжання пад наглядам неаднаразова падаваў праішэнні Канстанціну Паўлавічу і Мікалаю І з просьбамі аб дазvole вярнуцца на вайсковую службу, з якой быў звольнены за несвоечасовае прыбыццё яшчэ ў 1816 г., але атрымоўваў катэгарычныя адмовы. Як тлумачыў асабіста, прыняў раішэнне далучыцца да грэчаскіх

³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 1, спр. 1426. Арк. 1, 6, 9, 36, 41, 48; спр. 1427. Арк. 1, 37, 63, 102; спр. 1932. Арк. 1, 25, 31; спр. 2281. Арк. 1; воп. 2, спр. 884. Арк. 4; спр. 469. Арк. 124.

войскаў у 1820 г., а пасля іх разбіцця вярнуўся ў 1824 г. і быў узяты пад паліцэйскі нагляд⁴.

3. Ляшчынскі Іван Паўлавіч (нар. каля 1757 (у 1826 г. яму 70 год) — 21.07.1827) — адстаўны сяржант Полацкага пяхотнага палка, былы служачы Гродзенскай казённой палаты. У 1802 г. за «благія (худыя)» паводзіны і ляноту да службы звольнены з пасады пратакаліста гэтай палаты без атэстата. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1825–1827 г. па загаду Яго Імператарскай Высокасці цэсарэвіча ад 11 чэрвеня 1825 г. за непадпарадкаванне судзейскаму рашэнню, якое забараняла яму складаць і пісаць акрамя ўласнай справы розныя даносы і прашэнні і звыш таго, за ўзбунтаванне казённых сялян у Беластоцкай вобласці. З прычыны калецтва (ссохліся абедзве нагі), а таксама старасці і нямогласці ўзяты пад апеку Дабрачыннага таварыства і знаходзіўся ў адмыслова пабудаваным дзеля гэтага доме (1827 г.). З 11 сакавіка 1826 г. атрымліваў ад казны кармавыя грошы па 25 кап. меддзю на суткі. Жанаты. Памёр 21 ліпеня 1827 г.⁵

4. Беран(д)с Мікалай Ягоравіч — былы студэнт Віленскага ўніверсітэта. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1826–1829 г. па загаду Яго Імператарскай Высокасці цэсарэвіча ад 27 красавіка 1826 г., бо аказаўся «благіх схільнасцяў і кепскіх паводзінаў». Займаўся «працаю па сваіх здольнасцях у навукх ад чаго і пражытак мае». Кавалер.

У 1825 г. Мікалай Беранс знаходзіўся пад арыштам у Варшаве па падазрэнні ў датычнасці да тайных студэнцкіх таварыстваў, але па загаду Канстанціна Паўлавіча быў вызвалены ў Горадню «пад заўсёдны паліцэйскі нагляд». У адпаведнасці з пастановай цэсарэвіча, з траўня 1829 г. Мікалаю «па беднасці яго» было прызначана грашовае ўтрыманне ад казны ў памеры 50 кап. на суткі і 4 руб. у месяц на кватэру. Згодна з уласным жаданнем у жніўні 1829 г. паступіў на службу ў 48-ы егерскі полк, што кватэраваў у Беластоку, аднак аказаўся няздольным да службы. На пачатку 30-х гадоў знаходзіўся ў Беластоку⁶.

5. Качальскі Ігнат — шляхціц Кобрынскага ўезду, былы студэнт Віленскага ўніверсітэта. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1824–1829 г. па распараджэнні следчай камісіі, заснаванай у Вільні па справе аб тайных таварыствах, а таксама з дазволу сенатара

⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 2, спр. 469.

⁵ Тамсама.

⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 2, спр. 469.; спр. 1473. Арк. 1; воп. 27, спр. 111. Арк. 1–3.

М. Навасільцава быў вызвалены на месца свайго жыхарства ў маёнтак Камень–Шляхецкі. Пасля звальнення з Вільні да хаты не прыбыў, а застаўся ў Горадні, дзе ў 1826–1827 г. знаходзіўся ў навучанні ў адваката Караля Эйсманта, а ў 1828–1829 г. самастойна займаўся адвакацкаю працаю. Згодна з распараджэннем Канстанціна Паўлавіча ад 31 сакавіка 1829 г. за добрыя паводзіны вызвалены ад далейшага нагляду паліцыі. Кавалер⁷.

Паўторна знаходзіўся пад сакрэтным наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832–1839 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 24 чэрвеня 1832 г. за аказанне дапамогі паўстанцам. Займаўся адвакацкай працай. Памёр у чэрвені 1839 г.⁸

6. Елец Антон Міхайлавіч — старшыня Гродзенскага галоўнага суда 1-га дэпартаменту. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1827–1828 гг. па загаду Яго Імператарскай Высокасці цэсарэвіча ад 1 студзеня 1827 г. (за што — не паказана). Жанаты. У 1828 г. атрымаў дазвол выехаць у Сакольскі ўезд, дзе трымаў у арэндзе казёны маёнтак Каменку⁹.

Згодна з фармулярным спісам за 1820 г. А. Елец паходзіць з дваран Лідскага ўезду, дзе валодаў маёнткамі Дзейнава і Бельск(?). Пасля заканчэння поўнага курса навук у Шчучынскім народным вучылішчы, дзе, між іншым, навучаўся лацінскай і французскай мовам, працягнуў службу:

- засядацелем у Літоўскім задворным судзе з 10 студзеня 1794 г.;
- рэгентам у Літоўскім галоўным судзе з 5 кастрычніка 1801 г.;
- земскім спраўнікам Лідскага ўезду па выбарах дваранства з 11 верасня 1802 г. На працягу гэтай службы быў камандзіраваны для размежавання Лідскага ўезду ад іншых;
- пасля 3-х год абраны лідскім гродскім суддзёй з 1 снежня 1805 г.;
- засядацелем гродзенскага галоўнага суда ў 1-ы дэпартамент з 1 студзеня 1809 г. Атрымаў вышэйшую Яго Імператарскай Вялікасці ласку 11 студзеня 1811 г.;
- 20 лютага 1812 г. абраны дваранствам на тую ж пасаду;
- у 1813 г. камандзіраваны ў Брэст для правядзення баварцаў за мяжу, што выканаў ... з поспехам;

⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 2, спр. 469.

⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 99, 560; воп. 20, спр. 63.

⁹ Тамсама.

- у 1815 г. зноў абраны засядацелем 1-га дэпартаменту ў трэці раз. У ліпені 1815 г. камандзіраваны ў Слоні́мскі ўезд для знішчэння саранчы, што лютавала там ... Узнагароджаны ордэнам св. Уладзіміра 4-й ступені 12 лістапада 1817 г.;
- па выбарах дваранства абраны старшынёй Гродзенскага га-лоўнага суда 19 студзеня 1818 г.;
- пры гэтым **выконваў абавязкі гродзенскага цывільнага гу-бернатора** з 11 па 19 лістапада 1818 г.

У 1820 г. меў 43 гады. Удовы¹⁰.

7. **Дабравольскі Цімафей Юр'евіч** — адстаўны ротмістр Літоўскага ўланскага палка. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1826–1829 гг. па загаду Яго Імператарскай Высокасці цэ-сарэвіча ад 12 лістапада 1825 г. за нанясенне ў Вільне каравульнаму падпаручніку Гілеру і плац-маёру Багданаву знявагі і за ўчыненне гвалту на гаўптвахце ў нецвярозым выглядзе. Дастаўлены ў Горадню 11 красавіка 1826 г. пад нагляд паліцыі. Першапачаткова атрымліваў ад казны 25 кап. на суткі. З лета 1828 г. выконваў абавязкі даглядчыка пераправы праз Нёман, за што меў ад горада 5 руб. срэбрам у месяц. Па ведамасці за 1829 г. зноў паказаны, што нічым не займаецца і ат-рымлівае ад казны грошы па 25 кап. на суткі. Жанаты¹¹.

8. **Якштэйн Іван Вільгельмавіч** — адстаўны з рыжскай інваліднай каманды падпаручнік. Першапачаткова быў дастаўлены з Санк-Пе-цярбурга ў Горадню 30 студзеня 1826 г., скуль быў высланы за кепскія (дурныя) паводзіны і ганебныя ўчынкі. З Горадні перасланы ў Ваўка-выскі ўезд у мястэчка Ізабелін, дзе займаўся п'янствам і непрыстой-нымі ўчынкамі. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі з 20 лютага па 16 траўня 1828 г. «Аказаўся ў выпраўленні яго благіх паводзінаў безнадзейным». Зноў высланы ў Ваўкавыскі ўезд, дзе ён знаходзіўся пад следствам і некаторы час знаходзіўся ў мясцовым аст-розе. Меў ад казны грашовае ўтрыманне. Кавалер¹².

9. **Анацэвіч Ігнат Сымонавіч** (псеўданім Жыгота з Малой Бе-раставіцы) — былы магістар (прафесар) Віленскага ўніверсітэта, калажскі асэсар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1828–1831 гг. па загаду Яго Імператарскай Высокасці цэсарэвіча ад

¹⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 32, спр. 6. Арк. 26–27.

¹¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 2, спр. 469.

¹² Тамсама.



Ігнат Анацэвіч

рабязна даследаваны ў кнізе С. Марозавай і С. Габрусевіча «Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыццё. Спадчына». Тут хацелася б больш падрабязна спыніцца на акалічнасцях тых падзей, якія прывялі І. Анацэвіча пад нагляд паліцыі, а таксама на яго прыбыванні ў Горадні.

Як вынікае са зместу шматгадовых разбіральніцтваў, прычына няласкі, у якой апынуўся праф. Анацэвіч, крыецца ў канфлікце паміж ім і праф. М. Мяноўскім і сакратаром Віленскага ўніверсітэта Мержаеўскім. Заподозраны ў сувязях з тайнай студэнцкай арганізацыяй, І. Анацэвіч у лютым 1828 г. быў падвергнуты ў Вільні кароткатэрміноваму арышту, а яго паперы канфіскаваны. Сярод апошніх універсітэцкае начальства знайшло такія, якія не з дадатнага боку выкрывалі іх дзейнасць. Акрамя таго, пасля свайго вызвалення праф. Анацэвіч частцы з гэтых фактаў надаў публічны розгалас. У сувязі з гэтым, па ініцыятыве кіраўніцтва ўніверсітэта быў скліканы Савет (той самы, што за некалькі месяцаў да гэтага зацвердзіў яго ў званні прафесара), які пад націскам рэктара Пелікана адхіліў яго ад выкладчыцкай дзейнасці, а пазней вялікі князь Канстанцін загадаў выслаць яго на радзіму. Сярод тых абвінавачанняў, што былі высунутыя сябрамі Савета былі такія, што закраналі яго прафесійную дзейнасць (нібыта яго гістарычныя працы — гэта ёсць кампіляцыя ненадрукаваных твораў епіскапа Альбентрандыя) і маральныя якасці (што ён живе

14 траўня 1828 г., які падпісаў мець азначанага Анацэвіча пад наглядам земскай паліцыі на месцы яго радзімы ў мястэчку Малая Бераставіца, скульп на патрабаванні гродзенскага гродскага суда быў дастаўлены ў Горадню 19 верасня 1828 г. для атрымання ад яго патрэбных адказаў аб зробленых ім начальству беспадстаўных даносах на кіраўніцтва Віленскага ўніверсітэта. Утрыманне меў ад сваякоў. Удовы.

Гісторык, археограф і архівіст І. Анацэвіч — даволі значная постаць у айчынным гістарыяграфіі XIX ст. Яго жыццёвы шлях і навуковая дзейнасць досыць пад-

ў распусце з жанчынай, ад якой прыжыў дзіця, а таксама апошнім часам уяўна аддаўся н'янству і картачным гульням).

Адначасова з гэтымі, у справе былога прафесара з'явіліся новыя абставіны. У красавіку 1828 г. бацька былога студэнта Віленскага ўніверсітэта Якаў Лісоўскі, сын якога быў прысуджаны да аддачы ў салдаты за датычнасць да тайнага таварыства, падаў на імя цэсарэвіча ліст, у якім выкрываліся злоўжыванні з боку азначаных вышэй асоб. Канстанцін Паўлавіч у сваю чаргу загадаў правесці следства, але не па правярцы выкладзеных там фактаў (яны адразу ж атрымалі ярлык «паклёну»), а дзеля таго, каб даведацца хто дапамагаў Я. Лісоўскаму ў складанні гэтага ліста. Віленская паліцыя па гэтым запісе нічога не выкрыла, і тады арыштант быў дастаўлены да сенатара М. Навасільцава. На допытах у апошняга ён прызнаўся, што гэтую скаргу пісаў студэнт **П. Цэхановіч** (гл. ніжэй), складаў сакратар віленскай уніяцкай кансісторыі **К. Забароўскі** (гл. ніжэй), прымаў удзел ішляхціц **К. Жамойцель** (гл. ніжэй), і ўсё гэтае рабілася з падачы І. Анацэвіча. Усе гэтыя асобы былі арыштаваныя і перасланы ў Горадню, дзе супраць іх распачаўся судовы працэс.

Падчас следства І. Анацэвіч у асноўным жыў у свайго роднага брата, уніяцкага святара ў Малой Бераставіцы. Умовы знаходжання там былі вельмі складаныя, паколькі той меў 12 малых і толькі 2 пакоі. Следства зацягнулася на гады. Адной з прычын гэтаму было тое, што І. Анацэвіч прадстаўляў суду, а таксама дасылаў розным вышэйшым асобам імперыі (у тым ліку і А. Бенкендорфу) новыя факты злоўжыванняў і карупцыі ў вышэйшых колах універсітэта. Урэшце, 1-ы дэпартамент гродзенскага галоўнага суда настанавіў адправіць выкладзеныя былым прафесарам факты для далейшай іх правэркі ў Міністэрства народнай асветы. Такое раішэнне выклікала моцнае незадавальненне цэсарэвіча Канстанціна, які сваім прадпісаннем фактычна адмяніў яго, даўшы суду інструкцыі, што таму рабіць далей. Тут дарэчы будзе тая характарыстыка, якую дало трэцяе аддзяленне таму прававому бязмежжу, што склалася ў беларуска-літоўскім краі ў той час: «Правініцы гэтыя кіруюцца кааліцыяй хабарнікаў (лихоимцев). Незразумела, якім чынам адміністрацыя ўніверсітэта ў Вільні здолела захапіць у свае рукі кіраванне ўсімі гэтымі губернямі. Галоўныя сябры гэтай кааліцыі: г. Навасільцаў, рэктар Пелікан, пракурор [?] Батвінка і варшаўская канцылярыя (цэсарэвіча Канстанціна — А.Р.). Усе жыхары правініцы дрыжаць перад гэтай кааліцыяй»¹³.

¹³ Россия под надзором. Отчеты III отделения. 1827–1869. Москва, 2006. С. 39–40.

Нягледзячы на той ціск, які аказваўся зверху, гарадзенскі суд, фактычна, апраўдаў І. Анацэвіча і іншых фігурантаў гэтай справы¹⁴. Далей яна была накіравана на рэвізію па інстанцыях у Вільню і Санкт-Пецярбург. У сувязі з гэтым, былы прафесар у 1832 г. пакінуў Горадню. Што праўда, пасля гродзенскі губернатар М. Мураўёў адмовіў яму ў просьбе аб выдачы наіпарты на праезд у Санкт-Пецярбург. Але гэтая забарона ўжо не мела вялікага значэння¹⁵.

10. **Сержпутоўскі Іван** — адвакат гродзенскага галоўнага суда 2-га дэпартаменту. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1829–1830 гг. па Вышэйшым распараджэнні (за што — не паказана). Займаўся службай у галоўным судзе 2-га дэпартаменту. Жанаты, сын Эміль у Віленскім універсітэце.

Згодна з распараджэннем імператара, якое было перададзена А. Бенкендорфам у лісце ад 2 снежня 1830 г., І. Сержпутоўскі, які знаходзіўся пад наглядам паліцыі па справе аб тайных таварыствах, у ліку іншых паднаглядных асоб дзеля таго, каб «адхіліць ад іх непрыемныя наступствы цяперашніх абставін, якія асабліва ім могуць быць шкодныя, быў высланы ў Варонежскую губ.¹⁶

11. **Забароўскі Караль** — сакратар віленскай уніяцкай кансісторыі. Дастаўлены з Вільні за складанне паклёпу на Віленскі ўніверсітэт 30 верасня 1828 г., а па ўказу Гродзенскага губернскага праўлення ад 10 снежня 1829 г. знаходзіўся пад наглядам паліцыі (гл. справу І. Анацэвіча). З 1829 г. па жнівень 1832 г. атрымліваў кармавыя па арыштантацкім палажэнні. Апраўданы ўказам Сената ад 31 ліпеня 1833 г.¹⁷

У 1829 г. губернскі сакратар К. Забароўскі, пакутуючы ад моцных боляў, падаў прашэнне аб дазvole на выезд з Горадні на лячэнне, але яму было адмоўлена. У выніку ён стаў інвалідам. У 1832 г. зноў падаў просьбу аб дазvole яму выехаць у Вільню. Паручальнікам за яго выступалі мясцовыя габрэі¹⁸.

12. **Цэхановіч Пётр** — былы акадэмік (студэнт) Віленскага ўніверсітэта. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1829–1834 гг. Дастаўлены з Вільні за складанне паклёпу на Віленскі ўніверсітэт 30 верасня 1828 г., а па ўказу Гродзенскага губернскага

¹⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 3, спр. 186.

¹⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 112. Арк. 5.

¹⁶ LVIA. Ф. 378 а/а, воп. 39, спр. 624. Арк. 1.

¹⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 3, спр. 540; воп. 27, спр. 100, 99, 558.

¹⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 119. Арк. 2, 5.

праўлення ад 10 снежня 1829 г. знаходзіўся пад наглядам паліцыі (гл. справу І. Анацэвіча). Жанаты. Апраўданы ўказам Сената ад 31 ліпеня 1833 г. 20 лютага 1834 г. высланы з Горадні на жыхарства ў Пермскую губ.¹⁹.

Са снежня 1829 г. па 28 красавіка 1830 г. утрымоўваўся ў гарадзенскім астрозе. Пасля вызвалення знаходзіўся ў цяжкім матэрыяльным становішчы: «працаю рук жонкі сваёй маю на хлеб». Прасіў прызначыць яго на нейкую чыноўніцкую пасаду, але безвынікова. Зноў арыштаваны ў 1833 г. за сувязь з эмісарам М. Шыманскім: «укрыванне яго ў сябе і намер уцячы з ім за мяжу». Згодна з вышэйша зацверджанай канфірмацыяй віленскага генерал-губернатара М. Далгарукава прысуджаны да высылкі ў Пермскую губ. У траўні 1834 г. прыбыў у Пермь. Тут ён пазнаёміўся з Аляксандрам Герцэнам, які з цеплынёй пасля ўзгадваў аб ім у сваім творы «Былое и думы». На пачатку 40-х гадоў Пётр атрымаў згоду на пераезд у Вятку, а ў 1846 г. у Чарнігаў²⁰.

13. Жамойцель Франц — шляхціц. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1829–1833 гг. Дастаўлены з Вільні за складанне паклёпу на Віленскі ўніверсітэт 30 верасня 1828 г., а па ўказу Гродзенскага губернскага праўлення ад 10 снежня 1829 г. знаходзіўся пад наглядам паліцыі (гл. справу І. Анацэвіча). Апраўданы ўказам Сената ад 31 ліпеня 1833 г.²¹

У 1829–1830 гг. знаходзіўся пад арыштам пры гарадской паліцыі²².

14. Нямцэвіч Караль — былы брэсцкі ўезны маршалак дваранства. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі 3 месяцы 1831 г. па прадпісанні гродзенскага цывільнага губернатара ад 9 студзеня 1831 г. па падазрэнні ў прыналежнасці да тайнага таварыства. Па зробленай ім адлучцы з Горадні данесена губернатару 9 красавіка 1831 г., невядома дзе знаходзіўся²³.

Знаходзіўся пад наглядам брэсцкай паліцыі, пачынаючы з 1823 г. У 1831 г. адзін з арганізатараў паўстання на Гродзеншчыне. Пасля

¹⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 3, спр. 540; воп. 27, спр. 100, 99, 558.

²⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 100. Арк. 2–8; . НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 532. Арк. 14, 104; НГАБ у Гродне. Ф. 2, воп. 36, спр. 958. Арк. 2; НГАБ у Гродне. Ф. 2, воп. 30, спр. 2. Арк. 3; Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa., 1998. S. 106.

²¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 3, спр. 540; воп. 27, спр. 100, 99, 558.

²² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 3, спр. 186. Арк. 81.

²³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 100.

ўцёкаў з Горадні стаў адным з камандзіраў паўстанцаў у Белавежскай пушчы, а таксама ўзначальваў асобны партызанскі атрад. У жніўні 1831 г. быў абраны на сейм у Варшаве як прадстаўнік ад Гродзеншчыны, уваходзіў у склад Літоўскага камітэта. Пасля паразы паўстання адзін з актыўных дзеячоў эміграцыі. Аўтар успамінаў. Належная яму часткі маёнткаў Чаравачыцы і Кленікі ў Брэсцкім уездзе канфіскаваны ў казну²⁴.

15. Радавіцкі Міхал — адстаўны паручнік польскіх войскаў. Короткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ўвесну 1831 г. Адасланы з Горадні ў Варонеж 16 траўня 1831 г. пры лісце гродзенскага цывільнага губернатара на імя варонежскага губернатара²⁵.

За прыналежнасць да тайных таварыстваў знаходзіцца пад наглядам слонімскай уезнай паліцыі з красавіка 1827 г. Настала жыць у маёнтку Задворжа разам з жонкай і дзецьмі. Згодна з распараджэннем імператара, якое было перададзена А. Бенкендорфам у лісце ад 2 снежня 1830 г., М. Радавіцкі ў ліку іншых паднаглядных асоб дзеля таго, каб «адхіліць ад іх непрыемныя наступствы цяперашніх абставін, якія асабліва ім могуць быць шкодныя» быў высланы ў Варонежскую губ. У траўні 1833 г. знаходзіўся ў Варонежы «да заканчэння справы следчай над мяцежнікамі камісіі».²⁶

16. Глебавіч Ігнат — недаростак (16 год). Згодна з ўказам гродзенскага губернскага праўлення ад 5 траўня 1831 г. быў узяты пад нагляд паліцыі гродзенскага ніжэйшага земскага суда з нагоды яго выезду ў лютым 1831 г. Кавалер²⁷.

У лютым 1832 г. у адпаведнасці з лістом дзяжурнага генерала 1-ай арміі нагляд, які быў здзейснены «адзінае па падазрэнні ў сувязі з паездкай яго Глебавіча з Варшавы ў Гродзенскі ўезд з прычыны ваеннага часу», быў зняты, а сам Ігнат атрымаў права вярнуцца ў Варшаву да брата²⁸.

У 1842 г. Ігнат Глебавіч выказаў жаданне паступіць на службу ў Заходняй Сібіры і накіраваўся ў Омск. Аднак з-за адсутнасці дакументаў, якія б пацвярджалі яго дваранскую годнасць, на працу ўладкавацца не здолеў²⁹.

²⁴ ЭГБ. Т. 5. С. 341; Гарбачова В. Уздзельнікі паўстання 1830–1831 гг на Беларусі. Біябібліяграфічны слоўнік. Мінск, 2006. С. 255–256.

²⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 100.

²⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 3, спр. 540; LVIA. Ф. 378 а/а, воп. 39, спр. 624. Арк. 1, 145.

²⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 100.

²⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 109. Арк. 1.

²⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 11, спр. 1602. Арк. 2, 5.

17. **Чарноцкі Ігнат** — гродзенскі мешчанін. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1831–1832 г. па хадайніцтву гродзенскага каменданта ад 22 жніўня 1831 г. «да вырашэння справы аб ім за пакупку куляў для стрэльбаў». Жыў у сваім доме, займаўся рамяством. Жанаты, меў дзяцей³⁰.

18. **Вэбер** — паходзіў з Царства Польскага. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1831 г. па ўказу гродзенскага губернскага праўлення ад 14 траўня 1831 г. «як ўраджэнец Царства Польскага». Жыў у другой частцы горада ў 1–м квартале ў доме памерлага Лейны. Сям'і не меў³¹.

19. **Рачынскі Іван Станіслававіч** — шляхціц Лідскага ўезду, быў адвакатам у Горадні (меў некаторыя даверанасці ад памешчыкаў для вырашэння іх спраў). За кароткі прамежак часу два разы трапляў пад нагляд гарадзенскай паліцыі: у 1831 г. згодна з прадпісаннем губернатара за ўдзел у паўстанні, а ў 1833–1836 гг. у дачыненні да яго зноў выкарастана гэтая мера за датычнасць да справы эмісара М. Шыманскага. Арыштаваны ў ліпені 1833 г. і аддадзены пад ваенна-палявы суд. Па Вышэйшай над ім канфірмацыі пакінуты на радзіме з усталаваннем над ім паліцэйскага нагляду. У 1835 г. ажаніўся на графіне Плятар і ў 1836 г. атрымаў дазвол на выезд у маёнтак жонкі Лычкаў у Лідскі ўезд. Надалей знаходзіўся пад наглядам лідскай земскай паліцыі (звесткі да 1842 г.)³².

20. **Туровіч Мацвей** — дваранін. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў канцы 1831 — пачатку 1832 г. Па прыбыцці з Санкт-Пецярбурга 1 снежня 1831 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара знаходзіўся пад сакрэтным паліцэйскім наглядам. У Горадні часова, без сям'і.

21. **Петрашэўскі Феофіл Восіпавіч** (1789–1869) — шляхціц. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў пачатку 1832 г. па вусным прадпісанні губернатара. Без сям'і³³.

Паходзіць з Ваўкавыскага ўезду, скончыў Свіслацкую гімназію. Удзельнік кампаніі 1812 г., адстаўны падпаручнік уфымскага пяхотнага палка (звольніўся ў 1818 г.) У 1831 г. прымаў актыўны ўдзел у паўстанні

³⁰ Тамсама; НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 101, 99.

³¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 100.

³² Тамсама; НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 101, 99, 558, 560; воп. 4, спр. 434; воп. 19, спр. 898; воп. 20, спр. 703.

³³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 101.

ў атрадзе Ц. Пуслоўскага ў чыне капітана. Сам Феафіл сведчыў, што быў захоплены паўстанцамі падчас таго, як ехаў у Пінск за соллю. Пасля разбіцця паўстанцаў пад Неўлянамі, 13 жніўня 1831 г. добраахвотна наказаўся расійскам уладам. Дастаўлены ў Горадню, дзе знаходзіўся на волі. Згодна з рашэннем гродзенскай следчай аб паўстанцах камісіі аднесены да 2-га разраду злачынцаў з аддачай пад ваенна-палявы суд пры гродзенскім ардананс-гаўзе. Здзейсніў уцёкі з Горадні ў Галіцыю. У 1834 г. прыбыў у Лондан. Атрымліваў грашовую дапамогу англійскага ўрада. У 1837 г. падчас сустрэчы з генеральным консулам Расійскай імперыі ў Вялікабрытаніі паведаміў, што асабіста з 11 салдатамі па загаду ген. Дэмбіцкага ў 1831 г. закапаў у Белавежскай пушчы 4 гарматы, 5500 стрэльбаў, 1700 шабел і 800 пар пісталетаў. Гэты скарб да гэтага часу чакае на свайго адкрывальніка. Памёр у Лондане³⁴.

22. Шымкоўскі Лейзер Ёселевіч — габрэў. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара 9 лютага 1832 г. да вырашэння аб ім справы аб пераходзе граніцы. Сям'я — ў Царстве Польскім³⁵.

Жыхар мястэчка Сапоцкін Аўгустоўскай губ. Затрыманы на прыканцы 1831 г. памежнай вартай разам з рамізнікам Л. Шымкоўскім (гл. ніжэй) па прычыне падазронага віду (дакумента на праезд). Арыштаваны і пэўны час знаходзіўся ў гарадзенскім астрозе. Як лічыў шэф мясцовых жандараў, палкоўнік Уласаў, Л. Шымкоўскі разам са сваім рамізнікам «моцна і справядліва падазраюцца ў тым, што яны наладзілі супрацьзаконны гандаль і знаходзяцца ў сувязі з усімі гродзенскімі кантрабандыстамі». Аднак доказаў гэтаму не было і рашэннем гродзенскай палаты крымінальнага суда Л. Шымкоўскі вызвалены³⁶.

23. Сырыйскі Іцка Абрамавіч — габрэў. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара 9 лютага 1832 г. да вырашэння аб ім справы аб пераходзе граніцы. Сям'я ў Царстве Польскім³⁷.

Гл. Шымкоўскі Лейзер.

24. Ясінскі Мечыслаў — памешчык. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832 г. па просьбе камісіі, заснаванай для

³⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1380. Арк. 1, 5–6; НГАБ у Гродне. Ф. 4, воп. 1, спр. 297. Арк. 2, 5, 34, 36; Гарбачова В. Указ. твор. С. 270.

³⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 101.

³⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 109. Арк. 3, 8, 11, 17–18.

³⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 101.

расследавання справы аб рабаванні пошты каля Старадварэцкай паштовай станцыі. Без сям'і³⁸.

Напад паўстанцаў на старадварэцкую паштовую станцыю, што ў Ваўкавыскім уездзе, адбыўся ўначы з 27 на 28 траўня 1831 г. Імі была захоплена значная грашовая сума. У жніўні 1831 г. былі затрыманы габрэі Гірш Альпер і Гірш Ляпідус, якія займаліся абменам гэтых грошай з асігнацый на срэбра. Да арышту яны паспелі ў Горадні правярнуць аперацыю на 175 тыс. руб.³⁹

25. Дамброўскі Казімір — памешчык. Гл. Ясінскі М.

У студзені 1832 г. у камісію, заснаваную для зняцця допытаў з паўстанцаў, паступіла прашэнне памешчыцы Ваўкавыскага ўезду Кунегуды Дамброўскай аб вызваленні яе сына Казіміра⁴⁰.

26. Ключэўскі Яраслаў — памешчык. Гл. Ясінскі М. (№ 24)

27. Хадакоўскі Міхал — памешчык. Гл. Ясінскі М. (№ 24)

28. Энгельгардт Іван — адстаўны капітан. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 15 лютага 1832 г. (за што — не паказана). Сям'я — ў Пружанскім уездзе⁴¹.

Кароткачасова знаходзіўся сярод паўстанцаў Белавежскай пушчы. Па рашэнні Гродзенскай следчай аб паўстанцах камісіі пакінуты на волі⁴².

29. Пушкевіч Мікалай — ураджэнец Царства Польскага. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832 г. па ўказу губернскага праўлення ад 11 сакавіка 1832 г. з-за пратэрмінаваных «відаў» (пашпартоў) да вырашэння справы аб ім. Жыў у Горадні ва ўласным доме, займаўся шавецкім рамяством. Сям'я пры ім⁴³.

30. Гараль Юрый — ураджэнец Царства Польскага. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832 г. па ўказу губернскага праўлення ад 11 сакавіка 1832 г. з-за пратэрмінаваных «відаў» (пашпартоў) да вырашэння справы аб ім. Жыў у Горадні. Сям'я пры ім⁴⁴.

³⁸ Тамсама.

³⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 4, воп. 1, спр. 34. Арк. 7; спр. 45. Арк. 1–4.

⁴⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 121. Арк. 1.

⁴¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 101.

⁴² Гарбачова В. Указ. твор. С. 369.

⁴³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 101.

⁴⁴ Тамсама.

31. **Куц Васіль** — былы засядацель гродзенскага ніжняга земскага суда. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832–1840 гг. па ўказу гродзенскага губернскага праўлення ад 27 чэрвеня 1832 г. па справе аб размене грошай, нарабаваных на старадварэцкай паштовай станцыі (Гл. Ясіні М.) Без пасады (1833 г.); займаецца прыватнай (партыкулярнай) працай, удовы, мае сына Мікалая, які пры ім (1834–1836 гг.); мае схільнасць да моцных напояў, займаецца складаннем пасквільных прашэнняў розным асобам (1837 г.); нецвярозых паводзінаў і займаецца пісаннем пасквільных просьбаў (1838 г.); мае сына Мікалая, які ўтрымліваецца ў астрозе ў Вільне за крадзеж (першая палова 1839 г.); выбыў у Палтаўскую губ. (1840 г.)⁴⁵

Згодна з уласнымі сведчаннямі В. Куц паходзіць з ваенных обер-афіцэрскіх дзяцей Санкт-Пецярбурга. На цывільную службу паступіў у Сенат у 1804 г. і звольніўся ў 1809 г. У гэтым жа годзе пачаў ваенную службу ў арміі гр. Вітгенштэйна і праслужыў 15 год, 3 месяцы і 16 дзён. Удзельнічаў у кампаніі 1812 г. У 1826 г. прызначаны ў гродзенскі ніжні земскі суд засядацелям ад кароны. Згодна з версіяй В. Куца ў траўні 1831 г. ён быў цяжка хворы на халеру і таму не мог прысутнічаць на месцы службы падчас рэвізіі губернатара М. Мураўёвым прысутных месцаў, за што нібыта і быў звольнены. У 1830–1832 г. В. Куц знаходзіўся пад следствам па справе аб нанясенні пабоёў жонцы шынкара ў в. Масалынах, за тое, што яна нібыта адмовілася адпусціць яму без грошай гарнец мёду. Сам Куц сцвярджаў, што ён выкрыў у гэтай карчме фальшывыя піцейныя меры і пры спробе канфіскаваць іх жонка шынкара з «азарднасцю» кінулася на яго. Акрамя таго, у 1836 г. В. Куц фігураваў у справе акцёра Енджыеўскага (гл. ніжэй). Згодна са сведчаннямі прасіцельніцы «нейкі падсудны чыноўнік Куц у п'яным выглядзе вазіў на гораду ўсю справу і патрабаваў 3 руб., абяцаючы за гэта пратэкцыю»⁴⁶.

32. **Суходольскі Ігнат** — адстаўны падпалкоўнік польскіх войскаў. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832–1839, 1840–1843 і 1844–1849 гг. Па ўказанню імператара ад 11 чэрвеня 1832 г. аддадзены пад сакрэтны нагляд паліцыі як асоба, якая «прыбыла з унутраных губерняў Расіі». «Паводзіць сябе не вельмі сціпла, займаецца хатнімі справамі». Кавалер (1832–1835 г.). Па звестках на 1838 г. жанаты на дваранцы Грабіцкай і мае сына Івана, якому 4 гады (Суходольскаму

⁴⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 99, 561; воп. 4, спр. 434; воп. 19, спр. 1381, 1384, 1624; воп. 20, спр. 63, 270.

⁴⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 219. Арк. 6; воп. 10, спр. 2242. Арк. 3.

на той час 62 г.). У 1839 г. выехаў у Лідскі ўезд, але шмат часу праводзіў у Горадні, таму зноў быў унесены ў ведамасці паднаглядных па гораду. У 1843 г. выехаў на жыхарства ў Вільню. У 1844 г. павярнуўся ў Горадню. Памёр у Навагрудку ў верасні 1849 г. ва ўзросце 80 гадоў⁴⁷.

У 1816 г. падпалкоўнік польскіх войскаў 1-га егерскага палка І. Сухадольскі атрымаў права на водпуск ад службы, які правёў у Горадні. У 1822 г. адстаўны падпалкоўнік І. Сухадольскі па папярэджанні літоўскага ваеннага губернатара атрымаў дазвол на выезд у Аўстрыю, Прусію, Італію і Францыю, але быў спынены ў Варшаве, наколькі цэсарэвіч Канстанцін забараніў яму выезд за мяжу, і зноў адасланы ў Горадню⁴⁸.

33. **Задарноўскі Восіп** знаходзіўся пад сакрэтным наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1832–1834 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 24 чэрвеня 1832 г. за дапамогу паўстанцам (зносіны за паўстанцамі). У студзені 1834 г. перамешчаны губернскім праўленнем пismaводам у Слоніmsкі ўезд⁴⁹.

Згодна з фармулярным спісам за 1852 г. В. Задарноўскі (50 год) паходзіць з дваран. Пасля заканчэння курса ва ўезным вучылішчы прызначаны пры канцылярыі гродзенскага ўезнага маршалка дваранства (1 лістапада 1821 г.);

- перамешчаны ў штат канцылярыі гродзенскага дваранскага дэпутацкага сходу (18 снежня 1823 г.);
- нададзены чын калезскага рэгістратара (31 снежня 1825 г.);
- узнагароджаны чынам губернскага сакратара (31 снежня 1828г.);
- прызначаны перакладчыкам гродзенскага дваранскага дэпутацкага сходу (24 сакавіка 1831 г.);
- па прашэнні пераведзены на вакансію пismaводцы пры справах слоніmsкага ўезнага маршалка дваранства (3 лютага 1834 г.);
- указам Сената 25 траўня 1836 г. узведзены ў чын калезскага сакратара;
- узнагароджаны знакам адрознення бездакорнай службы за 15 год.

⁴⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 99, 102, 561; воп. 4, спр. 434; воп. 19, спр. 1381, 1384, 1625; воп. 20, спр. 270, 986, 1186, 1579; воп. 29, спр. 99.

⁴⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 2, воп. 11, спр. 405. Арк. 120; Ф. 1, воп. 1, спр. 762. Арк. 1–2; спр. 2989. Арк. 1, 5.

⁴⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 99, 558, 560.

Жалавання атрымоўвае 300 руб. Жанаты на дваранцы Тэрэзіі Юргялевіч. Дзяцей не мае⁵⁰.

34. **Фіжан Іван** — былы гаспадар дзявочага пансіёна. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1834–1840 гг. па Вышэйшай канфірмацыі згодна з указам гродзенскага губернскага праўлення ад 31 студзеня 1834 г. за датычнасць да справы эмісара М. Шыманскага. Займаўся «хатнімі справамі». Удовы, меў сына і дачку. У 1840 г. выбыў у Кобрынскі ўезд. У 1841 г. разам з дачкой знаходзіўся ў маёнтку Антопаль княгіні Гедройц⁵¹.

І. Фіжан — знакавая постаць у сістэме гродзенскай адукацыі XIX ст. У 20–30-я г. трымаў прыватны пансіён для дзяўчынак (у 1833 г. налічвалася 32 вучаніцы). Тэрмін навучання — каля трох год. У 1833 г. улады выкрылі сувязь І. Фіжана, а таксама яшчэ 2-х настаўнікаў пансіёна з эмісарам М. Шыманскім. Сам Фіжан быў арыштаваны, а пансіён зачынены. Што праўда, у 1834 г. сын Івана — Восіп спрабаваў адчыніць прыватны дзявочы пансіён для адукацыі шляхетных дзяўч, але дазволу не атрымаў. **Восіп Іванавіч Фіжан** з 1823 г. навучаўся ў Віленскім універсітэце. У 1824 г. выдаў французскую хрэстаматыю. З 1833 г. працаваў настаўнікам французскай мовы ў гродзенскай гімназіі⁵².

35. **Дабравольская Анеля** — жонка тытулярнага саветніка капітана Дабравольскага. Знаходзілася пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1834–1838 гг. па Вышэйшай канфірмацыі згодна з указам гродзенскага губернскага праўлення ад 14 красавіка 1834 г. за датычнасць да справы эмісара М. Шыманскага. Пасля вызвалення з-пад арышту знаходзілася пры сваім мужы. У 1838 г. з мужам выехала ў Навагрудскі ўезд у мястэчка Мір⁵³.

36. **Хаецкі Іван** знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1834–1835 гг. па Вышэйшай канфірмацыі згодна з указам гродзенскага губернскага праўлення ад 14 красавіка 1834 г. за датычнасць да справы эмісара М. Шыманскага. Пасля вызвалення з-пад

⁵⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 2, воп. 37, спр. 589. Арк. 1–3.

⁵¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 561, 559; воп. 4, спр. 434; воп. 19, спр. 898, 1381, 1384, 1622, 1625, 1623, 1624; воп. 20, спр. 63, 269, 270, 506.

⁵² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 2, спр. 158. Арк. 2; воп. 19, спр. 358. Арк. 2, 3; воп. 27, спр. 679. Арк. 1; спр. 295. Арк. 18, 23; Ф. 38, воп. 3, спр. 2. Арк. 23–24.

⁵³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 561, 559; воп. 4, спр. 434; воп. 19, спр. 898, 1381, 1384, 1622, 1624; воп. 20, спр. 63.

арышту знаходзіўся пры бацьках, а пасля пісьмаводцам пры Будаўнічай камісіі⁵⁴.

37. Малішэўскі Андрэй — дваранін. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1834–1835 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 21 верасня 1834 г. за датычнасць да справы М. Шыманскага. Пасля вызвалення з-пад арышту займаўся пісьмаводствам у гродзенскім дваранскім дэпутацкім сходзе. Кавалер⁵⁵.

38. Енджыеўскі Тадэвуш — акцёр. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1835–1837 гг. і 1840 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 24 чэрвеня 1835 г. (за што — не паказана). Быў акцёрам пры гродзенскім вольным тэатры. Кавалер. Заўважаны нецвярозым (1837 г.)⁵⁶

У снежні 1835 г. — лютым 1836 г. гарадзенскія ўлады праводзілі следства ў справе нанясення крыўды Т. Енджыеўскім «княгіне» Я. Пузыні. Як вынікае з лісту маці пацярпелай, яе дачка Яўгенія, якая была замужам у Мінскай губ. за кн. Пузыняй, «але па некаторым абставінам знаходзілася ў трупе тутэйшых акцёраў», 12 снежня 1835 г. на сваёй кватэры была збіта акцёрам Т. Енджыеўскім, які зарабаваў усе яе рэчы і аблаяў яе апошнімі словамі, у выніку чаго яе дачка «не мае пасцелі на чым спаць». У сваю чаргу, Тадэвуш падаў контрскаржу на Яўгенію, што менавіта тая збіла яго. Падчас следства па справе аб нанясенні ўзаемных пабоёў і «распутным іх паміж сабою жыццём», паліцыя падцвердзіла той факт, што «Я. Пузыня падчас далучэння да Т. Енджыеўскага знаходзілася ў нэнзе, але той апануў яе ўласным сваім адзеннем», і «так званая княгіня Пузыня займаецца распутным жыццём і зусім непрыстойных паводзінаў»⁵⁷.

39. Гартц Фёдар — былы студэнт Віленскага ўніверсітэта. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1835–1837 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 6 снежня 1835 г. (за што — не паказана). Працаваў настаўнікам у гродзенскай губернскай гімназіі. Па распараджэнні свайго начальства ў 1837 г. перамешчаны ў мястэчка Крожы Расіенскага ўезду Віленскай губ. на пасаду настаўніка мясцовай гімназіі. Кавалер⁵⁸.

⁵⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 561, 559; воп. 4, спр. 434; воп. 19, спр. 898.

⁵⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 4, спр. 434; воп. 19, спр. 898.

⁵⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1381, 1384; воп. 20, спр. 270.

⁵⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 10, спр. 2242. Арк. 3, 4, 10.

⁵⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1381, 1384, 1622.

Прычынай, на якой Ф. Гарці патрапіў пад паліцэйскіх нагляд, з яго слоў, стала тое, што ён у 1833 г., маючы намер працягнуць адукацыю ў Маскве, падаваў прашэнне на выезд гродзенскаму губернатару М. Мураўёву ў мундзіры ліквідаванага Віленскага ўніверсітэта (з-за адсутнасці ініцыял вопраткі) і тым самым «выклікаў да сябе яго падазронасць». Пасля гэтага М. Мураўёў прыватным чынам напісаў маскоўскаму обер-паліцмайстару ліст з просьбай прыглядаць за Ф. Гарцам, як за выхаванцам былога Віленскага ўніверсітэта. Той у сваю чаргу, даў пісьмовае распараджэнне аб арганізацыі паліцэйскага нагляду. Гэтая мера «бязвінна ганьбіць і абцяжарвае мяне ... як чалавека рускага, які свята шануе Урад». У жніўні 1837 г. пераведзены ў крожскую гімназію выконваючым абавязкі старшага настаўніка гісторыі і статыстыкі⁵⁹.

Згодна з фармулярным спісам за 1838 г. Фёдар Карлавіч Гарці (24 гады) чыноўнік 10-га класа, указам Сената ад 20 красавіка 1836 г. звольнены з падушнага акладу

- скончыў курс гродзенскай гімназіі і паступіў у Віленскі ўніверсітэт (1 верасня 1829 г.);
- пасля закрыцця ўніверсітэта працягваў навучанне ў Маскоўскім універсітэце, дзе атрымаў ступень кандыдата;
- прызначаны памочнікам старэйшых настаўнікаў у гродзенскай гімназіі (18 снежня 1835 г.)⁶⁰

40. **Высоцкі Міхал** — ксёндз бернардынскага кляштару. Короткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1837 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 26 чэрвеня 1837 г. па падазрэнні ў тым, што хаваў у прыходскім касцёле Аўгустоўскай губ. сяленя Янаўкі скрыні з порахам і патронамі. Трымаўся ў гродзенскім бернардынскім кляштары. У 1837 г. па распараджэнні кіраўніка Віленскай епархіі адпраўлены ў нясвіжскі бернардынскі кляштар (Мінская губ.)⁶¹

Міхал Высоцкі першапачаткова знаходзіўся ў віленскім кляштары бернардынцаў, пасля навучаўся ў Троках, Коўне і Горадні, дзе ён быў вывечаны ў 1821 г. Пасля 3-х гадоў знаходжання ў гродзенскім кляштары адышоў у Прусію, а праз некалькі гадоў перайшоў мяжу ў Царства Польскае, дзе пэўны час бадзяўся без заняткаў.

⁵⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 919. Арк. 1, 3, 12.

⁶⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 38, воп. 3, спр. 2. Арк. 23–24.

⁶¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1384, 1622.

Прызначаны прыходскім святаром у Янаўку, дзе часта аддаваўся п'янству. Пасля выкрыцця ў янаўскім касцёле пораху і куль касцельнае начальства загадала выслаць яго ў Горадню, паколькі М. Высоцкі «насамрэч належыць мясцоваму кляштару бернардынцаў». Функцыі па ажыццяўленню паліцэйскага нагляду былі ўскладзены на ігумена кляштара. Цывільнае начальства палічыла гродзенскі кляштар не зусім надзейным і загадала перавесці М. Высоцкага «у больш аддалены ад мяжы кляштар». 26 кастрычніка 1837 г. Высоцкі быў высланы ў Нясвіж⁶².

41. **Жан(д)лоўскі** (імя не паказана) — канцылярыст гродзенскай казённой палаты. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1837–1838 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 15 студзеня 1837 г. за занятакі карцёжнай гульні. Кавалер. Паліцый не заўважаны, каб працягваў граць. У 1838 г. пасля выхаду ў адстаўку выехаў у Рыгу⁶³.

42. **Пукінскі Восіп Мельхіёравіч** — дваранін. Лічыўся па спісах асоб, што знаходзяцца пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1837–1838 гг. па прадпісанні губернатара ад 30 верасня 1837 г. (за што — не паказана). Па росшукам ў Горадні не знойдзены⁶⁴.

Дваранін Віленскай губ., удзельнік паўстання 1831 г. В. Пукінскі ў 1837 г. атрымаў пашпарт ад віленскага цывільнага губернатара на выезд і пражыванне ў Горадні тэрмінам на 1 год. Паколькі ён знаходзіўся пад наглядам паліцыі, віленскі губернатар аднёсся да гродзенскага губернатара аб арганізацыі азначанай меры ў Горадні. Гродзенская паліцыя данесла губернатару, што В. Пукінскі ў горадзе не знойдзены. Віленскі губернатар у 1838 г. паведаміў, што В. Пукінскі знаходзіцца ў Горадні пры мясцовым шляхетным пансіёне і просіць падоўжыць яму пашпарт яшчэ на 1 год. Зноў былі арганізаваны пошукі В. Пукінскага не толькі ў горадзе, але па ўсёй губерні, але вынікаў яны не прынеслі⁶⁵.

43. **Ключэўскі Яўстафій** — вучань гродзенскага шляхетнага пансіёна. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1837–1838 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 24 верасня 1837 г. за зроблены надпіс на крыжы, які стаіць паміж г. Марыямпалем і в. Квяцішкі на могілках забітых паўстанцаў «Nadgrobek walc..(далей

⁶² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 743. Арк. 1, 2, 7, 10, 12, 14, 25.

⁶³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1384, 1622, 1625, 1623.

⁶⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1622, 1625, 1623.

⁶⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1402. Арк. 1, 2, 4, –6, 8; воп. 19, спр. 1644. Арк. 1.

неразборліва) ролаkow». З 1839 па 1841 г. пад наглядам гродзенскай земскай паліцыі ў маёнтку Парфяновічах. Кавалер⁶⁶.

44. **Паліткоўскі** (імя не паказана) — паручнік, звольнены за благія паводзіны з Аланецкага пяхотнага палка. Кароткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1838 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 26 кастрычніка 1834 г. за благія паводзіны. Прыбыў у Горадню 3-га студзеня 1838 г. для хадатайніцтва аб снабжэнні яго пашпартам на праезд у Сувалкі. — «Мае схільнасць да моцных напояў»⁶⁷.

Паліткоўскі пасля звальнення з Аланецкага палка быў прызначаны ў Аўгустоўскай губ. на службу памежным, а пасля лясным стражнікам, але звольнены з гэтых пасадаў за благія паводзіны. У 1837 г. падаў просьбу ваеннаму начальніку Аўгустоўскай губ. аб дазvole на выезд у Горадню да сваяка Тамашэўскага. Дазвол атрымаў. Пасля прыбыцця ў Горадню, выявілася, што Тамашэўскага тут няма. Выехаў назад у Царства Польшча»⁶⁸.

45. **Нагумовіч** (імя не паказана) — доктар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1839–1840 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 6 лютага 1839 г. па справе М. Валовіча. Займаўся лячэбнай практыкай. Жанаты⁶⁹.

Нагумовіч Ізідор (1800–1842) паходзіць з Магілёва. Пасля заканчэння школы ў Вільне вучыўся ў 1820–1825 г. на медыцынскім факультэце Віленскага ўніверсітэта. Абараніў доктарскую працу «Аб вонкавых дэфармацыях ніжніх канечнасцей». У 1827 г. паступае на службу ў Самагіцкі грэнадзёрскі полк, пасля звальнення з якога на пачатку 30-х гадоў займаўся вольнай лекарскай практыкай у Ваўкавыскім уездзе. Упершыню звярнуў на сябе ўвагу ўладаў у лютым 1833 г., калі падчас балу ў в. Петрашэвіцах Ваўкавыскага ўезду патрабаваў ад прапаршчыка Мацыеўскага зняць адзнаку за ўдзел у паходзе супраць польскіх паўстанцаў. Арыштаваны ў траўні (чэрвені) 1833 г. за аказанне медычнай дапамогі эмісару М. Валовічу і веданне і неданясенне аб яго планах. Перададзены ваенна-палявому суду. Прызначаны да высылкі ў Табоўскую губ., якая пасля была заменена на Вятскую. У 1837 г. атрымаў дазвол імператара на вяртанне на радзіму. Пэўны

⁶⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1622, 1625, 1623; воп. 20, спр. 63, 270, 506.

⁶⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 19, спр. 1622, 1625, 1623.

⁶⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 744. Арк. 1, 6.

⁶⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 269, 270, 271.

час жыву ў Драгічынскім уездзе, пасля Беластоку. З 1839 г. у Горадні, а таксама працаваў у Друскеніках. У 1841 г. у Горадні выдаў кнігу «Способы лечения минеральными водами в Друскениках» на рускай і польскай мовах⁷⁰.

46. **Юзафовіч Адам** — доктар медыцыны. Кароткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1839 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 28 красавіка 1839 г. за датычнасць да справы эмісара Ш. Канарскага. Займаўся лячэбнай практыкай. Кавалер. У 1839 г. выехаў на жыхарства ў Санкт-Пецярбург⁷¹.

У 1844 г. працягваў знаходзіцца ў Санкт-Пецярбургу пад тайным наглядам паліцыі⁷².

47. **Урублеўскі Антон Казіміравіч** — канцылярыст, ураджэнец Сакольскага ўезду. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1839–1844 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 28 красавіка 1839 г. за датычнасць да справы эмісара Ш. Канарскага. Займаў пасаду сакратара гродзенскага «совестного» суда. Па прадпісанні губернатара ад 11 верасня 1844 г. нагляд спынены. Жанаты (жонка Караліна), меў 2-х сыноў⁷³.

48. **Гарбачэўскі (Гарбашэўскі) Юльян** — канцылярыст, ураджэнец Брэсцкага ўезду. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1839–1844 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 28 красавіка 1839 г. за датычнасць да справы эмісара Ш. Канарскага. Займаў пасаду экспедытара гродзенскай грамадзянскай палаты. Па прадпісанні губернатара ад 11 верасня 1844 г. нагляд спынены. Кавалер⁷⁴.

49. **Шумскі Леанард** — былы студэнт Віленскага ўніверсітэта. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1839–1842 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 27 сакавіка 1834 г. за «нелепое разгалошэнне в Віленском университете». Працаваў у канцылярыі дырэкцыі вучылішчаў Гродзенскай губерні. Кавалер.

⁷⁰ Śliwowska W. Указ. твор. S. 412; Госцеў А., Ігнатовіч Ф., Талерчык А. Ізідор Нагумовіч — лекар і грамадскі дзеяч першай паловы XIX ст. // Дзеячы аховы здароўя і медыцынскай навукі Беларусі і Літвы на пераломе XVIII–XIX ст. Мат. навук–практ канф. Гродна. 1992. С.73–76; НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 434. Арк. 3; воп. 20, спр. 598. Арк. 1–7; Ф. 2, воп. 36, спр. 1728. Арк. 1, 3, 12

⁷¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 269, 631.

⁷² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 1198. Арк. 1.

⁷³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 63, 269, 270, 271, 506, 717, 704, 986, 1186.

⁷⁴ Тамсама.

У 1836–1839 гг. лічыўся пад наглядам брэсцкай земскай паліцыі, але стала знаходзіўся ў Вільні⁷⁵.

Шумскі Леанард Антонавіч звольніўся з пасады бухгалтара гродзенскай губернскай гімназіі ў 1864 г. У гэтым жа годзе быў датычны да ваенна-палявой справы над жыхаром Горадні Станіславам Пра-невічам. Абвінавачваўся ў тым, што разам з братам Станіслава спяваў «абуральны» верш ст. Праневіча «Do Kolozy». Пакінуты на паруках⁷⁶.

50. **Прасінскі Людвік Іванавіч** — доктар медыцыны. Знаходзіўся пад тайным наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1840–1845 гг. па прадпісанні віленскага генерал-губернатора ад 11 красавіка 1840 г. як асоба, якая вярнулася зсылкі. У Горадні займаўся вольнай лекарскай практыкай. З 1842 г. удовы, меў дзяцей⁷⁷.

Л. Прасінскі ў 1834 г. па канфірмацыі віленскага генерал-губернатора быў высланы ў Волагду (верагодней за ўсё па справе эмісараў). У 1838 г. атрымаў дазвол А. Бенкендорфа пераехаць у Смаленск з тым, каб, «калі ён на працягу года ні ў чым благім заўважаны не будзе, то дазволіць яму ехаць у Віленскую губ.» Падчас свайго знаходжання ў Смаленску Л. Прасінскі «паводзіў сябе добра і, з'яўляючыся вельмі ўмелым медыкам, карыстаўся найлепшымі водгукамі грамадства». У сувязі з гэтым, А. Бенкендорф дазволіў яму вярнуцца на радзіму ў Гродзенскую губ. Прыбыў у Горадню 10 лютага 1840 г. Як вынікае з характарыстыкі гродзенскай лекарскай управы за 1861 г. «Л. Прасінскі стала займаецца вольнай медычнай практыкай, у сапраўднай дзяржаўнай службе па ведамству гродзенскай лекарскай управы не быў, а знаходзіўся на службе ў розных маёнтках памешчыкаў і толькі краткатэрмінова выконваў абавязкі слонімскага ўезнага ўрача ў 1850 г.» У 1861 г. Л. Прасінскі падаў прашэнне аб прызначэнні яго малодшым акруговым урачом сакольскай акругі⁷⁸.

51. **Суходольскі Яцак** — дваранін. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1840–1842 гг. па просьбе сакольскага земскага спраўніка ад 23 чэрвеня 1840 г. за датычнасць да справы аб тайным таварыстве «Заран». Жыў у Горадні пры бацьках. Кавалер. У 1842–1855 гг.

⁷⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 269, 270, 271, 506, 717.

⁷⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 34, спр. 2828. Арк. 2, 5, 7, 14, 15.

⁷⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 270, 271, 506, 717, 704, 986, 1186.

⁷⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 56. Арк. 1–9, спр. 163. Арк. 1, 5; воп. 13, спр. 1217. Арк. 1, 6; ф. 2, воп. 30, спр. 301. Арк. 1–2.

знаходзіўся пад наглядам брэсцкай земскай паліцыі ў сваім маёнтку Валковічах⁷⁹.

52. Эйсмант Восіп — студэнт Маскоўскай медыка-хірургічнай акадэміі. Кароткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1840 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 3 кастрычніка 1840 г. Жыў у Горадні пры браце⁸⁰.

53. Жэляўскі Караль — доктар медыцыны, лекар Мурамскага пяхотнага палка. Кароткачасова знаходзіўся пад сакрэтным наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1842 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 19 лютага 1842 г. Разам з палком 18 траўня 1842 г. выступіў у Варшаву.

54. Забела Павал Сцяпанавіч — ураджэнец Гродзенскага ўезду, медык. Знаходзіўся пад тайным наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1841–1856 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 2 чэрвеня 1841 г. як выпускнік Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі. У розныя гады працаваў уезным урачом, гарадскім урачом, гарадавым штабс-лекарам, урачом гродзенскай акруговай лячэбніцы. Надворны саветнік. Паводзін добрых; выдатных; выдатных ва ўсіх адносінах. Вызвалены з—пад нагляду на падставе манаршага маніфеста 1856 г.⁸¹

Згодна з фармулярным спісам за 1841 г. П. Забела, з дваран, пасля заканчэння курса навук у Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі зацверджаны лекарам 2-га аддзялення (5 верасня 1836 г.);

- згодна з прашэннем Міністра ўнутраных спраў прызначаны ўрачом пры ўстановах смаленскага прыказа грамадскай апекі (15 жніўня 1837 г.);*
- медычным дэпартаментам МУС, па просьбе, пераведзены ўезным урачом у г. Духаўшчыну (20 сакавіка 1838 г.);*
- па распараджэнні медычнага дэпартаменту МУС пераведзены ўезным урачом у г. Бялыі;*
- згодна з прашэннем медычнага дэпартаменту перамешчаны ўезным урачом у Горадню (27 верасня 1840 г.). Кавалер.*

У Горадні ў 1840–50-я гады інспектарам гродзенскай урачэбнай управы працаваў родны брат Паўла — Казімір, які аказваў яму

⁷⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 270, 271, 506, 717.

⁸⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 271.

⁸¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 717, 704, 986, 1186, 1579, 1580; воп. 21, спр. 100, 101, 416, 772; воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

пратэкцыю. У 1845 г. Гродзенскі губернатар падаваў прашэнне аб вызваленні П. Забелы ад тайнага нагляду, але атрымаў адмову віленскага генерал-губернатара Ф. Мірковіча. У 1864 г. былы ўрач гродзенскай акруговай лясчэбніцы П. Забела быў узнагароджаны ордэнам св. Ганны другой ступені⁸².

55. Яжэўскі Вікенцій Міхайлавіч — уладжэнец Сакольскага ўезду, адстаўны губернскі сакратар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1841–1849 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 2 чэрвеня 1841 г. за датычнасць да справы эмісараў. У Горадні жыў ў нанятым доме Ваўпянскага. Хворы, нічым не займаецца (1843 г.); у благіх учынках не заўважаны, аддаецца п'янству (1844 г.); аддаецца п'янству, але рахманага характару (1845 г.); нічым не займаецца, жыве спакойна (1846 г.); нецвярозых паводзінаў (1848 г.). Памёр 20 сакавіка 1849 г. у Бельскім уездзе, ваколіцы Гарнове⁸³.

У 1834 г. В. Яжэўскі за кантакты з эмісарам М. Шыманскім па канфірмацыі віленскага генерал-губернатара быў высланы ў суправоджэнні 2-х жандараў у Пермскую губ. Пакаранне адбываў у г. Чардыне. У траўні 1841 г. атрымаў дазвол на вяртанне на радзіму пад нагляд паліцыі. Меў 2-х родных братоў — Аляксандра і Антона, якія па той жа справе былі аддадзены ў вайсковую службу на Каўказ⁸⁴.

56. Нарановіч Станіслаў Антонавіч — ардынатар у гродзенскім вайсковым шпіталі. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1841–1843 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 2 чэрвеня 1841 г. за датычнасць да справы эмісараў (?). У Горадні жыў на вул. Маставой у доме Дабжыцкага. Працаваў ардынатарам у гродзенскім вайсковым шпіталі. Меў жонку і 2-х малых. У чэрвені 1843 г. выехаў у Ліду. У 1848–1852 гг. знаходзіўся пад наглядам сакольскай гарадавой паліцыі. Працаваў гарадавым лекарам у Саколцы, атрымоўваў жалаванне 200 руб. і 5 кап. У 1855 г. калезскі асэсар Ст. Нарановіч пад наглядам бельскай гарадавой паліцыі, працаваў гарадавым урачом у Бельску⁸⁵.

⁸² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 1632. Арк. 4; воп. 11, спр. 1300. Арк. 2, 7; воп. 13, спр. 1213. Арк. 1–2; фонд. 2, воп. 38, спр. 609. Арк. 559–560.

⁸³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 717, 704, 986, 1186, 1579, 1580; воп. 21, спр. 100, 101, 416, 772; воп. 29, спр. 8, 98.

⁸⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 27, спр. 532. Арк. 1–2, 277, 279, 303; Śliwowska W. Указ. твор. S. 246–247.

⁸⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 704, 986, 1186; воп. 28, спр. 727.

Згодна з атэстатам за 1868 г. Ст. Нарановіч (58 год) пасля заканчэння курса навук у Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі са ступенню лекара 3-га аддзялення паступіў на службу ў віленскі вайсковы шпіталь ардынатарам (1835 г.)

- пераведзены ў Новаінгерманландскі пяхотны полк батальённым лекарам (1836 г.);
- пераведзены ў Томска-Ягораўскі полк батальённым лекарам (1837 г.);
- пераведзены ў гродзенскі вайсковы шпіталь ардынатарам (17 жніўня 1840 г.), падвышаны ў тытулярныя саветнікі (1840 г.);
- звольнены па хатніх справах са службы (15 снежня 1842 г.);
- прызначаны сакольскім гарадавым урачом (18 лютага 1844 г.), падвышаны ў калежскія асэсары (1850 г.);
- перамешчаны гарадавым урачом у Бельск (1851 г.);
- звольніўся са службы па здароўю (1864 г.), падвышаны ў надворныя саветнікі (1865 г.)

Жонка Уладзіслава Станіславаўна Джэвіцкая. Дзеці: Ванда (1842 г.н.), Баляслаў (1846 г.н.), Станіслаў (1847 г.н.), Антон (1849 г.н.), Адэль (1855 г.н.), Юзэфа (1858 г.н.), Цэзарый (1859 г.н.), Казімір (1862 г.н.)⁸⁶.

57. Паўлоўскі Іван — адстаўны калежскі рэгістратар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1845–1856 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 25 красавіка 1845 г. за турбаванне імператара найпадданейшымі просьбамі. Служыў у палаце Дзяржаўных маёмасцяў, займаўся прыватнай службай (1851 г.), калежскі рэгістратар, атрымоўваў 97 руб. і 80 кап. у год жалавання (1855 г.). Вызвалены 3-пад нагляд у падставе манаршага маніфеста 1856 г.⁸⁷

58. Крынскі Аўрэліан — дваранін Гродзенскай губерні. Лічыўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1845–1851 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 30 верасня 1845 г. на падставе зносінаў з віленскім цывільным губернатарам за благія (дурныя) паводзіны. Стала ў Горадні не жыў, а часцей знаходзіўся ў Брэсце. Па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 22 красавіка 1851 г. высланы на

⁸⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 31, спр. 187. Арк. 5, 8–9.

⁸⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 1579, 1580; воп. 21, спр. 100, 101, 416, 772; воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

жыхарства ў Аланецкую губ. (за што — не паказана)⁸⁸.

Палітычны «злачынца» А. Крынскі ў 1856 г. вярнуўся на радзіму з Пензы на падставе манаршага маніфеста. Жыў у Брэсцкім уездзе, знаходзіўся пад наглядам паліцыі⁸⁹.

59. Максімовіч Канстанцін Восіпавіч — былы віцэ-губернатар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1846–1851 гг. па ўказу гродзенскага губернскага праўлення ад 29 чэрвеня 1837 г. як пазбаўлены чыноў і дваранства за злоўжыванні на пасадзе віцэ-губернатара. Памёр у Горадні ў сакавіку 1851 г. ва ўзросце 80 (?) гадоў. У 1837–1846 г. пражываў у маёнтку Русота і знаходзіўся пад наглядам гродзенскай земскай паліцыі. З 1844 г. удовы⁹⁰.

Згодна з фармулярным спісам за верасень 1802 г. *Максімовіч К.В. (36 год) з дваран, уласных вёсак не мае, а арандуе ў розных памешчыкаў. На вайсковую службу паступіў у былой Рэспубліцы Польскай у полк Нарadowай кавалерыі таварышам (1784 г.), дзе праходзіў чынамі*

- *прапаршчыкам (20 лістапада 1786 г.);*
- *падпаручнікам (4 снежня 1788 г.);*
- *паручнікам (3 траўня 1791 г.);*
- *пераведзены ў 7-ы Літоўскі пяхотны полк капітанам (18 жніўня 1792 г.);*
- *маёрам (13 кастрычніка 1793 г.);*
- *а па далучэнні Рэчы Паспалітай да Расійскай імперыі і адкрыцці Літоўскага вярхоўнага праўлення прызначаны быў кн. М. Рапніным у эканамічны аддзел экспедытарам (24 ліпеня 1795 г.);*
- *указам Сената прызначаны саветнікам крымінальнай палаты ў Слонімскай губ. (15 кастрычніка 1796 г.);*
- *пасля ліквідацыі Слонімскай губ. прылічаны ў герольдыю;*
- *а па адкрыцці Літоўска-Гродзенскай губ. імённым указам імператара падвышаны ў надворныя саветнікі і прызначаны саветнікам у гродзенскую казённую палату (3 студзеня 1802 г.).*

Падчас вайскавай службы Рэспублікі Польскай шмат разоў быў у паходах і бітвах.

⁸⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 1579, 1580; воп. 21, спр. 100, 101, 416, 772; воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607.

⁸⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 943. Арк. 131.

⁹⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 100, 101, 416, 772; воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607.

У 1819–1826 г. калезжскі саветнік К. Максімовіч займаў пасаду гродзенскага віцэ–губернатора і, адпаведна, ачолюваў губернскую казённую палату. У 1826 г. у гэтай установе былі выяўленыя значныя недахопы грашовых сум. Была створана адмысловая камісія для праверкі рахункаў казённых палат, якая падчас папярэдняга следства выявіла, што казначэй гэтай палаты Заха ў 1816–1823 г. утойваў і не запісваў сумы (разам 15824 р. срэбрам і 188715 руб. асігнацыямі (лічбы не канчатковыя)), што паступалі ў казначэйства. Дзеяў спяганання нястачы былі канфіскаваныя ўсе каштоўныя паперы фігурантаў гэтай справы, а на іх нерухомую маёмасць накладзены секвестр. У К. Максімовіча быў секвестраваны маёнтак Каменная Русота разам з вёскай Пальніцай (112 душ), а таксама двухпавярховая камяніца з прыбудовамі ў Горадні (дом віцэ–губернатора), якая папярэдне была ацэнена ў 120 тыс. руб. асігнацыямі. У 1827 г. губернскі маршалак дваранства кн. Чацвярцінскі звярнуўся да Канстанціна Паўлавіча з просьбай дазволіць набыць азначаную камяніцу для патрэб дваранскага сходу за 120 тыс. руб. У сваю чаргу, цэсарэвіч звярнуўся па кансультацыю па гэтым пытанні да сенатара М. Навасільцава, які выказаўся супраць таго, каб дом прадаваўся ў абыход існуючых правілаў, г.зн. без правядзення аўкцыёна.

У 1833 г. жонка К. Максімовіча Вікторыя звярталася да А. Бенкендорфа з просьбай пасадынічаць у найхутчэйшым вырашэнні судовай справы, якая цягнулася ўжо 6 год, што «давяло іх да поўнай нэнзы». Таксама прасіла імператарскага дазволу на тое, каб хоць частка даходаў з іх маёнтка паступала на іх утрыманне⁹¹.

60. Броўда Вольф — габрэй. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848–1857 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 30 сакавіка 1848 г. па справе аб прывозе з–за мяжы фальшывага (грашовага) білета. Займаўся камерцыйнымі справамі⁹².

61. Гінтаўт Іван — іераманах французскага кляштара. Кароткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848 г. (за што — не паказана). Па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 13 жніўня 1848 г. пераведзены ў віленскі французскі кляштар⁹³.

⁹¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 32, спр. 1. Арк. 35–36; воп. 27, спр. 286. Арк. 1–2; фонд. 6, воп. 1, спр. 226. Арк. 5, 10–15, 21.

⁹² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 772; воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838, 937.

⁹³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 772.

Гінтайт І. манах драгічынскага францысканскага кляштара (Кобрынскі ўезд) знаходзіўся пад наглядам паліцыі згодна з указам гродзенскага губернскага праўлення ад 18 жніўня 1839 г. за ўдзел у паўстанні 1831 г. У першай палове 40-х гадоў знаходзіўся ў Навагрудскім францысканскім кляштары. Пасля яго закрыцця ў 1845 г. і пераводу ўсіх магнахаў у Горадню, яшчэ некаторы час з прычыны хваробы знаходзіўся ў Навагрудку⁹⁴.

62. Цэхановіч Восіп — дваранін Віленскага ўезду. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848–1856 гг. па водзыву віленскага паліцмайсра ад 3 жніўня 1848 г. за датычнасць да палітычнай справы. У Горадні займаўся выкладаннем музыкі (настаўнік музыкі і танцаў). Меў жонку і дзяцей. Вызвалены ад нагляду на падставе манаршага маніфеста 1856 г.⁹⁵

63. Швыкоўскі Іван — памешчык Брэсцкага ўезду, канцылярыст дваранскага дэпутатскага сходу. Кароткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848 г. па прадпісанні губернатара ад 2 чэрвеня 1847 г. за датычнасць да справы аб даносах на памешчыкаў Брэсцкага ўезду, прыналежных нібыта да злачыннага таварыства. Стала жыў у Брэсцкім уездзе. У 1847–1849 гг. быў пад наглядам брэсцкай земскай паліцыі. Жыў у сваім маёнтку Мінковічах⁹⁶.

64. Леймінг (імя не паказана) — адстаўны прапаршчык. Кароткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848 г. па прадпісанні губернатара ад 10 красавіка 1848 г. за распаўсюджванне нядобранадзейных чутак супраць ураду. Паводзінаў нецвярозых і ўвогуле блага сябе паводзіць. Па распараджэнні начальства высланы ў Закаўказскі край⁹⁷.

Леймінг — падпаручнік Грузінскага лінейнага №12 батальёна. Быў дасланы этапным парадкам у Горадню з крэпасці Тацін-Хан Шур па справе аб забойстве ксяндза Любавіцкага. Аказаўся нявінным. Адначасова з гэтым на Каўказе ў вытворчасці былі справы аб распутным жыцці Леймінга з жанчынай Грэмбіцкай і крадзяжы гадзінніка ў палкоўніка Ягодзіна⁹⁸.

⁹⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 1590. Арк. 1, 3.

⁹⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 772; воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

⁹⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 772; воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607.

⁹⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 772; воп. 29, спр. 8.

⁹⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 1184. Арк. 1, 4, 5.

65. Янкоўскі Тэафіл — адстаўны губернскі сакратар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848–1849 гг. па прадпісанні губернатара ад 10 красавіка 1848 г. за распаўсюджванне нядобранадзейных чутак супраць ураду. Знаходзіўся пад арыштам. У лютым 1849 г. высланы на жыхарства ў Казанскую губ.⁹⁹

У 1848 г. Янкоўскі Тэафіл Міхайлавіч у кандытарскай Плоцкага ў Горадні згубіў пярсцёнак з надпісам у памяць Панятоўскага. Падчас ператрусу на яго кватэры былі выяўлены «крамольныя» паперы, між іншым перапісаная ад рукі справаздача польскага эміграцыйнага камітэта ў Парыжы за 1832 г. Падчас следства знаходзіўся ў сакрэтнай камеры гродзенскай турмы. Пастановай галоўнакамандуючага дзеючай арміі прысуджаны як асоба нядобранадзейная да высылкі ў Казанскую губ. пад пільны нагляд паліцыі. У лютым 1849 г. высланы з Горадні ў суправаджэнні жандара. 20 сакавіка 1849 г. прыбыў у Казань. У снежні 1849 г. атрымаў дазвол міністра ўнутраных спраў на перавод у Пермскую губ. для паступлення на службу. У ссыльцы ажніўся. У 1856 г. атрымаў амністыю. У 1857 г. знаходзіўся ў Пермскай губ., шукаў там месца службы¹⁰⁰.

66. Кавалеўскі Аўгустын — вучань гродзенскай гімназіі. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848–1856 гг. па прадпісанні губернатара ад 17 снежня 1848 г. за датычнасць да справы аб уцёках за мяжу канцылярыстаў Паплаўскага, Цяшэйкі і Адамкевіча. У 1850–я гады служачы канцылярыі губернатара, губернскі сакратар. Атрымоўваў 286 руб. жалавання ў год. Вызвалены з пад нагляду на падставе манаршага маніфеста 1856 г.¹⁰¹

*Вядома, што ўцёкі Цяшэйкі і Паплаўскага не ўдаліся, і яны былі адданыя ў салдаты на Каўказ*¹⁰².

67. Александровіч Антон — канцылярыст гродзенскага прыказа грамадскай апекі. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848–1856 гг. па прадпісанні губернатара ад 17 снежня 1848 г. за датычнасць да справы аб уцёках за мяжу канцылярыстаў Паплаўскага, Цяшэйкі і Адамкевіча. У 1850–я гады губернскі сакратар. Атрымоўваў

⁹⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 8, 98.

¹⁰⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 78. Арк. 1, 10, 19–21, 31, 53, 57; воп. 28, спр. 833. Арк. 1, 3, 8.

¹⁰¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

¹⁰² Śliwowska W. Указ. твор. S. 107, 475.

225 руб. жалавання ў год. Вывалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста 1856 г.¹⁰³

68. Курневіч Казімір — урадженец Слонімскага ўезду, памочнік кантралёра гродзенскай казённой палаты. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1848–1856 гг. па прадпісанні губернатара ад 17 снежня 1848 г. за датычнасць да справы аб уцёках за мяжу канцылярыстаў Паплаўскага, Цяшэйкі і Адамкевіча. У 1850–я гады губернскай сакратар. Атрымоўваў 171 руб. 69 кап. жалавання ў год. Вывалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста 1856 г.¹⁰⁴

У 1840 г. вучань віленскай гімназіі Казімір Курневіч аказаўся датычным да справы аб «зламысніках». У кастрычніку 1840 г. арыштаваны і высланы з Пружан у Вільню разам з усімі знойдзенымі ў яго паперамі. У снежні 1840 г. генерал-губернатар Ф. Мірковіч загадаў вызваліць К. Курневіча і дазволіць выехаць на месца яго жыхарства ў Слоніmsкі ўезд¹⁰⁵.

69. Петрукевіч Антон знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1849–1853 г. па водзыву лідскага гараднічага ад 29 снежня 1849 г. як асоба, пазбаўленая дваранскай годнасці за складанне фальшывых дакументаў. Займаўся прыватнай службай. Жанаты, меў дзяцей. Памёр у траўні 1853 г.¹⁰⁶

70. Кярсноўскі (імя не паказана) — канцылярны чыноўнік гродзенскай палаты грамадзянскага суда. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1850–1851 гг. па водзыву старшыні гродзенскай грамадзянскай палаты ад 15 лютага 1850 г. па справе аб пазыке грошай у Дзяржаўным банку па фальшывых паперах. Знаходзіўся пад арыштам. Высланы ў Вільню ў 1851 г.¹⁰⁷

71. Стралкоўскі Фелікс — урадженец Гродзенскага ўезду, канцылярны чыноўнік гродзенскай палаты грамадзянскага суда. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1850–1856 гг. па водзыву старшыні гродзенскай грамадзянскай палаты ад 15 лютага 1850 г. па справе аб пазыке грошай у Дзяржаўным банку па фальшывых

¹⁰³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

¹⁰⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 8, 98, 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

¹⁰⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 20, спр. 259. Арк. 1, 3, 15.

¹⁰⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 99, 607, 608; воп. 28, спр. 278, 457.

¹⁰⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728.

паперах. Служыў у гродзенскай грамадзянскай палатце. Атрымоўваў 78 руб. жалавання ў год. Вызвалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста¹⁰⁸.

72. Ісаковіч Аляксандр — урадженец Кобрынскага ўезду, канцылярны чыноўнік гродзенскай палаты грамадзянскага суда. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1850–1856 гг. па водзыву старшыні гродзенскай грамадзянскай палаты ад 15 лютага 1850 г. па справе аб пазыке грошай у Дзяржаўным банку па фальшывых паперах. Служыў у гродзенскай грамадзянскай палатце, губернскаму сакратару. Атрымоўваў 108 руб. жалавання ў год. Вызвалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста¹⁰⁹.

73. Шаблюўскі Клямент — чыноўнік лідскага земскага суда. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1850–1853 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара за «непахвальныя» паводзіны. Служыў у гродзенскім земскім судзе¹¹⁰.

74. Араноўская Сафія — дваранка. Знаходзілася пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1851–1856 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 23 жніўня 1851 г. за «нядобранадзейны» вобраз думак. У Горадні жыла пры сваяках. Вызвалена з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста¹¹¹.

З’яўлялася выхаванкай дзявочага пансіёна Германа, што ў Вільні. У 1848 г. віленская над палітычнымі арыштантамі камісія, выявіла, што дзявіца Сафія падзяляла з сваімі сяброўкамі «нядобранадзейны» вобраз думак супраць урада, намаўляла ілжывыя паняцці і г.д. У сувязі з гэтым віленскі генерал-губернатар загадаў распаўсюдзіць на С. Араноўскую паліцэйскі нагляд¹¹².

75. Шапіра Моўша — габрэй. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1852–1856 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 22 лютага 1852 г. за зносіны з польскім выхадцам габрэем Тарноўскім. Жыў у Горадні ва ўласным заезным доме. Вызвалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста¹¹³.

¹⁰⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

¹⁰⁹ Тамсама.

¹¹⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 608; воп. 28, спр. 278, 457.

¹¹¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 29, спр. 608; воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

¹¹² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 777. Арк. 1, 2, 7, 9.

¹¹³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 278, 457, 640, 728, 838.

76. **Шапіра Аўсей** — гл. Шапіру Моўшу.

77. **Шапіра Ёха** — гл. Шапіру Моўшу.

78. **Хайноўскі Вікенцій** — дваранін Беластоцкага ўезду. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1853–1856 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 7 кастрычніка 1853 г. (за што — не паказана). У Горадні займаўся прыватным пісьмаводствам. Вызвалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста¹¹⁴.

79. **Кацуцэвіч Юльян** — драматычны акцёр. Короткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1853 г. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 18 лістапада 1853 г. на падставе распараджэння генерал-губернатара за картачную гульню. Выехаў у г. Беласток¹¹⁵.

Кацуцэвіч Юльян Казіміравіч — беластоцкі грамадзянін. У 1842–1846 г. антрэпрэнёр трупы, у 1846–1852 гг. акцёр трупы Р. Банькоўскай. У 1852 г. падаў прашэнне з просьбай быць антрэпрэнёрам у Беластоку (меў уласны гардэроб, дэкарацыі і бібліятэку) з тым, каб прадстаўленні даваліся на рускай і польскай мовах. У лістападзе 1853 г. выехаў у Горадню (на гастролях?)¹¹⁶.

80. **Тамашэўскі** (імя не паказана) — адстаўны штаб-лекар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1854–1856 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 12 снежня 1852 г. як выпускнік Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі. У Горадні займаўся вольнай практыкай. Надворны саветнік (1856 г.) Вызвалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста¹¹⁷.

У 1872 г. удава штаб-лекара Дамініка Тамашэўская хадатайнічала перад уладамі аб аказанні ёй матэрыяльнай дапамогі. Сын Міхал у гэты час быў вольным слухачом у Маскоўскім універсітэце, старэйшая дачка Анастасія замужам, а малодшая Генрыета знаходзілася пры маці¹¹⁸.

81. **Каткоўскі Іаган** — былы вікарны Цярлеўскага касцёла. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1854–1855 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 3 траўня 1854 г. на падставе

¹¹⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 457, 640, 728, 838.

¹¹⁵ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 457.

¹¹⁶ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 542. Арк. 1, 2, 5.

¹¹⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 640, 728, 838.

¹¹⁸ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 23, спр. 243. Арк. 1, 3.

вышэйшага павялення за неправільнае хрышчэнне немаўляці праваслаўнага вераспавядання. Утрымліваўся ў кляштары францысканцаў¹¹⁹.

Справа І. Каткоўскага аб неправільным ахрышчэнні немаўляці была прадстаўлена на вырашэнне імператара, які 31 кастрычніка 1853 г. загадаў І. Каткоўскага, як ненадзейную асобу, назаўсёды выдаліць з прыходу ў кляштар пад пільны нагляд паліцыі з забаронай выконваць духоўныя трэбы¹²⁰.

82. Хабжынскі Іван — дваранін Кобрынскага ўезду. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1854–1855 гг. па прадпісанні гродзенскага губернатара ад 13 ліпеня 1854 г. за картачную гульню. У 1854 г. высланы ў Беласток да следчай камісіі. 12 студзеня 1856 г. выбыў на радзіму ў Кобрынскі ўезд. У 1857 г. знаходзіўся пад наглядам брэсцкай гарадской паліцыі. Служыў у брэсцкім земскім судзе¹²¹.

Іван Восіпавіч Хабжынскі ў 1849 г. быў абвінавачаны шэфам мясцовых жандараў баронам Бістромам у картачным махлярстве. У лютым 1850 г. утрымоўваўся ў мясцовай турме па падазрэнні ў крадзяжы пасылак на пошце¹²².

83. Лаўроў Пётр — урадженец Херсонскай губ., калезскі рэгістратар. Знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1855–1859 гг. па прадпісанні віленскага генерал-губернатара, якое было выкладзена ў загадзе гродзенскага губернатара ад 16 лютага 1855 г. за тое, што забеспечваў Яноўскіх сялян фальшывымі пасведчаннямі. Жанаты. Памёр у 1859 г.¹²³

84. Гарныш Міхал — дваранін Брэсцкага ўезду. Кароткачасова знаходзіўся пад наглядам гарадзенскай паліцыі ў 1856 г. на падставе распараджэння генерал-губернатара ад 18 красавіка 1855 г. за пакаранне сялянкіна Паўла Гулая, ад чаго той памёр на 8-ы дзень. З 9 красавіка 1856 г. у Горадні. Вызвалены з-пад нагляду на падставе манаршага маніфеста¹²⁴.

¹¹⁹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 640, 728.

¹²⁰ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 474. Арк. 1, 4.

¹²¹ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 640, 728, 937.

¹²² НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 21, спр. 1181. Арк. 3, 8, 21.

¹²³ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 728, 838, 937; воп. 22, спр. 996.

¹²⁴ НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 28, спр. 838.

Гродненщина религиозная. 1944 — 1964 гг.

Жители Гродненской области стали советскими гражданами в сентябре 1939 года, однако коренные изменения в их религиозной жизни произошли после II Мировой войны. Архивные документы рисуют яркую картину преследования священников, уничтожения общин, угасания у людей, особенно молодых, веры в Бога, и перехода общества к атеизму. Эти процессы мало интересовали профессиональных историков ввиду бесперспективности для защиты диссертаций и карьерного роста, поэтому материалы по ним до сего дня не введены в научный оборот. Нельзя сказать, что они не изучаются; они востребованы, студенты пишут по ним курсовые и дипломные работы, но публикации по этой теме на государственных языках Беларуси отсутствуют, нет публикаций — нет и предпосылок для широкого осмысления произошедших событий. Тема моих исследований имеет лишь косвенное отношение к истории религии, но листая старые дела, вглядываясь в лица священников, невозможно остаться равнодушным к крутым поворотам их судеб, к тем событиям, которые они переживали вместе со своими прихожанами, можно сказать, что приходится быть историком поневоле.

Атеизм в СССР был объявлен государственной идеологией, в 20–30-е годы XX века по стране прокатилась волна репрессий против духовенства и верующих, итогом которой стало повсеместное уничтожение церковных зданий, эта волна не коснулась Гродненской области. Сразу после отступления германской армии в июле 1944 г. в Гродненской области¹ были сформированы органы советской власти, в том числе и аппарат Уполномоченного по делам Русской Православной церкви (далее РПЦ). Его задачей было установление контроля над всей религиозной жизнью в области, нейтрализация влияния церкви и утверждение в обществе атеистического образа мыслей. Чиновники, занимавшиеся вопросами культов, не были белорусами, никогда до назначения в Беларуси не

¹ границы области и районов до 1958 г. менялись

жили, белорусским и польским языками не владели. Они оказались в непривычной ситуации, в корне отличной от СССР, где с религией было покончено. Здесь население было не только поголовно верующим, но и не православным, а католическим. Представители власти вольно или невольно попадали под влияние священников и рядовых христиан. 22 июня 1945 г. вышло Постановление о сращивании Уполномоченных с духовенством, в котором приводились примеры взяточничества и давалась негативная оценка действий некоторых служащих.

Структура городского населения к этому времени коренным образом изменилась: исчезли евреи, жившие во многочисленных местечках, 29 тысяч человек — большинство жителей Гродно — были уничтожены в двух гетто, кто-то покинул родину вслед за германской армией. Среди членов религиозных общин также произошли изменения: культурных и образованных горожан сменили жители сельских пригородов и гродненцы с низким социальным статусом. Иначе обстояло дело в деревнях: священники оставались со своей паствой, в большинстве случаев это были люди преклонного возраста, получившие образование в польских и виленских университетах и семинариях. По публикациям отца Афанасия (Мартоса) и С.В. Силовой, во время войны на территории Беларуси все христианские храмы действовали, оккупационные власти оказывали помощь в ремонте и строительстве церквей. Судя по инвентаризационным описям 1945–1947 гг., в храмах все иконы, предметы культа, книги и др. сохранялись в неприкосновенности, советская власть все это национализировала.

По закону о культах религиозные организации подлежали регистрации, заявление об этом должны были подписать двадцать верующих (двадцатка). Учредительная группа играла определяющую роль в жизни общины, если она распадалась, верующим приходилось регистрировать общину как вновь образованную. На общих собраниях необходимо было избрать церковные и костельные советы. Служитель культа обязан был получить разрешение на свою деятельность у Уполномоченного по делам РПЦ облисполкома. После регистрации община (парафия) должна была выплачивать налоги и содержать священнослужителя. Между исполкомом и общиной подписывался типовый договор, к которому прилагался перечень всего имущества, ответственность за сохранность которого, равно как и молитвенного здания возлагалась на церковный совет.

Приведём письмо, которое было направлено председателю Скидельского райисполкома²:

«Гродненский Областной Совет депутатов трудящихся. 2 марта 1945 года, исх. 331.

На основании инструкции Совета по делам Русской Православной церкви при СНК СССР от 5 февраля 1944 г. за № 132 прошу вызвать священников Вашего района и поручить им провести следующие мероприятия:

1. Составить инвентарную опись всего культового и обиходного имущества, находящегося в здании церкви. Примечание: инвентарную опись составить в 3-х экземплярах чернилами, один экземпляр остаётся в деле церковного совета, другой гор. или райисполкому, а третий посылается уполномоченному по делам Православной Церкви. Все три экземпляра должны быть подписаны не менее двадцати верующими.

2. Избрать исполнительный орган, т. е. церковный совет из 3-х человек, а также ревизионную комиссию из 3-х человек верующих. Исполнительный орган и ревизионная комиссия избираются самими верующими. На избранных составляется список по форме: фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданство, судимость, место работы, место жительства.

3. Заполнить анкеты служителями культа (священником, дьяконом, псаломщиком) по форме: фамилия, имя, отчество, духовный сан, год рождения, подробный перечень прежней службы или работы и место жительства, а также находился ли на оккупированной немцами территории и чем занимался. Заполняют те, кто имеет указ о назначении за подписью Архиепископа «Василия».

Списки исполнительного органа и ревизионной комиссии, а также анкеты служителей культа по каждой церкви отдельно должны быть написаны чернилами разборчиво и доставлены в Облсисполком уполномоченному по делам православной Церкви не позже 20 марта 1945 года.

Уполномоченный Совета по делам

Православной Церкви

подпись

Макаренко»

Каждый член церковного совета и ревизионной комиссии заполнял анкету со следующими вопросами: Ф.И.О., год рождения, адрес, образование, социальное и имущественное положение, должность, судимость, пользуется ли избирательным правом. Священники

² в настоящее время входит в Гродненский район

в автобиографиях дополнительно указывали национальность, социальное происхождение, продолжительность военной службы, находился ли за границей и в связи с чем, какие правительственные награды имеет, выполняемая работа с начала трудовой деятельности, состав семьи, чем занимаются члены семьи. Примеры таких биографий будут приведены ниже. Новая администрация начала с регистрации православных церквей.

Положение в православной церкви

В архивах сохранилась довольно полная под «Список православных церквей, действующих в районе Скидельского благочиния Гродненской области»:

Наименование насел. пункта	Название церкви	Ф.И.О. служителя культа
г. Скидель	Свято-Михайловская	протоиерей Сомкович Юльян Владимирович
с. Комотово	Преображенская	протоиерей Омельянович Иосиф Семёнович
д. Головачи	Кресто-Воздвиженская	свящ. Смольский Всеволод Всеволодович
с. Мильковицина	Свято-Покровская	протоиерей Халецкий Вячеслав Васильевич
с. Дубно	Свято-Николаевская	свящ. Корзун Анатолий Николаевич
с. Озёры	Свято-Духовская	протоиерей Севастианюк Алексей Наумович
м. Лунна	Свято-Предтеченская	протоиерей Калишевич Александр Степанович
с. Жидомля	Свято-Казанская	свящ. Мисенок

Иоанн Степанович

с. Черлёна

Рождество–Богородичная свяц, Сапега

Викентий Константинович

Все церкви относятся к патриархии, все служители культа утверждены в должности Василием, Архиепископом Минским и Белорусским.

6 марта 1945 года, протоиерей И. Сомкович.

21 августа 1945 г. Поместный собор РПЦ утвердил предварительно одобренное СНК Союза СССР секретное «Положение об управлении РПЦ», в котором в совет из трёх человек вводился настоятель прихода, он же становился председателем (ранее председатель избирался), таким образом в православной общине утверждалось единоначалие.

На первый взгляд, РПЦ, которая перешла под власть Москвы, пользовалась преимуществом перед католиками — за ней были сохранены женский и мужской монастыри, семинария в Жировичах, ей был передан 26.04.1948 г. бывший костёл Святого Георгия в Житомле, на момент регистрации в котором было 950 верующих³. Но в целом она оказалась в худшем положении и в итоге полностью утратила самостоятельность. Показательно, что православные митрополиты были марионетками в руках светских властей, их руками и их волей назначались лояльные батюшки и увольнялись неудобные, они всецело зависели от власти и выполняли её волю. Выражаясь современным языком, Архиепископы Минские и Белорусские Василий, Питирим, Гурий, Варлам, епископы Варсонофий, Антоний и др. были наёмными менеджерами, задачей которых было довести до банкротства некогда успешное предприятие (церковь), с этой задачей они справились, самая молодая из белорусских православных епархий — Гродненская — была ликвидирована, просуществовав только полвека, или, как выражаются сейчас, её деятельность «пресеклась». Разложение церкви, начавшееся сверху, перекинулось на приходы: батюшки сплошь и рядом нарушали тайну исповеди, не заботились о прихожанах, занимались личной жизнью, не редки были случаи, когда и члены церковных советов использовали доверие прихожан в своих корыстных интересах.

³ в наст. время это Свято–Благовещенская церковь, памятник деревянного зодчества 1743 г.

Головачи

Способов ослабить влияние священников на людей было достаточно, для этого их часто перемещали из одного прихода в другой,



Крестовоздвиженская церковь в Головачах

где они не успевали закрепиться, не могли хорошо узнать прихожан и вникнуть в их заботы и нужды. Яркое представление об истории угасания Головачской Крестовоздвиженской церкви (1881 г.) мы можем проследить по биографиям её настоятелей.

В.В Смольский в автобиографии 1953 г. писал (сохранены правописание и пунктуация): «Я, Смольский Всев. Всевол. Род. 1 апреля 1902 г. в Гродно. Отец мой из крестьян, служил в Гродно счётным работником, мать была домохозяйкой. Пятилетним ребёнком я сломал ногу и проходил на костылях 27 лет. В 1913 г. окончил Народное училище. В 1918 г. окончил В.Н. Училище в г. Алапаевске (Урал). В 1915 г. был эвакуирован с родителями на Егориинские каменно-угольные копи, Свердловской области, где в летние каникулы я работал счётчиком на шахтах. В 1918 г. мои родители умерли. В 1919 г. поступил

в Музыкальное училище и вместе с тем работал. В 1921 г. вернулся из беженства в Гродно и в июле 1922 г. получил место псаломщика, на каковой должности прослужил почти 14 лет. В 1931 г. окончил курсы псаломщиков–регентов в Жировицах. В 1933 г. была сделана операция ноги, что дало возможность отбросить костыль. За время лечения я учился, экстерном сдал экзамены и был посвящен в диакона в гор. Гродно 27 января 1935 г. В декабре 1935 г. выдержал экзамен экстерном за курс Духовной семинарии при Гр. Консистории, и был посвящен во священника в гор. Гродно в феврале 1936 г., с назначением викарным священником к Островской церкви около Баранович. С 1 сентября 1936 г. назначен настоятелем Головачской церкви. В 1946 г. прослушал пастырские курсы в Гродно. В семье у меня жена и три сына. Священник Всеволод Смольский. Марта 5 дня 1953 г.» Но как видно, власти не очень-то доверяли священникам, Скидельский благочинный Сомкович дополняет: «Для уточнения автобиографий [...] настоятеля Головачской церкви священника В.В. Смольского сообщая следующее: [...] Священник Смольский Всеволод Всеволодович 25 января 1935 г. в г. Гродно епископом Антонием в сан диакона и тем же епископом в Гродно 15 февраля 1936 г. в сан священника». По распоряжению Митрополита Минского и Белорусского Питирима 26 сентября 1956 г. переведён на службу в Калининскую епархию (РСФСР), на учётной карточке стоит приписка: «Выбыл в Балагое Калинин. обл.».

Пётр Иванович Битель (род. 19 июня 1912 г. в м. Радунь) более известен как белорусский поэт, педагог и краевед, а также как переводчик на белорусский язык поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш», которую он переводил в сибирском лагере в Кемеровской области (Кузбасский угольный бассейн). В Справке из ИТЛ 5 июля 1956 г., подписанной начальником лагеря Дудиным, говорится: «Выдана гражданину БИТЕЛЬ Петру Ивановичу год рождения 1912, национальность белорус, уроженец м. Радунь, Радуньского р-на, Гродненской области в том, что он содержался в местах заключения МВД с 24 ноября 1950 г. по 5 июля 1956 г., откуда освобожден решением комиссии Президиума Верховного Совета СССР, протокол № 56 от 29 июня 1956 г. на основании Указа от 24 марта 1956 г. со снятием судимости. Следует к месту жительства Молодеченской обл. Воложинский р-н, с. Лютош».

Митрополит Минский и Белорусский Питирим своим указом назначил П.И. Бителя с 24 сентября 1956 г. на должность настоятеля Крестовоздвиженской церкви села Головачи Скидельского благочинного округа. На тетрадном листе в линейку написана его автобиография,

приводим её полностью: «Родился я 6.VI.1912 г. в м. Радунь Гродненской обл., отец мой в то время был почтовым служащим. В 1914 г. мы эвакуировались в Россию и проживали до 1921 г. в Новгородской губ. Когда возвратились обратно, то польские власти отцу моему службы не предоставили, и он остался работать на собственном хозяйстве (3 дес. земли) в дер. Лютошь Воложинского р-на Молодеченской обл. После семилетки я поступил в учительскую семинарию (конечно, польскую), которую окончил в 1931 г. в Вильно с правом преподавания в семилетке. Два года после окончания семинарии я был безработным и за это время подготовился экстерном за духовную семинарию. В 1933–34 г. служил в польской армии. С 1935 по 1939 г. работал в Мирском р-не учителем и зав. начальной школы. В это время окончил заочно высшие учительские курсы в гор. Вильно. В 1940–41 г. работал директором Средней школы в гор. Воложин Молодеченской обл., а потом школьным инспектором Воложинского р-на. Во время оккупации работал в гор. Воложине на педагогической должности.

В 1945 г. мобилизован полевым военкоматом, служил в 206 ЗСП на территории Германии. В 1946/47 уч. году работал преподавателем белорусского и немецкого языков в Забрзской НСП Воложинского р-на. В 1947 г. рукоположен во священника митрополитом Питиримом. В 1947–48 г. Был настоятелем церкви в селе Мижевичи Слонимского района, 1948–50 г. — настоятелем церкви в гор. Докишцы Молодеченской обл.

24.XI.50 г. был арестован и решением Особого совещания приговорён к 10-ти годам исправительно-трудовых лагерей. Работал в Запальной Сибири и Казахстане.

В июне м-це 1956 г. определением Комиссии Верховного Совета СССР освобожден досрочно со снятием судимости. 12.XI.1956 г. Священник Битель (подпись)».

Однако уже через год ему предложили написать прошение о переводе на другое место службы. 4 октября 1957 г. он получил Указ Питирима, который гласил: «Вы, согласно прошения, перемещены на должность настоятеля Свято-Николаевской церкви города Петрикова Житковичского благочинного округа Гомельской области». 22 октября 1957 г. П.И. Битель сдал справку о регистрации духовенства Уполномоченному отдела по делам РПЦ Гродненского облисполкома и акт передачи церковного имущества церковному совету: «1) Церковное здание с находящимся в нём инвентарём и утварью согласно имеющейся инвентарной описи, сост. в 1956 г. полностью. 2) Кассовую книгу, приходно-расходные документы и числящуюся по ним сумму

60 руб. 35 коп. 3) Две папки со служебной корреспонденцией. 4) Церковные материалы: свечей разных — 7 кг., иконок 10 шт., крестиков 29 шт., венчиков и молитв 8 шт. 5) Документацию по сбору пожертвований на дом священника и наличными сумму 3550 руб. Всё перечисленное принял совет и претензий к настоятелю не имеет».

11 февраля 1958 г. Питирим назначил Лонгина Дмитриевича Нагорного настоятелем церкви. Его автобиография написана крупным запоминающимся почерком, вот что он о себе рассказал: «Я, Лонгин Дмитриевич Нагорный родился 24 апреля 1935 г. в семье священника в м-ке Новоеल्या Дятловского района Гродненской обл. С 7 лет пошёл в школу, где и окончил 2 кл. В 1945 г. вместе с семьёй переехал в г. Червень, а затем в Борисов. В г. Борисове я окончил 3 кл., семь классов окончил в д. Малево Несвижского района Минской обл. В 1952 г. работал в Несвижской кинофикации в качестве киномеханика. В 1954 г. окончил курсы шофера в г. Барановичах. С 1955 по 1958 год занимался в Минской Духовной семинарии. В феврале 1958 г. меня рукоположили в сан священника и направили в д. Головачи Скидельского района, в н. в. нахожусь в Головачах». Имеется приписка другим почерком: «в сан диакона 2/II–1958 в сан иерея 9/II–1958 псаломщик с 1952 по 1954 г.»

Сохранилась фотография священника, это был молодой симпатичный человек, бритое лицо которого украшали щеголеватые стильные усики. Молодой батюшка проявил себя как активный и предприимчивый человек, и судя по всему, неплохой организатор и проповедник. Вот что сообщает анонимный агент о беседе с Нагорным 2 сентября 1958 г. Годовой доход церкви — 11 тысяч рублей, в 1958 г. собрано 4300 рублей, уплачен епархиальный взнос — 3000 рублей. За 8 месяцев было 7 венчаний, 14 крещений, 6 погребений, основной доход — от продажи свечей, кружечно-тарелочный сбор по большим праздникам — до 80 рублей. В 1958 г. верующими было собрано 13 тысяч рублей для покупки причтового дома для священника, за который уплатили 20 тысяч рублей. Со слов Нагорного, в церковь ходят в основном женщины, за последнее время посещаемость увеличивается. Если раньше на вечернюю службу приходили 1–2 женщины, сейчас до 25 человек. В день праздника чтимой иконы Николая верующие не вместились в ограде церкви, на службе было до 100 человек детей школьного и дошкольного возраста, хотя приглашали только 40. Некоторые верующие из числа служащих приезжают из Скиделя, на Пасху приносили полотно в дар, причащаются и исповедуются, но их фамилий не назвал. Нагорный рассказал, что для поднятия авторитета

по договорённости с руководством колхоза ходит на полевые работы в колхоз, за что председатель колхоза иногда предоставляет ему автомашину. Нагорный в ближайшее время намерен произвести ремонт храма, вокруг церкви посадить фруктовый сад, а церковь оградить хорошим забором. При церкви имеется церковный хор в порядке самодеятельности. Ввиду отсутствия гарного масла, он покупает вместо него вазелиновое».

Деятельность молодого батюшки вызвала беспокойство властей, он был приглашён в Минск к Митрополиту. Нельзя исключить, что против священника была устроена провокация — в Скиделе на железнодорожной станции у него пропала справка о регистрации общины. 13 января Нагорный написал по этому поводу объяснительную записку, он предполагал, что справка могла выпасть из кармана, когда он доставал деньги, чтобы расплатиться за обед в вокзальном ресторане. В этот же день газета «Гродненская правда» опубликовала фельетон «Ищущий да обрящет», в котором авторы Б.Попов и И.Серов, не жалея ярких эпитетов, взахлёб рассказывали о пьяном скандале, который, якобы, учинил в поезде священник Нагорный, сменивший рясу на мирской костюм. Они красочно описали, как уже пьяный батюшка сел в поезд, размахивал фотоаппаратом, «хотел дать затрещину проводнице, но одна женщина в купе не вытерпела: «Что ты, бесстыдник, разошёлся! Человек с виду интеллигентный, а ругается, как ломовой извозчик». Кто-то сказал, что «все они такие — с усиками и бакенбардами, одним словом — стилиаги». Пассажиры вызвали милицию, и Нагорного высадили в Лиде, судили в Скиделе, он получил пять суток ареста за мелкое хулиганство. Фельетон прозвучал на всю страну по всесоюзному радио.

15 января Митрополит Питирим освободил Нагорного от должности настоятеля церкви «за безобразное поведение». Одновременно псаломщик В.Ф. Пик получил новое место службы в Могилёвской области (к месту служения так и не явился). На собрании учредительной группы был избран и новый председатель церковного совета (староста) А.А. Соколинский вместо Степанчука. Надо сказать, что времена изменились, и с Нагорным обошлись весьма «гуманно», он не был осуждён, а лишился только службы.

28 февраля 1959 г. священником в Головачскую церковь был назначен Валентин Витальевич Рубанович. Биография знакомит нас с событиями его жизни: родился в дер. Берёзово Рокитновского района Ровенской области в семье псаломщика, с 1930 г. воспитывался

в семье деда — священника (отца умершей матери) в дер. Ремель Брестской области, там же работал псаломщиком. В 1949 г. сочетался законным браком с дочерью псаломщика церкви хутора Мерлин Ольгой Павловной Ноздрин. 4 сентября 1952 г. выдержал испытание при Пинском Епархиальном управлении на получение сана священника, 27 сентября рукоположен в сан диакона, 21.2.1953 г. — Архиепископом Минским и Белорусским Питиримом — в сан священника.

Переведён согласно прошениям:

20.10.53 г. — настоятелем Покровской церкви д. Жуков Борок Столбцовского района Минской области.

25.01.56 г. — настоятелем Николаевской церкви деревни Старо-Белица Уваровичского района Гомельской области.

29.11.57 г. — в Петро-Павловскую церковь деревни Мизгеры Слонимского района Гродненской области.

26.02.59 г. — настоятелем Крестовоздвиженской церкви деревни Головачи Скидельского района Гродненской области.

Каждое, даже, на первый взгляд, разумное решение власти служило поводом для ужесточения положения верующих и несло отрицательные последствия для церкви. Например, распоряжение Уполномоченного о заключении договора между общиной и причтом о переводе причта на твёрдый оклад от 25 февраля 1962 г. вовсе не было проявлением заботы о священнослужителе и не гарантировало священнику его получение. Вот выдержка из договора: *«Перевести с 1 марта 1962 г. причт на твёрдый оклад ежемесячной зарплаты. Настоятелю церкви священнику Рубановичу В.В. — 80 рублей, исполняющему должность псаломщика — 20 рублей»*. Но уже в апреле батюшку перевели (опять с формулировкой «по его просьбе») в Песковский приход Лидского района.

В мае 1963 г. Уполномоченный по Гродненской области А. Гашников подготовил заключение о снятии с регистрации религиозного общества, которое охватывало верующих пяти населённых пунктов, и церкви с учёта действующей. Обосновывая такое решение, уполномоченный ссылался на то, что приход ранее был приписным к Скиделю и только во время Отечественной войны выделился в самостоятельный, материально слабый (хотя всего четыре года назад собирались немалые суммы пожертвований и на деньги прихожан был куплен дом для священника), указывалось также, что в 1960 г. батюшка провёл всего 3 венчания, 33 крещения детей и 24 погребения, в 1961 г. — венчаний — 2, крещений — 37, погребений — 16. Подчёркивалось,

что приход не в состоянии уплачивать священнику 50 рублей и после перевода В.В. Рубановича отказался от приглашения другого священника. Верующие, якобы, пожелали объединиться со Скидельским религиозным обществом, так как они больше посещают городские службы, «увязывая это с выездом в праздничные дни на базар, а также обращались за совершением треб, где обряды проводились более пышно».

23 мая 1963 г. А. Гашников направил письмо в Москву на имя Председателя совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР тов. Куроедову: «Приходская церковь в дер. Головачи Гродненского района построена в 1881 г., каменная, площадью 295 кв. метров, не действует с апреля 1962 г., так как община данной церкви, ввиду малой посещаемости верующих и незначительных материальных доходов, будучи не в состоянии в дальнейшем самостоятельно содержать молитвенное здание и служителя культа, объединилась с обществом г. Скидель, находящимся в 5 километрах от деревни Головачи. В апреле 1962 г. Рубанович был переведён в Песковский приход, о чём я не возражал». 12 августа 1963 г. приход был ликвидирован, райисполкому было разрешено переоборудовать церковь под общественно-культурные нужды. Церковь была закрыта, однако переоборудование не состоялось, чтобы её не смогли открыть и проникнуть внутрь, верующие прятали ключи в разных местах, одно время даже в собачьей будке.



**Черленская церковь
Рождества Богородицы**

Черлёна

По такой же схеме одновременно с церковью в Головачах была закрыта церковь в деревне Черлёна. К ней относились Казаковцы, Русиновцы, Лавна, Хартица, Сарочицы. Служили священниками: в 1945 г. — Сапега Викентий Константинович 1912 г.р., в 1946 г. — Моисеев Анатолий Васильевич, бывший псаломщик, окончил богословский факультет Варшавского университета.

В ноябре 1947 г. настоятелем церкви был назначен

Всеволод Владимирович Жебровский. При нём 7 января 1959 г. случилось происшествие, о котором доложил анонимный осведомитель: «В первый день праздника «Рождества» в Черлёнской церкви Скидельского района на утренней службе присутствовало около 200 верующих, в их числе 150 женщин, в числе которых находилось более половины молодых девушек. Из беседы с жителями деревни Черлёна перед праздником верующие обратились в правление колхоза «Правда» с просьбой о предоставлении в рождественские дни выходных дней, правление колхоза им заявило, что есть решение районных организаций о работе в эти дни. После чего верующие ультимативно заявили, что в этот день они работать не будут, правление колхоза, поддавшись влиянию верующих, решило в рождественские праздники не работать». Последствия были таковы: по Указу Митрополита Гурія Жебровский переведён (хочется сказать «сослан») в Свердловскую епархию, а псаломщик Иосиф Иванович Холецкий уволен «ввиду отдалённости проживания».

26 ноября 1959 г. священник Петропавловской церкви села Волпа Матус Афанасий Михайлович перемещён в Черлёнскую церковь на должность настоятеля, 22 июня 1962 г. он был освобождён от должности с «почислением за штат и предоставлением пенсии» по распоряжению Архиепископа Минского и Белорусского Варлама.

Заключение о снятии с регистрации и закрытии приходской церкви в деревне Черлёна гласит: «Изучением на месте установлено, что население Черлёнского прихода в религиозном отношении пассивное, посещаемость церкви небольшая и ежегодно идёт на убыль. За последние 3–4 года в обычные праздники на молебствие приходило до 15 человек престарелых женщин, в престольные (пасху, рождество и др.) до 70–80 человек. Материально церковь верующие поддерживали слабо [...] Как выразился в беседе бывший священник данного прихода Матус А.Ф., будучи на этом приходе с 1959 г., он влачил нищенское существование, так как его доходы не превышали 30–40 рублей в месяц. [...] В июне 1962 г. он оставил церковную службу и в н.в. проживает в м-ке Мосты совместно с сыном, который работает мастером на фанерном комбинате». Стандартное лживое обоснование гласило: «... община не в состоянии материально содержать служителя культа и молитвенное здание ввиду малой посещаемости верующих... Учредительная двадцатка данной церкви распалась, а оставшееся незначительное число верующих данного прихода уже длительное время пользуется соседней церковью в местечке Лунно».

2 августа 1962 г. Рождественно–Богородичный приход села Черлёна был воссоединён с приходом Святого Иоанна села Лунна, Варлам благословил исполнять религиозные обязанности в воссоединённом приходе протоиерея лунненской церкви Алексея Константиновича Новицкого. Черлёнская церковь была передана колхозу Черлёны для использования под общественно–хозяйственные нужды.

ПОЛОЖЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКИХ ПРИХОДОВ

Утраты католической церкви были весьма ощутимы, в 1944 г. в ходе боёв были разрушены *костёлы* (орфография и пунктуация документа):

- 1 каплица в имении Августово, филиал Гродненского Францисканского костёла
- 2 Лида, Пиарский костёл б. Военно–приходской ДОК III «Игнатия Лойолы»
- 3 Курьяновцы Лидского р–на
- 4 Трокели Лидского р–на
- 5 Скрибовцы Желудокского р.
- 6 Массоляны
- 7 Красьник (Эйсмонтковский приход)
- 8 Волковысский военно–приходской ДОК III св. Адальберта
- 9 Зельва
- 10 Зельва Непорочного зачатия
- 11 г/п Свислочь
- 12 г/п Свислочь филиал
- 13 Озёры Скидельск. р.

часовни:

- 1 Берестовица филиал
- 2 филиал к Фарному к. в Гродно по ул. Городничанской, 23
- 3 филиал к Фарному к. в Гродно по ул. Пилсудского, 28
- 4 филиал к Фарному к. Диково, летняя колония для детей
- 5 филиал к Военному к. ДОК III
- 6 Скидель (ф. /филиал/ к к. в Кашубинцах)

- 7 Ольшевичи Мостовского р.
- 8 Милковщизна в б. имении
- 9 Б. Можейки к Ищолненск. к.
- 10 Яблонowo к к. Лунно
- /11 пропущено в документе/
- 12 Черлёна к Лунненскому к.
- 13 д. Жукевичи (Эйсмонт. к.)
- 14 д. Лобзово к Деречинск. к.
- 15 д. Вардомичи к Мстибовск. к.
- 16 д. Жерне Зельвенского р. к Межиречск. к.
- 17 д. Краска Свислочского р. к Свисл. к.

монастыри:

- 1 Гродно ул. Молодёжная 13 монахинь (исправлено на 9)
- 2 Лида Пиарский монастырь, монахов 0
- 3 Щучин Пиарский монастырь монахов 0
- 4 Ельня Лидского р. орден «правосл.» монахов 0
- 5 Кременица Зельвенского р. монастырь ордена каноников латеранских
регулярных монахов 0
- 6 Перелом Гродненск. р. монахов 0

Все монашеские дома были национализированы.

По разным причинам в 1946 г. не действовали костёлы:

- 2 Козловичи с 1945 г. не действует, настоятель уехал в Польшу, наезжает кс. Гавриховский из Озёр
- 3 Жидомля Рудницкий уехал в Польшу, наезжает Бородын из Кашубинцев
- 4 Грандичи
- 5 Уснар (Макаровцы) Берестовицкого района, кс. Уехал в Польшу
- 6 Костёл при мужском монастыре в д. Перелом Грод. района, ксендза нет
- 7 Коптёвка кс. арестован в 1945 г.
- 8 Коревичи (Лапешница) Порозовского р. — нет ксендза
- 9 Мендзаречье Зельвенского района, с 1945 г., кс. Горба

Альб арестован.

10 Белица Лидского района, приезжает кс. Каневский из Нетечи
11 Гавье Лидского района. Приход временно обслуживает
настоятель
Бердовки.

12 Вашкевичи Лидского р. Кс. Новачик из Ельни.

13 Немно Лидский р. Кс. Новачик из Ельни.

14 Ляцк Щучинского р. С 1945 г. кс. уехал в Польшу

15 Германишки Вороновского района, obsл. кс. Ковза.

Костёлы в Климовке и Переломе перешли по новой госгранице на территорию Польши, в Понемуни — передан под МТС. Кроме того, 14 костёлов вообще не передавались верующим.

Выше говорилось о том, что костёл в Житомиле был передан православным. Верующие направили Уполномоченному по делам РПЦ Гродненского облисполкома заявление, в котором писали:

«Жыдомлянский костёл по 1863 г. был забран царской властью от католиков и дан в пользование православной церкви.

В 1923 г. жыдомлянский костёл снова открыт Виленским Архиепископом для пользования католиков на основании документов и допроса свидетелей, и был возстановлен жыдомлянский приход с католиков, проживающих в дер. Обуховичи, Толочки, Жыдомля, Гоудовляны и других.

От 15 декабря 1947 г. верующие жыдомлянского прихода не слушали богослужения в жыдомлянском костеле, так как по неизвестным для нас причинам было запрещено служение религиозного культа настоятелю кашубинского костёла ксендзу Барадыну Антону доезжать в жыдомлянский костёл с богослужением. Ввиду того, что и теперь находится около 1500 верующих в выше указанных деревнях, при жыдомлянском приходе ксендза нет, а до кашубинского костёла расстояние 10 километров не даёт возможности старикам слушать богослужение ... мы просим Чижа (Уполномоченный по делам РПЦ — авт.) разрешить служение настоятелю нашего костёла в Жыдомле. 25 февраля 1948 г.»



Благовещенская церковь в ЖитоMLE

По документальным свидетельствам, которые опубликованы Т.Ю. Афанасьевой, Благовещенский приход в селе Житомя основан в 1730 г. монахами ордена камедулов, им принадлежало само имение. Затем оно было пожаловано участнику войны с Наполеоном графу А.П. Тормасову, а после его смерти в 1819 г. его купил полковник Парчевский. Известно также, что в 1864 г. храму был придан вид православной церкви — перекрыта крыша и надстроен шатёр с маковкой на звоннице.

О том, что отныне все решения принимали власти, вмешивались во внутреннюю жизнь общин и монастырей, нетрудно убедиться. Вот выдержка из докладной записки о посещении женского монастыря в Гродно: *«Секретно, тов. Карпову (Минск). I. Всего в монастыре 62 человека, II. Живут по три в келье, встают в 5, заканчивают работу в 9 вечера. III. Дисциплина железная, население города и окрестностей загружает их работой: прядение льна, шерсти, вязка джемперов, свитеров, платков, шарфы, перчатки, чулки, пошив ватных одеял, нательного белья и пр. За это получают плату деньгами и натурой. Живут несколько старух, которые уже не могут работать,*

настоятельница сказала, что к ним просятя две девушки, ей сказано было не брать.

28.III.46 г. Макаренко».

По статистическим данным, содержащимся в документах, можно проследить динамику сокращения религиозных организаций. На 19 февраля 1948 г. по сведениям Уполномоченного по делам РПЦ П. Чижа в области действовало 98 костёлов, а по отчёту в 1949 г. — только 87, они были разделены на деканаты Волковысский, Лидский, Лунненский (Волпа), Василишковский, Беньяконьский и Теолинский (Сопоткин), из них 23 костёла в Гродненском районе обслуживали 13 ксендзов, самым молодым был Казимир Орловский 1914 г.р., все остальные были предпенсионного и пенсионного возраста. К одному костёлу были приписаны несколько населённых пунктов, поэтому религиозные общества включали в среднем 1000–1500 человек.

Те католические священники, которые продолжали служить имшу, причащать, крестить детей, отпевать покойников без разрешения, поплатились годами лагерей. После смерти Сталина их дела были пересмотрены, в 1955–56 годах они вернулись к своей прежней службе. «Сведения о вновь зарегистрированных по Гродненской области прибывших служителей культа» содержат их имена, сведения об образовании и судимости:

Красодомский Болеслав Антонович, 1880 г.р., окончил гимназию в Вильно в 1899 г., духовную семинарию в Вильно в 1912 г., судим в 1949 г. Гродненск. облсуд. по ст. 72–б и 73 УК БССР на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 21.1.55 г. Зарегистрирован ксендзом в д. Ищельня Щучинского р. Боярский с/с.

Драгель Генрих Владиславович, 1889 г.р., окончил гимназию в Вильно в 1908 г., семинарию в Вильно в 1915 г., судим выездной сессией Верх. Суда БССР в 1949 г. по ст. 65 и 72 УК БССР на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах, ксендз г. Слонима.

Новосадко Иосиф Викетьевич, 1882 г.р., гимназия в Сувалках в 1889 г. Духовная семинария в г. Сейны в 1904 г. Судим в 1949 г. Облсудом по ст. 72 УК БССР на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах, ксёндз м. Сапоцкино.

Мяновский Иван Брониславович, 1904 г.р., гимназия в Ломже в 1921 г., Семинария в Вильно в 1929 г. Судим в 1947 г. облсудом по ст. 72 УК БССР на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Ксёндз в д. Рогозница Мостовск. р. Самуйловичского с/с.

Новачик Войтех Бартоломеевич, 1910 г.р., Высшая Познаньская духовная семинария и 2 кл. университета. Судим в 1950 г. Гродненск. обл. судом по ст. 72 УК БССР на 25 лет и 5 лет поражения в правах. 27 мая 1956 г. освобождён со снятием судимости и поражения в правах. Ксёндз в Новогрудке.

Орловский Казимир Петрович, 1914 г.р., гимназия в г. Сейны (Польша), Духовная сем. в Ломже. ст. 72 на 25 лет, в 1955 г. Срок снижен до 10-ти. По Указу ВС СССР от 3.9.55 — досрочно освобождён. Зарегистрирован по месту прежней работы в Адамовичах Сапоцк. р.

Вондоловский Марьян Феликсович, г.р. 1911, 4 кл. Коммерческого уч-ща в Ломже, одновременно сдал экстерном за 6 кл. гимназии. Духовная сем. в Вильно в 1918 г. Судим Гродненск. Воен. Трибуналом в 1950 г. по ст. 72б на 25 лет и 5 лет поражения в правах. По Указу ВС СССР от 3.9.55 освобождён. Зарегистрирован по месту прежней раб. в м. Правые Мосты.

Чагановский Марьян Климентьевич, 1907 г.р., Дух. сем. в Кракове в 1933 г., ксёндз. Судим в 1951 г. особым совещанием МГБ по ст. 72б УК БССР на 10 лет, в ноябре 1955 г. освобождён досрочно по Указу ВС СССР от 3.9.55 г. Зарегистрирован по прежнему месту работы в г. Лида.

Городко Стефан Антонович, 1885 г.р. Реал. уч-ще в г. Одесса, в 1918 г. Дух. сем. в Вильно. Судим Гродненск. обл.судом в 1952 г. по ст. 72 и 73 УК БССР на 10 лет, в ноябре 1955 г. досрочно освобождён по Указу Верх. С. СССР от 3.9.55 г. Зарегистрирован по преж. м. жит. в д. Белогруда Лидский р.

Яновский Северин Сигизмундович, 1892 г.р. Университет в г. Варшаве. Судим в 1949 г. Гродненск. обл. суд. по ст. 72 УК БССР на 10 л. В окт. 1955 г. освобождён досрочно по Указу ВС СССР от 3.9.55 г.

Томкович Алейз Павлович, 1910 г.р., закончил гимназию в г. Владимир-Волынский, в 1939 г. — Дух. сем. в Вильно. Судим в 1951 г. Особым совещанием по ст. 72б УК БССР на 10 лет ИТЛ. Освобождён по Указу Президиума ВС СССР от 24.3.56 г. Зарегистрирован по прежнему месту работы в д. Макаровцы Берестовицкого р.

Красовский Владислав Адамович, 1907 г.р., 1926 г. — гимназия в Ломже, 1931 — семинария в Ломже. Судим в 1947 г. Гродненск. воен. Трибуналом БВО по ст. 63 и 72 УК БССР на 25 лет. В 1956 г. дело пересматривалось, наказание снижено, в мае того же года освобождён. Зарегистрирован на вакантную должность в Заболоть Радунского р-на.

Веножиндис Иван Алойзович, 1901 г.р., в 1927 г. теологич. ф-т Виленского ун-та. Судим в 1951 г. Особым совещанием МГБ по ст. 72 УК БССР сроком на 10 лет ИТЛ, освобожд. в июне 1956 г. по Указу Президиума ВС СССР 24.III.56 г. Зарегистр. на вакант. долж. в м. Нача Радунского р-она.

Грасевич Иосиф Иосифович, 1903 г.р., в 1928 г. Виленский ун-т, в 1935 г. — Духовная сем. в Вильно. Судим в 1951 г. Гродненск. воен. Трибуналом по ст. 24–63.1 и 72б на 25 лет. В 1956 г. освобождён досрочно со снятием судимости. Зарегистрирован по месту прежней раб. в д. Новая Руда Скид. р.

Гулейко Болеслав Михайлович, 1894 г.р., 1914 г. — Дух. сем. в Вильно. Судим в 1951 г. Особ. Совещ. МГБ по ст. 24–63.1 и 72 УК БССР на 10 лет. В 1956 г. освобождён за прекращением дела. По преж. м. работы в д. Крупна Лидского р.

Бекиш Вацлав Иванович, гимназия в Вильно в 1928 г., Духовная сем. и теолог. ф-т ун-та в Вильно в 1934 г. Судим в 1949 г. Молодеч. облсудом по ст. 72 на 25 лет, в 1956 г. досрочно освобожд. со снятием судимости. Зарегистр. на вак. долж. в Жирмуны Радуньского р-она.

Янковский Чеслав Францевич, 1906 г.р., гимназия в Остроленке (Польша) в 1925 г., в 1932 г. — Дух. сем. в Вильно. Судим в 1950 г. Верх. Трибуналом БВО по ст. 24, 63 и 72 на 25 лет ИТЛ, освобождён в марте 1956 г. за недоказанностью сост. преступления. Зарегистр. по месту прежней раб. в м. Минойты Лидск. р.

Куява Антон Николаевич, 1908 г.р., в 1937 г. окончил Духовную семинарию и философский факультет Виленского университета, судим в 1949 г. В. Трибунал. БВО по ст. 63 и 72 УК БССР на 25 лет. В апреле 1956 г. освобождён досрочно, зарегистрирован на вакант. должность в м. Вороново.

Матиевский Иосиф Станиславович, 1909 г.р., 1929 г. — гимназия в Гродно, семинария в Вильно в 1937 г. Судим в 1947 г. Воен. Трибуналом БВО по ст. 63 и 72 УК БССР на 25 лет. В январе 1956 г. освобождён досрочно. Зарегистр. по месту прежней работы в д. Заневичи.

Шимкович Михаил Никадимович, 1892 г.р., н. среднее, окончил городское уч. в 1909 г., дух. сем. в 1918. Судим в 1948 г. по ст. 72б на 10 лет ИТЛ, освобождён досрочно в окт. 1954 г. Зарегистр. на вакансию в Изабелино.

Радишевский Мечислав Станиславович, 1886 г.р., реалын. уч-ще в 1908 г., дух. сем. в 1913 г. Судим в 1949 г. по ст. 72 на 25 лет ИТЛ, досрочно освобождён в 1954 г. На вакант. м. в Василишки.

Мончко Владислав Игнатьевич, 1897 г.р., гимназия в 1921 г., дух. сем. в 1928 г. Судим в 1950 г. по ст. 72б на 25л. ИТЛ, освобождён в окт. 1954 г. досрочно усл. На вакант. д. в Лунно.

В середине 50-х годов XX века все приходы и священники действовали законно и выполняли требования власти, но это не гарантировало спокойной жизни, их положение оставалось шатким и нестабильным. Свидетельство тому «Список костелов, отобранных местными органами власти у зарегистрированных религиозных обществ на 1957 год», где значатся: 1 Бердовка Лидский р., верующих 800. Костел не достроен, никем не используется и верующ. не возбуждали вопрос об открытии. 2 Железнодорожный пос., верующих 1800. Занят под склад «Заготлён». 3 Верейки Волковысский р. 900 верующих, склад зерна совхоза «Волковыск». 4 Подороск, верующих 1200, склад «Заготзерно». 5 Скрибовцы Гордеевского с/с, 500 верующих, склад «Заготзерно». 6 Пески Мостовского р., 800 верующих. 7 Альбертин Слонимского р., склад «Заготзерно» 8 Вселюб Новогрудского района, льностанция. 9 Новоельня Дятловского района верующих нет, склад «Заготзерно». 10 с. Рендоловицина Козловицинского с/с, занят под зернохранилище. 11 Роготно Козловицинского с/с, в н.в. пустует по неизвестным причинам.

Генеральная линия партии на ликвидацию церкви как института была неизменной. Особенно жёстко действовали власти во время хрущёвской «оттепели»: в начале 60-х годов было уничтожено бесчисленное количество храмов на огромных пространствах Советского Союза. В 1961 г. специалисты из Ленинграда взорвали самый древний гродненский костёл — Фару Витовта. После этих событий в обществе произошёл надлом. Молодое поколение, оторванное от веры и церкви, не понимало смысла и ценности христианских святынь, разрушало их, грустило над храмами и могилами предков. Но всегда находились люди, которые хранили веру, заботились о костёлах, церквях и кладбищах. Показателен пример братьев Койта, в 80-е годы XX века один из них преподавал атеизм в Гродненском медицинском институте, а другой был председателем костельного совета в деревне Берестовицкого района.

Кашубинцы

Костёл Безгрешного Зачатия 1750–1773 гг., деревянный, пл. 148 кв. м, кирпичная плебания 1905 г., склеп–усыпальница 1862 — 30–е гг. XX в. При регистрации 13.04.1947 г. — 1500 чел., ксёндз Барадын Анатолий Францевич 1885 г.р. В 1954 г. — 1200 человек, 1961 — 900, 1961 — 500.



Костел в Кашубинцах

Воспоминает Матильда Юровская, родившаяся в 1928 г. в Юревичах (записал Войцех Шевчак):

«Костёл в Кашубинцах был построен при отцах–иезуитах в 1724 г. До 1952 г. в нём отправлялись службы собственными пастырями, ксендзами–пробоищами. В 1926 парафию принял ксёндз Антони Бородын и служил в ней в течение 26 лет. Во время войны костёл и парafia не пострадали. В 1952 г. ксендза перевели в большую парафию Каменку в Щучинском районе. До 1962 г. приезжал ксёндз из Лунно, а затем в плебании разместили восьмилетнюю школу. Потом власти предложили все вещи из нашего костёла перевезти в соседний костёл в Козловичах, думали, что в Козловичах будет безопаснее, но потом и костёл в Козловичах тоже был закрыт, и пришлось всё везти в Бернардинский костёл в Гродно, в костёле оставался алтарь и то, что не вместились в грузовик. После этого в костёл мог войти кто угодно без ключа и делать, что хочешь. Видимо, в поисках ценностей разбили крипту отцов–иезуитов, а так же склеп семьи Выгановских

и разрушили их гробы. Дети из школы стреляли из рогаток по стёклам костёла, выбивали рамы, а на кладбище была устроена свалка.

В таком виде всё было до 1989 г. ...Но затем костёл обновили на собственные средства, сейчас мы имеем новый алтарь, новый пол, новую крышу. Пан Николай Коршаковский, православный, передал нам фигуру ангела и две станции Христа (картины с изображением четырнадцати остановок Иисуса на пути к Голгофе), которые были спрятаны в доме его сестры, а одна женищина, которая жила в плебании, припрятала фигурку Воскресшего Христа. Оставался ещё похоронный крест, который был спрятан на колокольне. Из вещей, вывезенных в Гродно, к нам ничего не вернулось».

Кладбище и сейчас производит сильное впечатление усыпальницей Выгановских, надгробными изваяниями, интересными металлическими оградами. Привлекает внимание кованый памятник в виде каплички, внутри которой укреплены кованые венок с сердцем, перевязанные бантом.

Козловичи

Костёл Успения Пресвятой Богородицы и св. Андрея Боболи. Начало деятельности парашии — 1780 г. В 1938 г. — 1097 прихожан, при регистрации в 1946 г. — 800 человек, 1954 г. — 600, на 10.01.1961 г. — 500, в 1961 г. — 350, перед снятием с регистрации 3 марта 1968 г. — 20 верующих.



Костел в Козловичах

Католические священники, как и православные были местными уроженцами, они получали светское образование в одних и тех же гимназиях, училищах и университетах, большинство из них были выпускниками виленских духовных семинарий. В регистрационном деле костёла в деревне Козловичи имеется биография ксендза Станислава Александровича Смяловского, написанная им 19 октября 1945 г.:

«Родители мои мещане гор. Кобрин (Полесской области),

проживали в деревне Дубняки. Родился в 1883 г. В семь лет родители приехали в Вильно, где меня отдали в приготовительный класс среднего Реального училища, окончил его и получил аттестат зрелости. В 1903 г. поступил Р.-К. Духовную семинарию ... был рукоположен епископом Роппом в 1907 г. Был послан затем в Санкт-Петербург в духовную академию. В 1910 г. вернулся в Вильно и был назначен викарием Островотного приходского костела, одновременно учил детей в школе закону Божьему. 1916–1918 — работал в монастырском костеле Св. Екатерины. Затем послан в Слоним Барановичской области ректором (заведующим) монастырским костёлом «Сестёр-Непокалянок» и законоучитель в школе.

В сентябре 1938 г. был направлен в Гродно. До войны с немцами — учитель в школе и «Лицум педагогичны». В апреле 1942 г. перебрался в д. Грандичи /в н.в. в черте Гродно/. В 1945 г. вследствие болезни перестал быть викарным фарного костёла для деревенских жителей. Теперь я после выздоровления ожидаю назначения настоятеля какого-нибудь прихода. 19 октября 1945 г.» Вскоре Смяловский был назначен ксендзом в Козловици. По требованию Уполномоченного тов. Чижа он написал историческую справку: «Точных исторических данных нет, на основании рассказов старых людей-прихожан костёл построен в конце XVIII века. Один бездетный хозяин в Козловичах записал свою землю под постройку католического костёла, а католики дер. Козловици, Эйсмонты, Оленичи и др. собрали средства и построили небольшой деревянный костёл, который в половине XIX века был перестроен и расширен. После польского восстания в 1863 г. царское правительство отняло от католиков этот костёл и передало в пользование православным, которые только три раза в год собирались на богослужение, которое совершал священник из прихода в Вертелишках.

В начале I Мировой войны в 1915 г. вследствие ходатайства католиков у русского правительства костёл им был возвращён. Сначала приезжал ксёндз из Озёр, а потом был назначен Виленским епископом Георгием Матуловичем настоятель.

Костёл в Козловичах построен в честь Успения Пресвятой Богородицы и св. Андрея Боболи. Здание деревянное, вместимость ок. 200 человек. В н.в. к нему принадлежит 760 верующих. Договор на передачу костёла общине верующих заключён 7 декабря 1946 г. Кс. Станислав Смяловский Настоятель Р.-К. к. в Козловичах.

7.VI-1948 г.»

Согласно справке единовременного учёта заработную плату в костёле получали три человека: ксёндз, органист и уборщица. После смерти ксендза Смяловского 1 декабря 1964 г. в парамии не было священника, но община продолжала действовать до 1969 г. Поводом к закрытию послужил конфликт председателя колхоза с верующими из-за похорон, которые состоялись в рабочее время. В ходатайстве о снятии с регистрации общины и закрытии костёла написано: *«Религиозное общество в прошлом было малочисленное и неактивное. Молитвенным зданием до 1920 г. пользовались православные. После смерти служителя культа оно по существу распалось. Верующие удовлетворяют свои религиозные потребности в костёлах гор. Гродно. Исполком Областного Совета депутатов трудящихся считает ходатайство райисполкома обоснованным и просит ... снять с регистрации религиозное общество ..., а молитвенное здание закрыть и передать его колхозу «Герой» с правом сноса. Н. Молочко»*⁴. К ходатайству приложены документы: а) справка райфинотдела о том, что община прекратила оплату гос. налогов и обязательного окладного страхования с января 1969 г. б) список учредителей двадцатки 1947 г., из них остались только 6 человек, убыли в другие населённые пункты — 6 чел., в ПНР — 5 чел., умерли — 3 чел.

Как происходило закрытие костёла, хорошо помнит нынешний председатель костельного совета, много сил приложивший для обновления религиозной жизни и восстановления костёла, Григорий Юльянович Обухович. Приехали из Гродно из различных организаций 29 человек, окрыли костёл и стали переносить в грузовик вещи. Руководил операцией начальник РОВД Коваль Пётр Максимович. Сбежался народ, верующие, как могли, боролись за свой костёл, женщины плакали, просили всё оставить на своём месте, один мужчина схватил хоругвь и сказал, что это его, ему сказали: «Ну раз твоя — забирай!» Душераздирающие сцены с криками, стонами и рыданиями наблюдали дети. Дней десять люди пытались что-то предпринять, но всё было напрасно. Председатель колхоза привёз сырой лён и сгрузил его в центре храма.

Одновременно с Козловичами были закрыты костёлы в Квасовке (костёл Непорочного зачатия девы Марии. 1625 г.) и Бале Костельной (Лойковский с/с. Костёл св. Георгия каменный 1927 г.). И там люди протестовали, отказывались выходить на работу, в Сапоцкинский

⁴ председатель облисполкома

сельсовет были направлены солдаты и студенты сельхозинститута для дойки коров, потому что доярки Бали Костельной бастовали. События получили огласку за рубежом, все европейские радиостанции рассказали о варварском отношении к верующим в СССР, после этого антирелигиозная борьба немного затихла, но не прекратилась.

Озёры

Костёл Христа Властителя. В 1938 г. — 1500 верующих. При регистрации 18.10.1947 г. — 991 человек, ксёндз Гавриховский Болеслав Варфоломеевич, 1903 г.р. В 1954 — 800 человек, на 01.01.61г. — 500, в 1961 г. — 250.

В списке разрушенных войной храмов мы уже упоминали костёл в местечке Озёры. Приводим историческую справку ксёндза Осипа Грасевича на запрос Уполномоченного от 16 марта 1946 г.:

«Местная каплица сооружена в 1944 г. после сожжения костела через германские власти, сооружена она была через прихожан. Первый молебен в ней был проведён 25 октября 1944 г. и без перерыва проводится до сих пор. Количества точного прихожан, так само зарегистрировавшихся на выезд в Польшу не могу подать, только в приближении, а именно: прихожан сейчас около 250 душ, из этих около 200 душ зарегистрировалось на выезд в Польшу».

Регистрация общины и храма произошла 18 октября 1947 г., но уже через полтора месяца Уполномоченный тов. Чиж запретил проводить богослужения в костёле. 21 декабря прихожане провели собрание, на котором был составлен акт с просьбой отменить распоряжение Уполномоченного. Ксёндз Грасевич сначала был переведён в Новую Руду, а впоследствии в 1951 г. осуждён. Активная позиция верующих в отстаивании своих прав не позволила закрыть костёл и ликвидировать парафию в то время. Она с декабря 1947 г. действовала без служителя культа, в 1958 г. была зарегистрирована снова и снята с регистрации только 8 февраля 1963 г. Здание передавалось колхозу для переоборудования под сельский клуб.

В итоге такой религиозной политики в течение двадцати лет (1945 — 1964 годы) были закрыты 68 храмов. Для обоснования ликвидации общин власти использовали подтасовки и фальсификации — занижали численность верующих, писали, что религиозное общество

распалось, что верующие прекратили проводить богослужения и т.п. Как правило, после смерти священника нового не назначали, и если люди после получения уведомления о закрытии храма молчали и никуда не обращались — храм закрывался, а в документах уполномоченного так и писали — никто из прихожан не обращался. Ходатайства о закрытии храмов всегда первоначально исходили от местных советов и передавались по цепочке вышестоящим — райисполкомам, облисполкомам, республиканским органам. Окончательное решение принимал в Москве Уполномоченный по делам РПЦ при Совете Министров СССР.

Число действующих храмов в области неуклонно снижалось, хотя по состоянию на 20 ноября 1964 г. оставалось довольно значительным, это видно из таблицы:

наименование района	церкви		костёлы	
	со служ. культу	без служ. культу	со служ.	без служ.
Гродненский	10	1	17	8
Вороновский	-	-	10	6
Волковысский	9	-	10	5
Ивьевский	3	-	5	1
Лидский	6	-	5	3
Новогрудский	18	-	1	1
Ошмянский	1	-	10	2
Свислочский	7	1	4	2
Слонимский	12	2	2	1
Сморгонский	5	1	8	2
Щучинский	7	-	9	4
ИТОГО по селу:	78	5	89	35

Источники:

Государственный архив Гродненской области (ГАГО):

Ф. 104, оп. 1, д. 93, лл. 6, 27–28. Запросы Виленской Метрополитанской курии о выдаче справки о закрытии костёлов и передаче имущества Православной церкви. 4 марта 1929–18 июня 1930 гг.

Ф. 104, оп. 1, д. 233, л. 58. О закрытии монастыря бернардинок. 23 октября 1853 г.

Ф. 430, оп. 1, д. 8, лл. 1, 4–21об., 23–33, 35, 94об., 113, 115, 117, 121–122, 125–136. Инвентарные описи церквей по Скидельскому району. 24 марта — 24 мая 1945 г.

Ф. 475, оп. 1, д. 59, лл. 2–3, 6–7, 15–15об., 22, 24, 29. Регистрационное дело Козловичского костёла д. Козловичи Гродненского района. 7 декабря 1946 — 14 сентября 1970 гг.

Ф. 478, оп. 1, д. 9, лл. 63–66, 73–74, 109–112. Регистрационное дело Головачской церкви, д. Головачи Скидельского района. 29 июля 1945г. — 12 авг. 1963 г.

Ф. 478, оп. 1, д. 29, лл. 2–4. Регистрационное дело Черлёнской церкви, д. Черлёны Скидельского района. 15 июня 1945 г. — 12 августа 1963 г.

Ф. 478, оп. 2, д. 2. Постановления и распоряжения правительственных и партийных органов, постановления и распоряжения местных и партийных органов, относящихся к деятельности Совета и его уполномоченных на местах, постановления и инструктивные письма Совета. 2 января — 4 декабря 1945 г.

Ф. 1385, оп. 1, д. 31. О регистрации римско-католического религиозного общества в д. Жидомля Гродненского района Гродненской области БССР. 13.04.1947–25.02.1948 гг.

Ф. 1385, оп. 1, д. 40, лл. 1–3, 5, 6, 9, 16. Сведения о действующих религиозных обществах и молитвенных зданиях, списки костёлов, часовен и монастырей по Гродненской области БССР. 1 июня 1949 — 24 июля 1959 г. (Карандашом написана дата «1946 г.»).

Ф. 1385, оп. 1, д. 56, лл. 3, 7, 21, 23, 25, 34, 35, 45, 48, 51, 54. Регистрационные карточки закрытых культовых объединений за 1945 — 1966 годы.

Ф. 1385, оп. 1, д. 58, лл. 1–2, 4, 5, 13–16, 60. Списки римско-католических костёлов Гродненской области на 15 сентября 1946 года.

Ф. 1385, оп. 1, д. 63, лл. 2, 8, 16. Регистрационное дело религиозного общества католиков дер. Озёры Гродненского района. 14 марта 1946 г. — 8 февраля 1963 г.

Ф. 1385, оп. 1, д. 40, л. 10 (в документах за 1949 год приведён список разрушенных в 1944 году в ходе боёв костёлов).

Дзяржаўны антысемітызм у Савецкай Беларусі канца 1940-х — пачатку 1950-х гг.: гродзенскі водгук «справы лекараў»*

Гародня згубіла палову свайго насельніцтва падчас Халакосту, больш за 20 500 габрэйскіх жыхароў гораду былі змешчаны ў два гета ў гарадскім цэнтры. Паступовая ліквідацыя гэтых гета пачалася дакладна праз год. Гэта была частка так званай *Aktion Reinhardt*. Да сакавіка 1943 г. усе габрэі, што яшчэ заставаліся, былі дэпартаваны ў Аўшвіц ці Трэблінку. Менш за 200 чалавек здолелі выжыць. Амаль што ўсе з іх, што вярнуліся пасля 1944 г. вырашылі эміграваць у Польшчу. Выкарыстоўваючы ўмовы польска-савецкага пагаднення аб рэпатрыяцыі, разам з тысячамі этнічных палякаў, яны, дзякуючы свайму польскаму грамадзянству атрымалі магчымасць пакінуць Савецкі Саюз. У выніку перасялення Гародня згубіла яшчэ 15 000 жыхароў. Лёс тых, хто выехаў, быў не вядомы тым, хто прыехаў на іх месца: савецкая палітыка падаўляла любы напамін як аб Халакосце, так і аб перасяленні палякаў. Тым не менш, абодва гэтыя працэсы прычыніліся да разрыву мясцовых сувязяў, што звязвалі габрэяў і палякаў да 1939 г. Адным з наступстваў гэтага было амаль што суцэльнае адзяржаўленне мясцовай памяці.

Адзін з застаўшыхся ў жывых Фелікс Зандман, які правёў 14 месяцаў у схованцы пад домам сваёй няні за горадам, апісваў сваё вяртанне ў Гародню наступным чынам:

«Нас прывялі ў турму. Вялікая брама адчынілася. У двары нам загалі сесці на брукоўцы і чакаць. Я глядзеў на шэрыя сцены з цэглы і шыбы з кратамі. Я ніколі не бачыў турмы знутры. [...] Праз нейкі час да нас падышоў савецкі афіцэр. Ён задаў нам некалькі пытанняў і адразу зразумеў сітуацыю. З яго слоў, ён сам быў габрэем. Ён папрасіў у нас прабачэння і прапанаваў кожнаму з нас дапамогу.

* пераклад тэкста з ангельскай мовы кандыдата гістарычных навук Аляксандра Радзюка

З турмы мы пайшлі на Брыгіцкую вуліцу. Наш дом быў пусты. [...] Паколькі нам не было чаго распакоўваць мы адразу ж выйшлі і хадзілі па гораду ў надзеі ўбачыць знаёмыя твары, сустрэць іншых, хто застаўся ў жывых. Спачатку мы нікога не знайшлі. Але паступова яны з'явіліся — напужаныя вочы тут і там, хуткія позіркі ўпотаек»¹.

Паколькі габрэйская супольнасць была знішчана, ўсталяванне савецкай улады ў рэгіёне азначала толькі часовае спыненне пераследу. З вяртаннем застаўшыхся ў жывых са сваіх хованак, вызваленых з канцэнтрацыйных лагераў і пазней дэмабілізаваных з Чырвонай Арміі і Усходу Савецкага Саюзу, некаторыя ўсё яшчэ цешылі сябе надзеяй даведацца што–небудзь аб сваяках у Гародні і, магчыма, нават знайсці блізкіх. Паколькі ў большасці выпадках аб сям'і не заставалася ні следу, знаёмыя вуліцы, дамы і кватэры абуджалі ўспаміны аб згубленым свеце. Для іх сама Гародня ператварылася ў пэўным сэнсе ў могілкі. Пасля акцыі ‚Aktionen‘, трупы забітых габрэяў былі пахаваныя як на гістарычных могілках на берагах ракі Гараднічанкі, так і на вялікім пагосце, што размяшчаўся на дарозе ў Грандзічы². Аднак большасць ахвяраў не мелі сваёй магілы, бо былі знішчаны ў Аўшвіцы і Трэблінцы. Замест выканання абрадаў пахавання застаўшыся ў жывых знайшлі ў гразі фотаздымкі на месцы былога гета № 1 сваіх родных і знаёмых, якія былі вывезены ў Калбасіна, Трэблінку і Аўшвіц³.

Акрамя нерухомай маёмасці, матэрыяльныя каштоўнасці ахвяраў уключалі ў сябе мэблю, якая апынулася ў руках дзяржавы ці працягвала выкарыстоўвацца *новымі ўладарамі*. Канфлікты паміж новымі акупантамі і вяртаючыміся ўласнікамі спарадзілі вельмі розныя сітуацыі⁴. Гэтая канфрантацыя паміж новымі ўладарамі ці карыстальнікамі ўзнікла на самым пачатку, калі лёс застаўшыхся ў жывых асобаў быў яшчэ няпэўны, а права на эміграцыю ў Польшчу яшчэ не стала даступным выбарам. Першыя з іх у некаторых выпадках былі настолькі пэўныя сваіх правоў, што адмаўляліся аддаваць трафеі. Як і ў цэнтральнай ці паўднёвай Польшчы вяртанне

¹ Zandman, Felix and Chanoff, David, Niemals die letzte Reise, Munich 1999, p. 173.

² YVA 03/1645, Vol. 8.

³ Размова з Л. Чапнік, праведзена на рускай мове 30 лістапада 2004 у Бер Шэбе (Ber Sheba).

⁴ Ян Шумскі лічыць, што паколькі да гэтага часу ніякіх пісьмовых сведчанняў тых падзей у БССР не было знойдзена, то, верагодней за ўсё, яны былі знішчаны пасля эміграцыі тых, хто застаўся ў жывых. Szumski, Jan, Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944–1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii, Krakow 2010, p. 128.

асоб, што засталіся ў жывых, успрымалася іх былымі суседзямі як пагроза, бо яны баяліся, што тыя будуць патрабаваць вярнуць сваю маёмасць. Летам 1944 г. Чэся Беліцкая, якая выконвала функцыю сувязнога ў Беластоку паміж гета і савецкімі партызанамі, прыехала ў свой бацькоўскі дом на вул. Падольную разам з некаторымі савецкімі таварышамі, каб патрабаваць вярнуць некаторую мэблю. Першая падобная спроба была няўдалай⁵. Гіршу Хасіду так і не ўдалося патрапіць у бацькоўскую хату на гэтай жа вуліцы, нават нягледзячы на тое, што яго ў 1941 г. вывезлі і пасля ўцёкаў падчас транспарціроўкі ў лагер Трэблінку ў 1941 г. Хасід ваяваў як савецкі партызан у габрэйскім атрадзе братоў Бельскіх⁶. Пасля заканчэння вайны, Хасід і іншыя габрэі знайшлі сабе работу ў бальшавіцкай службе бяспекі, бо яны змагаліся ў савецкіх партызанскіх атрадах і не маглі знайсці другой пасады. Савецкі апарат не меў намеру падтрымліваць габрэяў, што выжылі, пасля іх вяртання⁷. Таму Фелікс Зандман разам з іншымі ў сваёй кватэры арганізаваў нешта нахталт прыватнага прыёмнага цэнтру для пацярпелых. Нешматлікія габрэі Гародні ўз'ядналіся тут. Многія нікога не ведалі і зблізіліся праз агульнасць лёсу⁸. У савецкім горадзе не засталася ніводнай габрэйскай інстытуцыі⁹.

Даніл Клоўскі ў сваіх успамінах сцвярджае, што савецкая адміністрацыя гораду не аказвала ніякай падтрымкі былым вязням гета. Купоны на ежу выдаваліся толькі тым, хто працаваў. Аднак, яго апісанне матэрыяльных спрэчак сведчыць, што сітуацыя з першай хваляй перасяленцаў, якія фармальна з'яўляліся польскімі грамадзянамі, змянілася. Калі ён вярнуўся ў Гародню ў 1947 г., яго стрыечны брат праз пастанову суда ўжо здолеў вярнуць цётчын дом. У 1941 г. каталіцкая сям'я, чья кватэра была на тэрыторыі гета №2, пераехала ў кватэры Клоўскіх. Ён апісвае сваю сустрэчу з імі:

⁵ Размова з Ч. Беліцкай, праведзена на польскай мове 28 лістапада 2004 у Легавот Габашан (Lehavot Habashan).

⁶ Eckmann, L. and Lazar, Ch., The Jewish Resistance. The History of the Jewish Partisans in Lithuania and White Russia during the Nazi Occupation 1940–1945, New York 1977; Tec, N., Defiance: The Bielski Partisans, 1995 New York.

⁷ Ibid. Таксама размова з Г. Хасід як частка праекту па прымусовых работніках. Тут выкарыстоўваецца савецкая форма яго імя Григорий, Хоссид, Григорий Несселевич, за034, Zwangsarbeit 1939–1945.

⁸ Размова з Г. Хасідам, праведзена на польскай мове 17.9.2005 у Гародні.

⁹ Ibid. Hirsch Chossid for instance did not encounter Felix Zandman during this time.

«Яны былі добрасардэчныя, разумныя і прыстойныя людзі. Шэсць гадоў таму, калі іх дом быў у раёне гета, яны пераехалі ў наш дом са схіленымі галовамі і спагадай. Цяпер, калі бацька сказаў прама, што ён хацеў бы ўзяць сваю маёмасць назад, яны ўспрынялі гэта як аднаўленне справядлівасці. [...] Калі яны даведаліся, што нам няма дзе спыніцца, яны папрасілі нас пераехаць у меншы з двух наковаў. Палякі таксама казалі, што яны захавалі шэсць венскіх крэслаў, якія мы пакінулі ў гета, калі з'ехалі, і што яны аддадуць іх нам, як толькі мы папросім вярнуць наш стары дом назад»¹⁰.

Бацька Клоўскага знайшоў швачную машыну Зінгер, што належала іх сям'і, схаваную пад палавіцамі. У хуткім часе ён вырашыў пытанне аб вяртанні іх адзінага жылля і здолеў пераехаць туды разам са сваім сынам.

Анатоль Вашкевіч, які не мог знайсці нікога са сваякоў пасля вяртання ў Гародню ў 1947 г., сутыкнуўся з падобнай сітуацыяй. Чалавек, што жыў у доме іх сям'і, пазнаў яго. Сусед, які быў габрэем і служыў афіцэрам у Савецкай арміі, здолеў арганізаваць (пры дапамозе сваёй жонкі, якая працавала ў гарадской адміністрацыі) вяртанне Вашкевічу часткі гэтага дома. Таксама ён дапамог яму ўладкавацца памочнікам повара ў рэстаран «Нёман». Вяртанне маёмасці таму залежала не толькі ад сустрэчы з добраамеранымі хрысціянамі, але і наяўнасці заступнікаў сярод савецкіх кадраў, якія зноў у вялікай колькасці напоўнілі Гародню. Сярод іх былі таксама габрэі-вайскоўцы і службісты, што прывяло да канфрантацый (якія пачаліся яшчэ ў 1939 г.) паміж гэтымі вельмі рознымі габрэйскімі ідэнтычнасцямі. Некаторыя габрэі абвінавачвалі іншых у справакаванні палякаў. Хоць паўтары тысячы кадраў *габрэйскай нацыянальнасці* былі перамешчаныя ў Гародню падчас саветызацыі горада пасля 1944 г., праява габрэйскай этнічнасці была абмежавана прыватнай прасторай. Нягледзячы на наяўнасць ахоўнага статусу савецкага партызана, Гірш Хасід ніколі не ўзгадваў аб сваім лёсе пры людзях. І, як і іншых, яго аб гэтым і не пыталі. Вайна цяжарам лягла на ўсіх датычных да тых падзей, што часта прымушала іх засяродзіцца ў першую чаргу на лёсе сваёй сям'і ці групы. Больш за тое, Савецкі наратыў вайны выключаў як габрэяў, так і палякаў. Яны былі афіцыйна ўключаныя ў адзіную савецкую нацыю, у якой рускія займалі вышэйшае становішча. Прапагандаваны дзяржавай антысемітызм позняй сталінскай эры ўжо наклаў свой адбітак на

¹⁰ Арыгінал на рускай мове: Klovskij, Danil, Doroga iz Grodno, Samara 1994, p. 268–269.

штодзённае жыццё. Таму партыйцы, лекары і рабочыя з габрэйскіх сямей паводзілі сабе асцярожна. Тыя, хто нягледзячы на ўсё, захаваў веру ў Бога, маглі збірацца на малітву ў прыватных месцах. З канца лета 1944 г., яны не маглі карыстацца сінагогамі, паколькі тыя былі перададзены гораду.

У канцы 1940–х гадоў, разам з узмацненнем пераследу ўяўных дысідэнтаў, шпіёнаў і другіх здраднікаў, антыгабрэйскія праявы сталінскай культурнай і кадравай палітыкі становяцца вызначальнымі элементамі ў дзейнасці Гарадзенскай сацыялістычнай партыі. На гарадскім партыйным сходзе 11 кастрычніка 1947 г. сакратар мясцовай арганізацыі выказаўся супраць двух выкладчыкаў Педагагічнага інстытута:

«Як вы ведаеце, з часоў вайны Амерыканскія «дзядзькі» пачалі прадастаўляць — пад выглядам глыбокай сімпатый і спачування да вялікага разбурэння, нанесенага нашай сацыялістычнай радзіме Вялікай Айчыннай вайной і нямецка-фашысцкімі акупантамі — розныя пакункі, замаскіраваныя пад гуманітарную дапамогу для габрэйскіх абыччын. Паколькі ў Гародні габрэйскай абыччыны не існуе і ніколі не існавала, названыя таварышы з партыйнымі білетамі ў кішэні вырашылі стварыць новую абыччыну дзеля таго, каб атрымоўваць гэтыя пасылкі. [...] Калі пасылкі прыйшлі, я прапанаваў, каб яны былі перададзены ў дом інвалідаў вайны, што, урэшце, і было зроблена. Калі прыйшоў другі груз, таварышы вырашылі не ўлічваць меркаванне партыйнага выканаўчага камітэта, і пакінуць пасылкі сабе. І што было ў гэтых пасылках? Анучы ад амерыканскай буржуазіі, маца і бутэлька кепака, кіслага віна. Такім чынам, вы бачыце, якія дробязі хвалююць гэтых членаў партыі, калі яны сталі на шлях супрацьстаяння партыі».

Гэтая цытата выяўляе адносіны кадраў, якія не былі мясцовыя, але з'явіліся тут толькі пасля 1944 г. Яны не ведалі аб наяўнасці габрэйскай абыччыны ў горадзе, і для іх існаванне і знішчэнне гэтай супольнасці не мела якога-небудзь значэння. Кпіны з кашэрнай ежы былі пераўтвараны ў атаку супраць пакланення перад Захадам пэўных кадраў, якія б хутчэй павесілі на сценах сваіх кватэр скрадзеныя нямецкія карціны, але не партрэты правадыроў рэвалюцыі. Антыгабрэйская тэматыка была толькі адным сярод мноства рытарычных прыёмаў, што выкарыстоўваліся дзеля таго, каб давесці аб партыйных хібах. На выкладчыкаў-габрэяў, як, напрыклад, дэкана матэматычнага факультэту, у Савецкім Саюзе паглядалі з падазрэннем, бо яны атрымалі адукацыю

ў вольнай краіне. Якаў Рафкінд вучыўся ў Віленскім універсітэце і адкрыта хваліў навучанне ў Педагагічным Інстытуце. Ён быў абвінавачаны ў тым, што падтрымліваў студэнтаў з заходніх частак БССР. Хвалі рэпрэсій, якая накрыла Гародню ў 1947 г., былі накіравана супраць габрэяў, якія трактаваліся як чужыя і патэнцыяльна небяспечныя правакатары — абвінавачанні, якія сталінізм высунуў пад лозунгам барацьбы з *каспалітызмам*.

Гэтая форма позняга сталінскага антысямітызму актывізаваліся ў пачатку 1953 года, калі, ідучы па слядах Масквы і не зважаючы на кволы стан габрэйскага гарадскога жыцця, былі задзейнічаны паняцці аб зліцці культурных і рэлігійных уяўленняў этнічнай прыналежнасці і біялагічнага паходжання для клеймавання лекараў і некаторых іншых прафесій, як габрэйскіх. У меркаванай змове лекараў, якая была раскрыта ў «Правде» 13 студзеня 1953 г., абвінавачалі вядомых лекараў Масквы ў супрацоўніцтве з сакрэтнай службай Ізраіля і ЗША і планаванні атручвання савецкага лідара. «Гродзенская праўда» апублікавала перадавіцу ў поўным аб'ёме на наступны дзень, што паказвае, што гэты крок быў санкцыянаваны Масквой, і што захад БССР не трактаваўся нейкім асобным чынам, у адваротным выпадку рэгіянальныя асаблівасці былі б улічаны.

Праз дзесяць дзён артыкул пад назвай «Пад сцягам сваяцтва і кумаўства» быў апублікаваны ў мясцовым партыйным выданні. Ніводнага разу не ўжыўшы слова «габрэй», ён публічна зневажаў дырэктара веласіпеднага завода Барыса Вайняронка за прызначэнне некваліфікаваных пратэжэ на кіруючыя пасады на прадпрыемстве. Узгаданыя прозвішчы беспамылкова рабілі відавочным для сучасных чытачоў, што мелася на ўвазе за словам *кумаўства*. Старазапаветныя імёны як Майсей, Ісаак і Абрам былі ў той час даволі незвычайныя ў хрысціянскіх дамах вобласці. Хаця гэтыя работнікі ніякім чынам не былі звязаныя паміж сабой сваяцтвам, мелася на ўвазе, што яны складалі клан, таму што мелі агульнае паходжанне і што, пад кіраўніцтвам Вайняронка, яны ўмудрыліся сабатаваць выкананне вытворчых нормаў, рамонт і будаўнічыя працы. Вайняронак быў таксама абвінавачаны ва ўцягванні ў гэтую сетку сваіх хатніх, куды ўвайшла і яго жонка. Сумняваючыся ў лаяльнасці групы, ён, як сцвярджалася, адправіў былога работніка Абуховіча з вёскі Абуховічы сабраць шэраг патэнцыйных стаўленікаў, каб схаваць сваю безгаспадарчасць ад спецслужбаў. Згодна з «Гродзенскай праўдай», парадак быў адноўлены новым партыйным сакратаром Абрацковай (Узорнай — калі перакласці яе

прозвішча). Яе прыбыццё выклікала, па словах газеты, буру (*гром*). Гэтая тэрміналогія павінна была выклікаць гвалтоўныя асацыяцыі ў сучасных чытачоў, таму што рускае слова *гром*, з’яўляецца этымалагічным коранем тэрміну *пагром*, які ўвайшоў у агульны ўжытак толькі ў канцы XIX стагоддзя. Кіраўнік веласіпеднай фабрыкі ў Гарадні быў часова зняты з пасады і, у лепшых традыцыях антысеміцкіх змоў, аўтар палымянага артыкула адзначыў, што «*карані сваяцтва, дружбы і кланавасці, ўспешчаныя (Вайняронкам), буяюць на прадпрыемстве па гэты дзень*».

Праз гэтыя абвінавачванні, якія былі правераныя і пацверджаныя, фабрыка Нёман (яна фармальна належала сям’і Старавольскіх і была нацыяналізавана ў 1939 г.) у чарговы раз стала арэнай ганенняў, якія былі нацэлены пераважна на габрэйскіх работнікаў. Што яднала іх у вачах партыйных кадраў — гэта іх стойкасць пад нямецкай акупацыяй, ці то ваеннапалонных, ці то прымусовых рабочых, дробных калабарантаў або тых, хто выжыў у канцлагерах. Праз тры дні пасля выкрыцця меркаваных габрэйскіх сетак на веласіпедным заводзе, мясцовая партыйная газета надрукавала тэкст (у выглядзе фельетона) пра ўмовы ў чыгуначным шпіталі. Пад назвай «*Темных дел мастера*», тэкст абвінавачваў лекараў дзяржаўнага чыгуначнага шпіталю ў адмаўленні чыгуначнікам у лячэнні і зараблянні грошай з нелегальных абортаў. Акрамя таго, старэйшы лекар-гінеколаг быў абвінавачаны ў атрыманні вайскавай пенсіі ветэрана, на якую ён не меў права. І зноў схема была падобная. Прозвішчы Клейн, Глоўберман, Куперман, Бродская і Шэйфец пераконвалі чытача, што *габрэі* маюцца на ўвазе як уяўная група. Рытуал выкрыцця злоўжыванняў і ворагаў, які быў распрацаваны ў сталінскім грамадстве да вайны, быў часткай фабрыкавання справы. І, магчыма, санітарныя ўмовы на веласіпедным заводзе былі такія ж сумніўныя, як і ўмовы працы ў чыгуначным шпіталі. Але факт таго, што невялікая група габрэяў, што выжылі ці вярнуліся з фронту, былі прызнаныя адказнымі за гэта, публічна ашальмаваны і прыцягнуты да адказнасці, трэба разумець як дзяржаўны антысемітызм. Эскалацыя сітуацыі толькі пацвердзіла досвед гарадзенскіх старажылаў, якія цяпер былі вымушаны хаваць, наколькі гэта было магчыма, іх этнічную і нацыянальную ідэнтычнасць. Яны хутка засвоілі, што жыццё ў савецкім горадзе было арганізавана не па рэлігійнай або этнічнай прыкмеце, і што праява падобных атрыбутаў у паўсядзённым жыцці была не проста не пажадана, але таксама магла прывесці да пакарання. І хоць усе ведалі, ў якія часткі горада пераехалі




Вязні Гродзенскага гета Саламон Жукоўскі, Фелікс Зандман, Лізавета Чапнік, Рыгор (Гірш) Хасід на адкрыцці мемарыяльнай дошкі 12 сакавіка 1992 г. Фотаздымак з Музея гісторыі яўрэяў Гродзеншчыны.

габрэйскія сем'і, і што некалькі з тых, што засталіся ў жывых, як Гірш Хасід або настаўнік Саламон Жукоўскі засталіся ў Гародні і тым самым прадстаўлялі кволую сувязь з даваенным горадам, у савецкім горадзе зараз не было ніякай магчымасці публічна дэманстраваць элементы габрэйскай этнічнасці. Паралелі паміж шальмаваннем хрысціянскага і габрэйскага насельніцтва ў чарговы раз відавочны. Нават тады, калі суадносіны цалкам змяніліся і атакі супраць габрэяў набылі пераважны характар, існавалі пэўныя паралелі з пастаяннай і агрэсіўнай прапагандысцкай вайной супраць *каталіцкіх святароў і іх нацыяналістычнай агентуры*, якія таксама выключалі цэлую групу насельніцтва. Разам гэтыя меры былі накіраваныя супраць *былых* жыхароў горада.

**Борис Клейн,
доктор исторических наук (США)**

Допрос 1953 года

У меня «двойственное» восприятие пресловутого «дела врачей». Я тогда жил в Гродно (ул.Энгельса, д.27) вместе со своими родителями, по профессии врачами, и стал свидетелем преследования моего отца, Самуила Семеновича Клейна в связи с этим «делом». А через много лет, оказавшись в эмиграции в США, вернулся к происходившему тогда — уже как исследователь. Работая там в архивах, я обнаружил по этой теме целый комплекс неизвестных документов с грифом «Тор secret» («совершенно секретно»). По моей просьбе 25 из них были рас-секречены. На их основе мною была опубликована статья в московском академическом журнале «Вопросы истории» (2006, № 6).



Борис Клейн, начало 1950-х гг.

Давно, и, как многим казалось, окончательно завершилась «холодная война». Но не исчезает интерес к одному из главных ее сюжетов, связанных со смертью И.Сталина и обозначивших середину XX в. как переломную для СССР. Отзвуки тех драматических событий ощущаются и теперь.

Сообщение ТАСС, переданное по московскому радио и напечатанное в газетах 13 января 1953 г., буквально ошеломило нас. До всеобщего сведения доведено было, что арестована группа врачей (в основном с еврейскими фамилиями), которые, будучи членами сионистских организаций, по заданию американской

и других западных разведок убили Жданова и других видных деятелей. Планировали же они истребить всю советскую верхушку. Обещано было, что следствие скоро завершится, и «убийц в белых халатах» постигнет справедливая кара.

Из газетных публикаций следовало, что опасность, исходящая от медиков-вредителей, грозит каждому советскому человеку. Партия призывала население решительно покончить с беспечностью и везде разоблачать сионистскую агентуру.

Отец по своему жизненному опыту понял, что охотников включиться в травлю окажется немало. Он сам, как начальник Железнодорожной больницы, тоже мог ожидать серьезных неприятностей. Но поначалу не верилось, что политическая истерия из центра так быстро докатится до провинциального Гродно.

Здесь замечу, что мы, кроме официальных советских, пользовались и другими, не дозволенными властью, источниками информации. У нас дома был высокочувствительный приемник «Телефункен», привезенный моим отцом из Германии как трофей. В пограничном Гродно (в отличие от крупных городов) зарубежные радиостанции не глушились, и мы поздними вечерами могли принимать передачи Би-би-си и «Голоса Америки».

Ничего утешительного из них нельзя было почерпнуть. Новости были похожи на московские. Иностранные эксперты терялись в догадках, с какой целью затеяна опасная советская провокация, и главное, к чему она приведет.

А тем временем, как я узнал впоследствии из американских документов, за Океаном велась напряженная работа по расшифровке кремлевской загадки.

Вот фрагмент из Меморандума, составленного для руководства тайного Совета по психологической стратегии при президенте США (приводится в моем переводе с английского):

«...Секретно, 13 января 1953 года.

Вопрос: Советский медицинский заговор.

1. Ситуация. Сегодня в обзоре международных новостей CBS появилось изложение передачи московского радио о том, что 9 советских врачей арестованы за участие в медицинском заговоре, созданном для ликвидации ключевого аппарата в советской иерархии... Ясно, что в обвинении проступают сильные антисемитские ноты».

В Вашингтоне начались секретные совещания с участием высокопоставленных лиц. В итоговом документе одного из обсуждений, 15 января 1953 г. направленном вновь избранному президенту Д.Эйзенхауэру, отмечалось:

«...Сообщение о заговоре врачей сделано для русских, но с расчетом на реакцию во всем мире. Это может быть началом радикальной чистки наподобие тех, что проводились в СССР 1930-х годов, с использованием антисемитских приемов гитлеровского режима. Советы используют этот предлог для расправы с инакомыслящими, интеллигенцией, их представляют в качестве участников заговора «капиталистического окружения».

И далее там же:

«Подтверждается широкое распространение страха и неуверенности в Советском Союзе. Вполне возможно, Сталин намерен ликвидировать более молодых и властолюбивых политиков из своего окружения... Налицо самый глубокий прорыв в политическом противостоянии США и нынешнего советского режима».

Цитируя эти документы середины прошлого века, позволю себе обратить внимание читателей, что они во многом созвучны нынешним тревогам. И не без причины. Нам ведь объявлено недавно (выступление А.Проханова по российскому телевидению), что в России одержала победу идеология неосталинизма.



Самуил Клейн в форме студента Варшавского императорского университета, 1913 — 1914 гг.

Поскольку опасность преследования нависала над моим отцом, сообщу некоторые факты из его неординарной биографии. Выходец из небедной семьи варшавского ремесленника, он в 1913 г. был принят (по процентной норме, как еврей) в Варшавский императорский университет, вначале на математический факультет, а затем перешел на медицинский. В 1915 г., в связи с наступлением войск кайзеровской Германии, университет был эвакуирован из Варшавы в Ростов-на-Дону.

О своем студенчестве отец, хотя и мало, но говорил. О чем он умалчивал почти до самой кончины — это эпизод 1919 г. Белые, остро нуждаясь во врачах, устроили в Ростове досрочный выпуск студентов-медиков, и отца призвали в деникинскую Добровольческую армию, где он служил вплоть до разгрома Белого движения. А поскольку потом в анкетах он не писал об этом, ему и удалось избежать расстрела.

Дальше — недолгая медицинская служба в Красной армии, работа в лечебных учреждениях Белоруссии.

За день до начала Отечественной войны, в Витебске 21 июня 1941 г. его призвали для организации крупных госпиталей.

Он прошел всю войну. Прочитирую сохранившуюся у меня выписку из приказа по Войскам Западного фронта № — 0911 (октябрь 1943 г.) о награждении майора медицинской службы Клейна Самуила Симховича орденом Отечественной войны 2-й степени «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

Хранятся у меня этот отцовский орден и другие его (и матери моей, Аси Моисеевны), боевые награды.

И вот 28 февраля 1953 г. в газете «Гродненская правда» появился фельетон «Темных дел мастера», подписанный Похилко и Пушкарем. Первый был сотрудником редакции, а второй — следователем.

В фокусе их разоблачений был мой отец. Его, начальника Железнодорожной больницы, обвинили в том, что он окружил себя пособниками-евреями (врачи Глоуберман, Халфина, Бродская). С их, мол, участием в больнице «установилась преступная практика». Перечислялись примеры, якобы подтверждавшие, что они оказывают теплый прием и проявляют повышенное внимание к пациентам-евреям, а также к разным ответственным товарищам (не имеющим отношения к железной дороге). Зато относятся с полнейшим безразличием, даже отказывают в лечении рядовым труженикам. И авторы гневно вопрошали: «Что общего имеет эта практика с самым обыкновенным понятием человечности!»

Далее в том же духе, с итоговым выводом, что пришла пора вмешаться следственным органам. Понятно, что отца сразу уволили с работы.

Все это было не случайно. Как отмечается в Википедии, в статье о «деле врачей» (где делается ссылка и на мои американские архивные



**Здание бывшей железнодорожной больницы
в Гродно на старом и современном фото**

находки), для массовой пропаганды этого года установочным был фельетон «Простак и проходимцы», опубликованный в «Правде» 8 февраля 1953 г. Там евреи изображались в виде мошенников. Вслед за ним советскую прессу захлестнула волна фельетонов, посвященных разоблачению истинных или мнимых «темных дел», совершенных лицами с еврейскими именами, отчествами и фамилиями.

Таким образом, тут не было какого-то «разгула народного возмущения», а велась целенаправленная кампания сверху, сопровождавшая разрастание «дела врачей». Под личным надзором Сталина к расследованию подключались органы безопасности на Украине, прибалтийских республиках, Белоруссии. В этом контексте следует рассматривать и гродненский эпизод.

В конечном счете, как представляется многим исследователям, все эти меры направлены были на общую дискредитацию и дегуманизацию евреев в СССР как этноса, якобы играющего роль «пятой колонны» сионизма и империализма. Каким могло быть, при таких предпосылках, «окончательное решение» диктатора?

Но призрак гибели нависал не только над евреями.

Не раз делались попытки доказать, что Сталин был убит своим окружением, опасавшимся новой кадровой чистки (наподобие «ленинградского дела» и других прежних расправ). Хотя убедительных доводов в пользу этой конспирологической версии пока не представлено.

Собранные мною материалы свидетельствуют, что в США был разработан собственный «план устранения Сталина».

И в то время, когда мы в Гродно, подобно людям по всей стране, в каком-то оцепенении следили за действиями подстрекателей из Кремля и их многочисленных подручных, в Вашингтоне обсуждалась радикальная инициатива. Судя по материалам библиотеки (фактически архива) Эйзенхауэра, суть ее была впервые изложена в Меморандуме, представленном Совету по психологической войне 16 января 1953 г. Центральное место занимали акции, направленные лично против Сталина.

В Америке была создана строго засекреченная рабочая группа «Сталин» (ее кодовое обозначение PSB D-40), целью которой и было по возможности отстранить его от власти (либо, иными словами, обезвредить как диктатора). Но в тех документах, которые я изучил, не шла речь о террористическом акте. Вопрос хотели решить иначе.

«Медицинский заговор», утверждали сторонники плана, содержит (с западной точки зрения) бредовый элемент, пригодный для дискредитации самого властителя. Миру следует продемонстрировать, что Сталин, как и Гитлер до него, шагнул через край. Поэтому все его слова и действия с настоящего времени должны рассматриваться как поступки сумасшедшего. Предлагалось начать в разных странах кампанию за проведение процесса особого рода перед международной комиссией психиатров. Рассмотрев все улики, она вынесет решение, что Сталин является сумасшедшим.

План этот был близок к осуществлению, но, как указано в документе, наступило непредвиденное осложнение. Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль предложил провести в ближайшее время встречу «большой тройки» (с участием его самого, Сталина и Эйзенхауэра, если последний даст согласие). А каковы могут быть итоги этой встречи, если до нее одного из участников объявят сошедшим с ума?

Такой поворот имеет одно объяснение: патриарх британской политики сильно забеспокоился. Он принял в расчет не столько «дело врачей», сколько опасность ядерного удара со стороны СССР. Потому и начал глубокий зондаж подлинных намерений советского вождя.

А там, где были мы, продолжались аресты и допросы все новых обвиняемых. По личному приказу Сталина, для выколачивания признаний их били, заковывали в кандалы, применяли другие пытки. Некоторые уже погибли в застенках.

На исходе того дня, когда в «Гродненской правде» был опубликован фельетон — 28 февраля — к нам в дом пожаловал один из его авторов, следователь Пушкарь.



Вид ул. Энгельса (сейчас ул. Городничанская).



Дом №27 по ул.Энгельса (Городничанской), в котором жила семья С.С.Клейна

Какая срочность! Явился с допросом на дом к больному человеку. Отец от переживаний слег с сердечным приступом.

По прошествии стольких лет я смутно помню внешность вошедшего. Как будто лысоватый, худощавый. Четко осталось в памяти, что он снял пальто, но мне его не передал, а сам повесил на стул. Взял себе другой, подсел совсем близко к кровати, на которой лежал отец.

Почему-то он не предложил мне выйти. Допрос вел настойчиво, но вкрадчивым тихим голосом. Кое-что я все-таки услышал.

Сперва Пушкарь, что называется, «прошелся по именам». Почему принят был на работу Глоуберман, кто именно его порекомендовал? А как насчет Халфиной? Отец отвечал, что работников нанимал не он, а Управление железной дороги в Минске.

А как насчет методов лечения: признаете, что неправильные?

В общем, допрашивал вроде бы формально. Наверное, у них и так все было решено.

Ясно было, что это «первая пристрелка». Дальше надо ждать вызова, новых допросов. Они активно собирали компромат: против беспартийного отца дала показания Пашенко, секретарь парторганизации больницы. Она знала, как угодить начальству.

Теперь я уверен, что было указание отыскать и в Гродно ответвление сионистской сети. Значит, через два-три дня отца могли арестовать.

Еще довод против утверждений тех историков, кто полагает, что «дело врачей» к концу февраля само собой угасало. Напротив: органы подыскивали себе новые жертвы. И шельмование в советской печати велось по всем их правилам.

Никто в мире не смог — или не захотел — по настоящему вмешаться, чтобы остановить убийц. Не тех, кто в «белых халатах», а истинных палачей, в большинстве своем так и не понесших наказания.

Трагический парадокс: только смерть тирана спасла от гибели множество невинных.

Не появился больше у нас в доме Пушкарь, и в свою контору он не вызвал отца. Потому что в начале марта Сталин заболел. И будто бы провалился к себе в преисподнюю.

Я помню, как мы по очереди исполняли приказание встать в «почетный караул» у одного из памятников Вождю и Учителю. «Караульным» выдавали красные повязки с черной каймой. Стояли на холоде молча.

Известно, что в стране плакали и даже рыдали по родному Сталину.

Все это было (но странно, что у многих не прошло).

Признаюсь: мы с отцом не печалились; надеялись, что хуже уже не будет. Да и у других гродненцев я не замечал особой скорби по поводу отсутствия в мире товарища Сталина.

Дальше начались перемены к лучшему. А что же авторы фельетона? Пушкарь как-то незаметно исчез из города: след простыл. Правда, органы остались...

Николай Похилко продолжал заведовать отделом культуры в редакции «Гродненской правды». И, по совпадению, туда же в 1954 г. приняли на работу журналистом мою жену, Фриду Пугач. Вот что она написала в своих воспоминаниях «Женщина в редакции» («Асоба і час». 2010, 2):

«На новогодней вечеринке (кажется, 1956 г.) он подошел ко мне и стал «исповедоваться». Мол, при Сталине завели «Дело врачей», и в Гродно тоже искали «отравителей» среди врачей-евреев.

Похилко знал, за кого я вышла замуж, поэтому спросил:

— Вы, наверное, смотрели подшивку?

Конечно, я уже прочитала фельетон, написанный им в соавторстве со следователем, в котором он «разоблачал» главврача железнодорожной больницы Самуила Семеновича Клейна (моего будущего свекра).

— Это была неправда, — признался Похилко, — но нам сказали, что так надо...

Вот и этот отводил от себя вину».

К сожалению, конца той истории не видно. Мало того: сталинисты настаивают, что взяли у времени реванш.

Надеюсь, их в этом разубедят. Увы, скорее всего, без моего участия.

23 — 25 мая 2014 года. Александрия, Вирджиния. США.

У дапамогу настаўніку

Алесь Смялянчук,
доктар гістарычных навук (Гродна)

Вусная гісторыя як дотык да мінулага

Вывучэнне і выкладанне гісторыі ў школах і вышэйшых навучальных установах краіны апошнім часам набыло выразны фармалізаваны характар. На вялікі жаль, многія настаўнікі і выкладчыкі гэтай дысцыпліны перасталі разумець і адчуваць творчы пачатак сваёй прафесіі. Нежаданне ці адсутнасць навыку «ажывіць» гісторыю абарочваецца яе фармалізацыяй, імкненнем жорстка прытрымлівацца навучальнай праграмы і ў пэўным сэнсе ператварэннем настаўніка ў свайго роду «школьнага чыноўніка». У выніку сэнсам працы настаўніка гісторыі становіцца выкананне чарговых міністэрскіх інструкцый. Гэтая сітуацыя ператварае гісторыю ў адну з найбольш нецікавых вучэбных дысцыплінаў.

На самой справе настаўнік і выкладчык ВНУ не з'яўляюцца дзяржаўнымі чыноўнікамі. Выконваючы патрабаванні вучэбнай праграмы, яны маюць права яе свабоднай трактоўкі ў адпаведнасці з уласным разуменнем той ці іншай гістарычнай праблемы і яе значэння для выхавання чалавека і грамадзяніна. Праца настаўніка — гэта творчая праца, якую нельга заганыць у вузкія рамкі службовых інструкцый.

Надзвычай эфектыўным спосабам творчага падыходу да выкладання, сродкам «ажывлення» мінуўшчыны з'яўляецца **вусная гісторыя**. У пэўным сэнсе яна дазваляе непасрэдна дакрануцца да мінуўшчыны.

Чым з'яўляецца вусная гісторыя? Як можна яе выкарыстаць у навучальным працэсе?

Вусную гісторыю часцей трактуюць як **накірунак гістарычных даследаванняў, што грунтуецца на выкліканых даследчыкам вусных успамінах і мае ўласныя метады іх збору (інтэрв'ю), а таксама аналізу і захавання**.

Вусная гісторыя: этапы развіцця навуковай дысцыпліны

Вусная гісторыя (*Oral history*) з'яўляецца адным з найбольш старажытных і адначасна наватарскіх накірункаў сусветнай гістарыяграфіі. Гэты парадокс у вялікай ступені абумоўлены тым, што асноўным даследчым метадам вуснай гісторыі з'яўляецца інтэрв'ю. Якраз вусныя крыніцы былі асноўнымі для першых класікаў сусветнай гістарычнай навукі. Брытанскі даследчык Пол Томпсан (Paul Thompson), якога часта называюць заснавальнікам сучаснай вуснай гісторыі, меў усе падставы заявіць, што *вусная гісторыя існуе столькі, колькі існуе сама гісторыя*. Адыход даследчыкаў ад вуснай крыніцы адбыўся ў другой палове XIX ст. і быў звязаны з прафесіяналізацыяй гісторыі і афармленнем асобнага сацыяльнага статусу даследчыка. Гісторык павінен быў прайсці ўніверсітэцкую падрыхтоўку і абараніць дысертацыю. Апошняя з улікам дамінуючага сродку камунікацыі грунтавалася на пісьмовых крыніцах, якія месціліся пераважна ў архівах.

Вяртанне вуснай крыніцы ў акадэмічны і навуковы дыскурс адбылося ў другой палове XX ст. Яно было абумоўлена як істотнымі зменамі ў сродках камунікацыі, што моцна паўплывала на ўяўленне пра гістарычную крыніцу і выклікала цікавасць да вуснай культуры, так і пасляваеннымі дэмакратычнымі пераменамі ў сацыяльным жыцці. Не менш важную ролю адыграў г.зв. «антрапалагічны паворот» у сацыяльных і гуманітарных навук, які выклікаў неабходнасць абнаўлення даследчых метадаў і праблематыкі гісторыі. Першымі пра гэта загаварылі яшчэ ў канцы 20–х — 30–я гг. XX ст. заснавальнікі славутай гістарычнай школы «Аналаў» французскія даследчыкі Марк Блок (Marc Bloch) і Люсьен Феўр (Lucien Febvre). Іх намаганнямі гісторыя пачала ператварацца ў міждысцыплінарную навуку пра Чалавека ў часе. Даследчыкі паспрабавалі весці дыялог з мінулым з пазіцыі «чалавечага вымярэння гісторыі». Увага пачала канцэнтравацца таксама на г.зв. «людзях без архіваў», тых, каго расійскі даследчык А.Гурэвіч называў «маўклівай большасцю гісторыі». У межах традыцыйнай гістарыяграфіі яны, фактычна, заставаліся па-за гісторыяй. Пры гэтым ролю гістарычнай крыніцы маглі адыграць практычна ўсе следы і праявы чалавечай дзейнасці...

Першай краінай, дзе вусная гісторыя атрымала акадэмічнае прызнанне, сталі ЗША. Адбылося гэта напрыканцы 40–х гг. і было звязана з навуковай зацікаўленасцю будучага кіраўніка Амерыканскай

вуснагістарычнай асацыяцыі Алана Нэвінса (Allan Nevins) і дзейнасцю Цэнтра па вывучэнню вуснай гісторыі пры Калумбійскім універсітэце. Першыя праекты вуснай гісторыі месціліся ў рамках традыцыйнага разумення мінулага як гісторыі «вялікіх людзей і вялікіх падзей». Найчасцей запісваліся вусныя ўспаміны славетных асобаў, а вусная гісторыя ўспрымалася як галіна архівістыкі.

Сёння можна сцвярджаць, што ў апошнія дзесяцігоддзі ХХ ст. вусная гісторыя перажыла істотную эвалюцыю. Першы амерыканскі вопыт трактоўкі вуснай гісторыі як матэрыялу для напісання біяграфій вядомых асобаў змяніўся ў 60-я гг. «пазітывісцкім» этапам. Даследчыкі падкрэслівалі дакладнасць вуснай крыніцы, сцвярджаючы здольнасць памяці захоўваць вусную інфармацыю на працягу некалькіх пакаленняў, адзначалі падабенства вуснай крыніцы з традыцыйнай пісьмовай. *Oral history* успрымалася як сапраўднае акно ў мінулае, якому ўжо непатрэбны каментар гісторыка. Яна прапанавала альтэрнатыўную гісторыю, у якой актыўную ролю адыгрывала г.зв. «маўклівая большасць».

Вусныя крыніцы вярталі чытача да звычайных даляглядаў чалавечага жыцця, нараджалі пэўны сацыяльны актывізм, які выразна прысутнічаў, напрыклад, у працах Пола Томпсана. Менавіта ён сцвярджаў, што вусная гісторыя *напаўняе гісторыю жыццём і паширае яе маштаб. Яна дазваляе знайсці герояў не толькі сярод правадыроў і лідэраў, але таксама сярод невядомай большасці [...] дапамагае найменш абароненым людзям, асабліва старым, адшукаць годнасць і ўпэўненасць [...] спрыяе кантактам, а значыць, узаемаразуменню, паміж сацыяльнымі класамі і пакаленнямі [...] дапамагае людзям адчуваць сябе людзьмі. Не менш важна, што вусная гісторыя кідае выклік агульнапрызнаным гістарычным міфам, аўтарытарнасці суджэнняў, закладзенай у навуковай традыцыі. Яна спрыяе радыкальнаму пераўтварэнню сацыяльнага сэнсу гісторыі.*

Напрыканцы 70-х гг. аптымізм змяніўся крытычным роздумам пра асаблівасці феномена памяці, ролю аповеду (нарацыі) у стварэнні асобнай рэальнасці чалавечай свядомасці, разважаннімі пра адноснасць мяжы паміж «аб'ектыўным фактам» і яго ўспрыняццем чалавекам. Многія даследчыкі пачалі ўсведамляць, што **ўспаміны не ўтрымліваюць «чыстага факту», і, што яны маюць дачыненне з індывідуальнай або калектыўнай інтэрпрэтацый падзеяў, у якой немагчыма раздзяліць гістарычны факт і свядомасць рэспандэнта.** Таксама адзначалася, што ўспаміны змяняюцца з цягам часу пад

ўздзеяннем, як індывідуальнага вопыту, так і змяненняў, якія адбываюцца ў ацэнках мінулага ў грамадстве ў цэлым. Стала відавочным, што ўспаміны асобнага чалавека і культурная памяць знаходзяцца ў пастаянным узаемадзеянні. Зрэшты, аповед пра мінулае заўсёды служыць пэўным інтарэсам сучаснага. Успаміны часта тлумачаць і абгрунтоўваюць пункт погляду і пазіцыю рэспандэнта.

Аб'ектам крытычнага аналізу стаў таксама даследчы метада вуснай гісторыі — інтэрв'ю. Адзначалася, што падчас нараджэння вуснай крыніцы адбываецца дыялог з інтэрв'юэрам, які аказвае ўздзеянне на змест інтэрв'ю. Асоба і прафесійныя інтарэсы гісторыка непазбежна прысутнічаюць у ствараемай крыніцы.

Апошнія зусім не азначае, што вусныя крыніцы не маюць ніякай каштоўнасці з пункту гледзішча факталагічнай дакладнасці. Інтэрв'ю вельмі часта паведамляюць нам пра невядомыя падзеі або невядомыя бакі вядомых падзеяў, дазваляюць зазірнуць у недаследаваныя сферы штодзённага жыцця не элітарных колаў грамадства і г.д. Галоўная праблема даследчыка — гэта пацвярджэнне верагоднасці вуснай крыніцы. Зрэшты, з праблемай верагоднасці крыніцы сутыкаюцца ўсе гісторыкі, у тым ліку «гісторыкі-дакументалісты».

Вусныя крыніцы неаб'ектыўныя (дарэчы, гэта можна сказаць пра кожныя крыніцы, хоць пісьмовыя для большасці даследчыкаў усё яшчэ маюць пэўны арэол сакральнасці). Але суб'ектыўнасць вуснай крыніцы абумоўленая ўжо тым, што яна сучасная не вывучаемай падзеі, а самому даследаванню. Яна ствараецца штучна і з пэўнай мэтай.

Аднак не трэба палохацца гэтай суб'ектыўнасці. Наадварот, паводле італьянскага даследчыка Алесандра Партэлі (Alessandro Portelli), **сапраўдная ўнікальнасць і каштоўнасць вуснай крыніцы якраз у суб'ектыўнасці расказчыка**. *Oral history* дае нам інфармацыю не столькі пра падзеі мінулага, колькі пра сэнс і значэнне гэтых падзеяў. З'яўляецца магчымасць даследаваць, напрыклад, суб'ектыўнае ўспрыняцце падзеі асобнай сацыяльнай групай або «звычайным чалавекам», які воляю абставінаў стаўся яе сведкам ці непасрэдным ўдзельнікам. А гэта таксама належыць кампетэнцыі гісторыка...

Амерыканскі даследчык Ян Вансіна (Jan Vansina) слухна заўважыў, што вусныя крыніцы — гэта дакументы сучаснасці. Але адначасна яны застаюцца пасланнямі з мінулага. Звязаць іх змест толькі з сучаснасцю, значыць калечыць традыцыю. Але ігнараванне сучаснасці

таксама недапушчальнае. Трэба разумець, што вусныя крыніцы заўсёды адлюстроўваюць і мінулае, і сучаснае.

Варта адзначыць, што гістарычная каштоўнасць вусных крыніцаў заснаваная на трох моцных баках: 1) яны могуць даць каштоўную інфармацыю; 2) яны адлюстроўваюць як індывідуальную, так і калектыўную памяць; 3) яны фіксуюць чалавечыя разважанні пра мінулае, а гэта якраз тая гістарычная перспектыва, якая дазваляе зразумець сэнс гісторыі.

Калі даследаванне памяці вучыць нас, што ўсе гістарычныя крыніцы прасякнутыя суб'ектыўнасцю, то прысутнасць жывых галасоў з мінулага абавязвае даследчыкаў правяраць ўласныя тлумачэнні меркаваннямі сведкаў. Як заўважыў адзін з даследчыкаў, мы не можам сцвярджаць, што бацькі не гаравалі, калі паміралі іх дзеці, толькі на той падставе, што дзіцячая смяротнасць была звычайнай з'явай, не запытаўшы пра гэта саміх бацькоў...

Гістарычнае даследаванне, якое выкарыстоўвае вусныя крыніцы, заўсёды будзе незакончаным па прычыне спецыфікі самой прыроды крыніцаў, а даследаванне, якое не выкарыстоўвае вусныя крыніцы (для тых перыядаў, калі яны існуюць), будзе няпоўным.

Калі сёння заходзіць размова пра *Oral history*, то, звычайна, маецца на ўвазе **запіс, архівізацыя і аналіз інтэрв'ю са сведкамі або ўдзельнікамі мінулых падзеяў**. Польскі даследчык Пётр Філіпкоўскі (Piotr Filipkowski) прапанаваў больш дакладнае вызначэнне, у адпаведнасці з якім вусная гісторыя — гэта ўсвядомленая ў рамках пэўнай навуковай дысцыпліны размова двух людзей наконт некаторых аспектаў перажытага мінулага, якія лічацца гістарычна істотнымі. Гэтая размова павінна рэгістравацца. Пры гэтым трэба ясна ўсведамляць, што інтэрв'ю з'яўляецца дыялогам, форма і змест якога залежыць ад пытанняў, ад уяўленняў інтэрв'юэра наконт важнасці тых або іншых аспектаў, ад метадаў інтэрпрэтацыі, а таксама ад шматлікіх кантэкстаў, якія прысутныя ў свядомасці таго, хто задае пытанні.

П.Філіпкоўскі заўважыў, што гэтае вызначэнне не датычыць праблемы першачарговай зацікаўленасці даследчыка. Яго могуць цікавіць гістарычныя факты, пра якія распавядае рэспандэнт, і тады мы маем дачыненне з **гістарычным дыскурсам**. А мажліва ў фокусе даследавання знаходзіцца якраз значэнне або сэнс, які рэспандэнт надае гэтым фактам. У гэтым выпадку можна казаць пра **сацыялагічны дыкурс**. Зразумела, што гэта зусім не азначае, што першым павінен займацца гісторык, а другім — сацыёлаг.

Гістарычны дыскурс найбольш датычыць сацыяльнай гісторыі, у тым ліку гісторыі «знізу», якая, паводле Джыма Шарпа (Jim Sharpe), вяртае гісторыю тым сацыяльным групам, што звычайна ігнараваліся акадэмічнымі даследчыкамі. *Oral history* — надзвычай важная крыніца для вывучэння гісторыі штодзённасці.

Сацыялагічны дыскурс факусіруецца на тым, што і як распаўядае рэспандэнт, як ацэньвае падзеі, які сэнс ім надае. Ужо згаданы А.Партэлі адзначаў, што вусныя ўспаміны як пэўны феномен могуць утрымліваць памылкі, недакладнасці, хлусню і г.д. Але ўся гэтая «суб'ектыўнасць» таксама з'яўляецца прадметам гістарычнай навукі. На думку даследчыка, не існуе хлуслівых вусных крыніцаў. *Пасля таго, як мы правярылі іх факталагічную верагоднасць па ўсім крытэрыям гісторыка-філалагічнай крытыкі [...] асаблівасць вуснай гісторыі заключаецца ў тым, што «памылковыя сцвярджэнні» ўсё ж такі верныя, і што яны гавораць нам нават больш, чым факталагічна дакладныя апісанні. Верагоднасць вуснай крыніцы — гэта верагоднасць інашага парадку [...] Значэнне вуснай крыніцы зачастую звязана не з іх адпаведнасцю фактам, а з іх адхіленнем ад фактаў, калі ў гульню ўступаюць фантазіі, уяўленні, страсіці.*

Якраз таму *Oral history* — гэта не толькі (ці не столькі?!) пошук гістарычных фактаў, але, магчыма, у першую чаргу — феномен інтэрпрэтацыі, у якім рэспандэнт павінен займацца пэўнай селекцыяй, вымушаны выбіраць, што і як распаўядаць.

Сёння вусная гісторыя становіцца крыніцай міждысцыплінарных, а таксама гістарычных, антрапалагічных, сацыялагічных ды іншых даследаванняў. Яна выступае як адпаведны інструментарый вывучэння шматмернасці чалавечага жыцця і вопыту.

Вусная гісторыя ў Беларусі

Oral history атрымала прызнанне як акадэмічная дысцыпліна ў большасці краінаў Еўропы і свету. Аднак гэтага не адбылося ў Беларусі, гістарычная навука якой усё яшчэ грунтуецца пераважна на неапазітывісцкай філасофіі. Акадэмічнай навукай вусная гісторыя разглядаецца ў лепшым выпадку як дадатковы даследчы метада, які можа толькі «праілюстраваць» высновы, зробленыя на падставе пісьмовых гістарычных крыніцаў. Апроч таго для бюракратызаванай прафесійнай навукі міждысцыплінарнасць вуснай гісторыі з'яўляецца толькі перашкодай для яе ўнясення ў вызначаны і зацверджаны рэестр сацыяльных і гуманітарных дысцыплінаў.

Між тым для беларускай гістарычнай навукі, як і для культурнай памяці наогул *Oral history* мае вялікае значэнне. У першую чаргу трэба адзначыць вялікі патэнцыял гэтага навуковага накірунку ў тых «баях за гісторыю», якія разгарнуліся ў беларускім грамадстве амаль адразу пасля распаду СССР.

Спачатку праблема зводзілася да дамінавання «савецкай спадчыны» ў гуманістыцы. Усё ж такі большасць гісторыкаў фармаваліся як даследчыкі ва ўмовах спецыфічнай практыкі дакументальнай мовы (напісана адно, а трэба разумець іншае), псіхалогіі вымушанага падвойнага мыслення, звычкі да ідэалагічнага самарэдагавання. Гісторыкі савецкага перыяду аказаліся пакінутымі сам на сам з крыніцамі афіцыйнага характару. Не ўсе з іх вытрымалі гэтае выпрабаванне. Знаёмства з іх працамі прымушае згадаць словы Люсьена Феўра: «Самы агідны тып хлусні — гэта хлусня, якая абапіраецца на гістарычныя факты».

Навукоўцаў зрэдку цікавіла сацыяльная гісторыя. Галоўная ўвага надавалася гісторыі Камуністычнай партыі і развіццю народнай гаспадаркі. Нядзіўна, што даследчыкі «не заўважылі» катастрофу калектывізацыі, заняпад беларускай культуры, дэградацыю маральных каштоўнасцяў. Яны не прыкмецілі разбуральнага ўплыву сацыялістычных пераўтварэнняў на культурную эліту нацыі, не здолелі асэнсаваць падзеі апошняй вайны як агульначалавечую трагедыю...

Сярод іншых фактараў асаблівай актуальнасці вуснай гісторыі на постсавецкай прасторы трэба адзначыць і тое, што сацыяльныя і ваенныя катастрофы першай паловы XX ст. прывялі да вынішчэння масіваў пісьмовых дакументаў. Наогул, мінулае стагоддзе, якое сталася эпохай ліквідацыі непісьменнасці, адначасна прынесла змяншэнне значнасці традыцыйных эпістальных матэрыялаў, знішчыла традыцыі сямейных архіваў, выклікала спад мемуарнай творчасці. Выхад з супярэчнасці паміж патрэбай вывучэння сацыяльнай гісторыі і станам крыніцаў можа быць знойдзены якраз у стварэнні адпаведных дакументальных матэрыялаў сродкамі вуснай гісторыі.

Зразумела, што вусная гісторыя не магла развівацца ва ўмовах камуністычнага таталітарызму. Савецкі час не быў перыядам шчырасці нават з самім сабой, не гаворачы ўжо пра суразмоўцу, які мог аказацца даносчыкам. Для жыхара СССР пісаць мемуары, весці асабісты дзённік, выказваць і тым больш запісваць ўражанні пра тое, што адбывалася, было небяспечна. Ніхто не мог гарантаваць, што гэтыя дакументы не апынуцца ў «кампетэнтных органах» і не стануць доказамі «антысавецызму» іх аўтара.

Канец 80-х — пачатак 90-х гг. характарызаваўся вялікай цікавасцю да мінулага Беларусі. Грамадства адкрывала для сябе прывабнасць і веліч айчыннай гісторыі. І першыя спробы вуснагістарычных даследаванняў, якія рабіліся пераважна даследчыкамі беларускай літаратуры і журналістамі, знаёмілі чытачоў з невядомымі фактамі з жыцця слаўтых беларусаў і прапанавалі зусім іншую перспектыву бачання мінулага.

Але новая практыка гістарычных даследаванняў развіцця не атрымала. Пасля абрання прэзідэнтам Беларусі А.Л. Лукашэнкі (1994) паступова пачала рэалізоўвацца гістарычная палітыка, арыентаваная на рэанімацыю савецкай версіі мінулага Беларусі. З цягам часу гэтая версія перажыла пэўную мадэрнізацыю, «узбагаціўшыся» канцэпцыяй абноўленага «заходнерусізму». Менавіта яна сёння дамінуе ў сістэме гістарычнай адукацыі.

Затое ў галіне навуковых даследаванняў, нягледзячы на афіцыйную *Geschichtspolityk* (гістарычную палітыку), даволі паспяхова развіваецца альтэрнатыўная версія мінулага Беларусі. У вялікай ступені яна грунтуецца на дасягненнях сусветнай гістарыяграфіі, якія паспрыялі істотнаму пераасэнсаванню «нацыянальна-дзяржаўнай канцэпцыі» пачатку 90-х гг. Сучасная гістарычная беларусістыка, прадстаўленая пераважна незалежнымі ад дзяржавы навуковымі арганізацыямі і часопісамі, імкнецца да асэнсавання Беларусі і яе жыхароў у якасці суб'екту гістарычнага працэсу. У гэтым асэнсаванні *Oral history* павінна адыграць вельмі важную ролю.

У якім стане сёння знаходзіцца беларуская вусная гісторыя?

Адказ на гэтае пытанне не будзе прэтэндаваць на вычарпальнасць. Міждысцыплінарны характар вуснай гісторыі абумовіў выкарыстанне яе галоўнага даследчага метаду прадстаўнікамі розных навук і розных сегментаў грамадскага жыцця. Звернем увагу толькі на выкарыстанне вусных крыніцаў у гістарычных даследаваннях.

Вусная гісторыя ў галіне гістарычнай беларусістыкі пачала пашырацца на рубяжы XX — XXI ст. У пэўным сэнсе і ў Беларусі ўсё пачыналася з класіка. У 2001 г. было апублікаванае, напісанае яшчэ ў 70-я гг. XX ст., гістарычнае эсэ слаўтага беларускага навукоўца Мікалая Улашчыка «Была такая вёска» (М.Улашчык. Выбранае / Укладанне А.Каўкі і А.Улашчыка. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001). Аўтар актыўна выкарыстоўваў вусныя крыніцы, а менавіта, апаведы сваякоў з уласнага дзяцінства, якія захавала ягоная памяць. У выніку

атрымаўся надзвычай цікавы і яркі нарыс сацыяльна-эканамічнага развіцця і штодзённага жыцця вёскі Віцкаўшчына (Мінскі павет) на рубяжы XIX — XX ст. Многія беларускія даследчыкі звярнулі ўвагу на гэтую публікацыю, але пакінуць працоўныя кабінеты і ақунуцца ў стыхію «жывых архіваў» рашыліся нямногія.

Першапраходцамі ў галіне беларускай вуснай гісторыі сталі сябры Беларускага гістарычнага таварыства ў Польшчы. У 2000 г. у Беластоку выйшаў з друку зборнік «Бежанства 1915 г.». Ён складаўся з перадруку раней апублікаваных на старонках беластоцкай «Нівы» аповедаў колішніх бежанцаў, а таксама з адмыслова запісаных ўспамінаў. Ужо ў наступным годзе чытачы атрымалі зборнік «У новай Айчыне» (Беласток, 2001), прысвечаны штодзённаму жыццю беларусаў Беласточчыны ў міжваенны перыяд. Нарэшце, у 2003 г. выйшаў трэці зборнік «Пакаленне вайны», які ўтрымліваў вусныя ўспаміны пра штодзённае жыццё беларусаў Беласточчыны ў перыяд Другой сусветнай вайны. Аўтарам прадмоваў да ўсіх трох зборнікаў быў вядомы гісторык Яўген Мірановіч (Eugeniusz Mironowicz).

Беластоцкія выданні звярнулі на сябе ўвагу. Упершыню быў сістэматычна выкарыстаны метаад інтэрв'ю, а вусныя ўспаміны набывалі якасць дакументальных матэрыялаў. Але былі і пэўныя недахопы. На жаль, ініцыятары гэтага праекта не палічылі патрэбным пазнаёміць чытача з тэарэтычнымі і метадалагічнымі аспектамі ўласнага праекту, не паклапаціліся пра апісанне даследчага метаду, не сталі характарызаваць склад даследчых групаў, не апублікавалі апытальнікі і г.д.

Вялікую ролю ў станаўленні вуснай гісторыі адыграла адукацыйная і навуковая праграма Міжнароднай школы гуманістыкі пры Цэнтры даследаванняў антычнай традыцыі ў Польшчы і Цэнтральна-Усходняй Еўропе Варшаўскага ўніверсітэту (*MSH OBTA UW*) «Памежжа Беларусі: гісторыя, культура, мова» (навуковы кіраўнік прафесар Эльжбета Смулкова (Elżbeta Smułkowa)). Праграма, якая ажыццяўлялася з 2001 па 2006 г., стала сапраўднай школай вуснай гісторыі для большасці сучасных беларускіх «вусных гісторыкаў». Асабліва важным было тое, што ў рамках гэтай праграмы сустрэліся прадстаўнікі гістарычнай навукі, антрапалогіі, лінгвістыкі, этнаграфіі ды інш. Гэтая «сустрэча» спрыяла актыўнай міждысцыплінарнай камунікацыі.

Важным крокам у навуковай папулярызацыі вуснай гісторыі стала публікацыя на старонках «Беларускага гістарычнага агляду» (том 7, сшытак 2, 2000) перакладу артыкула англійскага даследчыка Гвіна Прынза (Gwyn Prins) «Вусная гісторыя». Аўтар адзначаў

наватарскі характар вуснай гісторыі, аспрэчваю яе крытыку з боку «гісторыкаў–дакументалістаў» і абгрунтоўваю права новага накірунку гістарыяграфіі на пэўную «акадэмічнасць». Першай спробай тэарэтычнага асэнсавання значэння і ролі *Oral history* для развіцця гістарычнай беларусістыкі стаўся артыкул А.Смаленчука «Апалогія вуснай гісторыі», апублікаваны на старонках часопіса «Гістарычны альманах» (том 9, 2004).

Значным даследаваннем у галіне вуснай гісторыі сталася кніга «Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары» (Вільня: ЕГУ, 2009), якая выйшла з друку пры падтрымцы Інстытута гістарычных даследаванняў Беларусі (ЕГУ). І.Махоўская і І. Раманава некалькі гадоў запісвалі ўспаміны жыхароў Міра. У цэнтры ўвагі апынулася штодзённае жыццё мястэчка і замка ў міжваенны час, калі Мір знаходзіўся ў складзе Польскай дзяржавы, у перыяд г.зв. «першых Саветаў» (1939–1941), а таксама ў часы нямецкай акупацыі. З дапамогай тэматычнага мантажу фрагментаў аповедаў розных рэспандэнтаў, а таксама дапаўняючы іх асобнымі эпізодамі біяграфій міранаў даследчыцы сканструявалі свайго роду калектыўны апавед пра штодзённае жыццё. Найцяжэй было аднавіць габрэйскія старонкі гісторыі Міра, паколькі габрэяў у мястэчку ўжо няма, а ўспаміналі пра іх жыццё колішнія суседзі — беларусы, палякі і татары. Аўтары паспрабавалі кампенсавач пэўную аднабаковасць погляду эпістальярнай спадчынай мірскіх габрэяў і фрагментамі апублікаваных імі ўспамінаў. Варта адзначыць, што ў Прадмове характарызаваўся даследчы метада і тлумачыліся асаблівасці інтэрпрэтацыі вусных крыніцаў.

Увагі заслугоўвае таксама ўдзел І.Раманавай і І.Махоўскай у выданні зборніка «Устная история в Карелии. Выпуск IV. Карелия и Беларусь: повседневная жизнь и культурные практики населения в 30–50-е гг.» (Петразаводск: Издательство ПетрГУ, 2007). Тэксты беларускіх даследчыц былі прысвечаныя практыкам адаптацыі жыхароў мястэчак Заходняй Беларусі ў 1920–30-я гг., а таксама былых вязняў ГУЛАГу пасля іх вяртання дадому. Апроч таго І. Раманава апублікавала тэксты пяці інтэрв'ю.

Пра значны патэнцыял вуснай гісторыі сведчаць вынікі навуковай дзейнасці А.Смаленчука. У 2000 г. на старонках часопіса «Спадчына» (№ 5–6) быў апублікаваны артыкул «Добры быў пан...» Раман Скірмунт у вусных успамінах жыхароў в.Парэчка Пінскага раёну» (сааўтар Алесь Сідлярэвіч). Гэта была спроба інтэрпрэтацыі матэрыялаў вусных успамінаў, што датычылі жыцця

і дзейнасці вядомага палітыка–краёўца, кіраўніка ўраду БНР (1918) Рамана Скірмунта ў перыяд 1920 — 1930–х гг., калі ён ужо адышоў ад беларускага руху і пераважна жыў у маёнтку. Ужо гэтая першая экспедыцыя высветліла значэнне вуснай гісторыі для развіцця гістарычнай біяграфістыкі, а таксама для вывучэння мінулага населеных пунктаў Беларусі

Вынікам наступных экспедыцый А.Смаленчука сталі новыя публікацыі, прысвечаныя асобе Рамана Скірмунта, Марыі Магдалены Радзівіл, адлюстраванню ў памяці жыхароў беларускіх вёсак падзеяў Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі ды інш.

Сёння сапраўдным цэнтрам вуснагістарычных даследаванняў стаў Беларускі архіў вуснай гісторыі (БАВГ) (<http://www.nashapamiac.org/archive/home>). Ён быў створаны ў 2011 г. па ініцыятыве Ірыны Кашталян. Сёння фонд гэтага Архіва ўтрымлівае каля 800–т вусных успамінаў у аўдыё— або відэафармаце. Нядаўна на сайце з’явіліся рубрыкі, прысвечаныя падзеям восені 1939 г., гісторыі Менска і трагедыі голаду ў даваеннай і пасляваеннай БССР. Апроч таго Архіў прапануе пэўныя метадычныя матэрыялы дзеля распрацоўкі і правядзення ўласных даследаванняў у галіне вуснай гісторыі (<http://www.nashapamiac.org/archive/litmethodology.html>).

Спецыяльна для настаўнікаў супрацоўнікі Архіва прапануюць метадычныя распрацоўкі ўрокаў па наступных тэмах:

- Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР;
- Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы;
- Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі;
- Увядзенне «новага парадку» на акупаваных тэрыторыях;
- Сям’я ў сучасным грамадстве (<http://www.nashapamiac.org/archive/getrubrics.html?rubricId=5>)

У дадатках прапаную варыянты двух прыблізных апытальнікаў па тэмах «1939 год у вусных успамінах жыхароў Беларусі» і «Беларусь у Другой сусветнай вайне. 1939 — 1945». Найбольш падрыхтаваныя вучні з дапамогай настаўніка могуць самастойна запісваць вусныя ўспаміны па азначаных праблемах.

Выкарыстанне вуснай гісторыі ў навучальным працэсе ператварае вывучэнне ў вельмі цікавы працэс сустрэчы з мінулым. Аповеды сведкаў гісторыі ствараюць незабыўную атмасферу дотыку да мінулага...

Вяртаючыся да навуковых аспектаў вуснай гісторыі, трэба адзначыць, што сёння ў Беларусі яна знаходзіцца пераважна на «пазітывісцкім» этапе свайго развіцця. Дамінуе *гістарычны дыкурс*. Даследчыкі выкарыстоўваюць метады інтэрв'ю пераважна дзеля пашырэння факталагічнай базы беларускай гістарыяграфіі альбо прапануючы нетрадыцыйны погляд на пэўныя падзеі мінулага.

Тым не менш актуальнасць і важнасць развіцця вуснай гісторыі ў Беларусі не выклікае сумніву. Ва ўмовах сучаснай гістарычнай палітыкі вусная гісторыя выразна супрацьстаіць спробам фальсіфікацыі мінулага дзеля ідэалагічнага ўмацавання існуючага палітычнага рэжыму. Прынамсі, яе дадзеныя абвяргаюць або ставяць пад сумніў высновы прадстаўнікоў сучаснай дырэктыўнай гістарыяграфіі наконт пазітыўнай ролі калектывізацыі ў беларускай вёсцы, усенароднай падтрымкі сталінскага рэжыму нават у часы Другой сусветнай вайны, паказваюць негатыўныя бакі партызанскага руху ў перыяд нямецкай акупацыі ды інш.

Oral history пашырае кола гістарычных крыніцаў, ператвараючы вусны апавед у гістарычны дакумент. Кожнага чалавека ў пэўнай сітуацыі можна разглядаць як свайго роду «жывы архіў».

Вусная гісторыя дае магчымасць выказацца тым, хто з годнасцю вытрымаў ваенныя і палітычныя выпрабаванні XX стагоддзя. Гэтыя людзі заслужваюць быць выслуханымі, а іх версія беларускай гісторыі мінулага стагоддзя павінна прысутнічаць у айчынным гістарыяграфіі. *Oral history* — гэта таксама павага і давер да тых пакаленняў, якія здолелі перажыць сацыяльныя, ваенныя і палітычныя катаклізмы XX ст. і захаваць Беларусь...

Найлепш пра гэта напісаў Пол Томпсан: *Вусная гісторыя — гэта новыя крыніцы і новы змест гісторыі. Яна змяняе яе сэнс як грамадскага міфа. Мы знойдзем у мінулым новых герояў — звычайных людзей [...] Вусная гісторыя вяртае гісторыю людзям, і яна перадаеца іх уласнымі словамі.*

Дадатак 1

**1939 год у вусных успамінах жыхароў Беларусі
Прыблізны план правядзення інтэрв'ю**

I. Звесткі пра рэспандэнта

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку
2. Узрост і год нараджэння
3. Веравызнанне (ці тая ж самая ад нараджэння, калі змянілася, то чаму)
4. Нацыянальнасць
5. Адукацыя (колькі класаў, якая школа)
6. Мова (на якой размаўляе пастаянна, якія ведае)
7. Месца нараджэння і пражывання (пра паходжанні з іншай вёскі растлумачыць, з якога часу і чаму пражывае ў гэтай вёсцы)
8. Перыяды і месцы пражывання па-за вёскай (дзе і калі)
9. Сям'я (вера, нацыянальнасць і мова мужа/жонкі, бацькоў і дзяцей)
10. Іншае (калі суразмоўца адрозніваецца нечым асаблівым)

II. Аўтабіяграфічны апавед

Раскажыце пра ўласнае жыццё...

III. Раскажыце больш падрабязна пра жыццё вашай сям'і ў даваеннай Польшчы/СССР (БССР), а таксама пра падзеі восені 1939 г. ды іх наступствы для вашай сям'і, для суседзяў. (Што Вам найбольш запомнілася? Пра што не хочацца ўспамінаць?)

(Неабходна звяртаць увагу на тэматычныя прыярытэты ў не вымушаных аповедах рэспандэнта, а таксама на тое, што засталася па-за яго ўвагай. Далейшую размову трэба грунтаваць на пачутым)

ІV. Прыкладныя ўдакладняючыя пытанні (у выпадку, калі суразмоўца іх абмінуў)

- 3.1. Як жылося селяніну / калгасніку ў даваеннай Польшчы / СССР (БССР)?
 - 3.2. Як жылося каталіку / праваслаўнаму / уніяту ў даваеннай Польшчы / СССР (БССР)?
 - 3.3. Што значыла ў даваенны час быць палякам / габрэем / беларусам / палешуком у Польшчы / СССР (БССР)?
 - 3.4. Ці мелі вы сваякоў у Польшчы/СССР? Як ім жылося?
 - 3.5. Як людзі даведваліся пра жыццё ў Заходняй Беларусі (Польшчы) / БССР (СССР)? Што было крыніцай інфармацыі?
 - 3.6. Што адбывалася на мяжы? Наколькі «зачыненая» яна была? Ці былі выпадку пераходу Польшчу/СССР?
 - 3.7. Калі пачалася вайна? Што вы памятаеце пра напад Германіі на Польшчу?
- Як людзі паставіліся да паходу Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь? Якімі, на вашу думку, былі мэты Чырвонай арміі?
- 3.8. Што змянілася ў жыцці пасля «ўз'яднання Беларусі»? (Як вырашалася зямельнае пытанне? Якім быў стан царквы/касцёла? Каго прызначалі на кіруючыя пасады? Ці адбываліся рэпрэсіі?..)
 - 3.9. Калі былі зліквідаваныя былая польска-савецкая мяжа? (Калі ўжо з'явілася магчымасць пайсці за мяжу?)
 - 3.10. Як людзі ацэньвалі новую ўладу? (Што казалі вашыя бацькі? Якім быў іх настрой?) (для Заходняй Беларусі)
 - 3.11. Ці думалі вы, вашыя блізкія або суседзі пра выезд у Польшчу ў пасляваенныя гады?

(Калі інтэлектуальны ўзровень рэспандэнт дастаткова высокі, варта запытаць: Як вы лічыце, прыход Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь і ўсталяванне там Савецкай улады ў 1939 — 1940 гг. былі «вызваленнем» ці «акупацыяй»?)

Дадатак 2

Беларусь у Другой сусветнай вайне. 1939 — 1945 г.

Прыблізны план правядзення інтэрв'ю

I. Звесткі пра рэспандэнта

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку
2. Узрост і год нараджэння
3. Веравызнанне (ці тая ж самая ад нараджэння, калі змянілася, то чаму)
4. Нацыянальнасць
5. Адукацыя (колькі класаў, якая школа)
6. Мова (на якой размаўляе пастаянна, якія ведае)
7. Месца нараджэння і пражывання (пра паходжанні з іншай вёскай растлумачыць, з якога часу і чаму пражывае ў гэтай вёсцы)
8. Перыяды і месцы пражывання па-за вёскай (дзе і калі)
9. Сям'я (вера, нацыянальнасць і мова мужа/жонкі, бацькоў і дзяцей)
10. Іншае (калі суразмоўца адрозніваецца нечым асаблівым)

II. Ваенна-палітычныя падзеі.

1939 — 1941 г.

- Калі і як вы даведаліся пра пачатак вайны? Як людзі прынялі гэтую навіну? Як аднесліся да наступу Чырвонай арміі 17 верасня 1939 г.? Ці знаходзіліся ў вашай мясцовасці вайсковыя часткі?
- Якія навіны прыходзілі з Заходняй Беларусі?
- Як людзі ўспрынялі далучэнне Заходняй Беларусі да БССР?
- Ці ведалі ў Заходняй Беларусі пра рэпрэсіі ў БССР? Ці спачувалі палякам? Як ацэньвалі сяброўства з Германіяй?
- Што ведалі пра Германію?
- Ці маглі людзі паехаць у Гродна або Беласток?

1941 — 1944 г.

- Калі і як вы даведаліся пра напад гітлераўскай Германіі? Як людзі паставіліся да гэтай падзеі?
- Калі ў вашай мясцовасці ўпершыню з'явіліся нямецкія салдаты?
- Ці адбываліся рэпрэсіі? Якім быў лёс мясцовых камуністаў і камсамольцаў?
- Ці адбываліся ў вашай мясцовасці баявыя дзеянні? Ці былі загінуўшыя сярод мірнага насельніцтва?
- Якую інфармацыю людзі атрымлівалі пра сітуацыю на фронце?
- Ці існавалі ў вашай мясцовасці партызанскія атрады? Калі яны з'явіліся? Якой палітычнай арыентацыі прытрымліваліся?
- Ці чулі Вы пра партызан, якія змагаліся за незалежную Беларусь? Як людзі ставіліся да партызанаў?
- Ці шмат мясцовых жыхароў пайшлі ў партызаны? Ці вялі яны актыўныя баявыя дзеянні?
- Ці дзейнічалі ў вашай мясцовасці савецкія дыверсійныя групы, закінутыя ў тыл нямецкіх войскаў?
- Ці дзейнічалі ў вашай мясцовасці карныя атрады? З каго яны складаліся? Ці праводзіліся акцыі знішчэння мірнага насельніцтва?
- Каго людзі найбольш баяліся?
- Як людзі разумелі «нямецкі парадак»?
- Хто пайшоў службы ў паліцыю і чаму? Каго прызначылі солтысам і чаму?
- Ці адбываўся ў вашай мясцовасці запіс у Беларускаю краёвую абарону? Як насельніцтва аднесліся да тых, хто пайшоў службы ў БКА?
- Ці ведаеце Вы, што немцы дазволілі карыстанне бел-чырвона-белым сцягам? Як людзі паставіліся да з'яўлення беларускай сімволікі?
- Як розныя народы ставіліся да акупацыйных уладаў? Ці былі народы, якія адчувалі падтрымку ўладаў?
- Ці адбывалася ў вашай мясцовасці масавае забойства

яўрэйскага насельніцтва? Як паставіліся да гэтага людзі? Ці былі выпадкі, калі ратавалі яўрэяў?

- Як на настроі людзей уплывалі падзеі на савецка-германскім фронце? Ці ведалі людзі пра ваенныя дзеянні ў іншых частках свету?
- Як ставіліся да звестак пра наступленне Чырвонай арміі і паражэння немцаў?

1944 — 1945 г.

- Якія ваенныя падзеі адбываліся ў вашай мясцовасці падчас наступлення Чырвонай арміі? Ці былі загінуўшыя сярод мірнага насельніцтва?
- Ці спрабавалі людзі адпомсціць тым, хто служыў у нямецкіх вайсковых або паліцыйных фарміраваннях, працаваў у мясцовай адміністрацыі?
- Як сустракалі Чырвоную армію ў вашай мясцовасці?
- Ці адбывалася мабілізацыя ў войска?
- Як новыя ваенныя ўлады ставіліся да насельніцтва, што некалькі гадоў жыло пад нямецкай акупацыяй? Як ставілася да насельніцтва цывільная ўлада?
- Колькі людзей загінулі ў вёсцы падчас ваенных дзеянняў і акупацыі? Колькі людзей былі вывезеныя ў Германію на працу?
- Калі і як вы даведаліся пра заканчэнне вайны?
- Ці дзейнічалі ў вашай мясцовасці антысавецкія ваенныя атрады падчас вайны і пасля яе? Як мясцовыя жыхары ставіліся да іх існавання? Ці было спачуванне? Ці дапамагалі савецкім уладам пакончыць з «ляснымі братамі»?

III. Гаспадарка падчас вайны

- Якім быў узровень жыцця ў вёсцы напярэдадні вайны (1939 г.)? Ці шмат было тых, каго лічылі багатымі? Ці шмат было бедных?
- Ці задаволеныя былі людзі харчаваннем? Ці існавалі магчымасці, каб зарабіць грошы? Колькі зямлі мелі сяляне? Якой была яе якасць?
- Якія перамены пачалі адбывацца ў гаспадарчым жыцці пасля прыходу Савецкай улады? Ці спрабавалі ўлады стварыць калгасы ў вашай мясцовасці?

- Як змянілася сістэма падаткаабкладання? Якія грошы былі ў абарачэнні? Якія павіннасці трэба было выконваць?
- Якія перамены пачалі адбывацца з устанавленнем нямецкага акупацыйнага рэжыму? Як змянілася сістэма падаткаабкладання?
- Якія грошы былі ў абарачэнні? Як нямецкія ўлады паставіліся да калгасаў? Якія павіннасці трэба было выконваць?
- Ці задаволеныя былі людзі харчаваннем? Ці існавалі магчымасці, каб зарабіць грошы? Колькі зямлі мелі сяляне?
- Якія грошы былі ў абарачэнні? Ці часта разлічваліся гарэлкай, харчаваннем?
- Ці вярталіся ў вашу мясцовасць памешчыкі? Як у гэтым выпадку вырашалася зямельнае пытанне?
- Ці адпраўлялі насельніцтва з вашай мясцовасці на прымусовыя працы ў Германію?
- Як склаўся лёс вывезеных аднавяскоўцаў? Ці ўсе вярнуліся назад? Як сустрэлі іх вяртанне савецкія ўлады?
- Якія віды рамястваў і якая прамысловасць існавала ў вашай мясцовасці?
- Ці адбываліся кірмашы? На што існаваў найвялікшы попыт?
- Ці можна казаць, што акупацыйныя ўлады займаліся рабункам прыродных багаццяў Беларусі?
- Ці можна было свабодна карыстацца ляснымі і рачнымі багаццямі?
- Як ставіліся людзі да жабракоў? Хто найчасцей становіўся жабраком?
- Як часта людзі выязджалі са сваіх вёсак і па якіх прычынах?
- Калі ў вашай мясцовасці (ізноў) узніклі калгасы? Як людзі ставіліся да ўтварэння калгасаў?

IV. Культурнае жыццё

- Ці існавала школа ў вашай мясцовасці? Ці ўсе дзеці яе наведвалі?
- Хто працаваў настаўнікамі? Якія заробкі атрымлівалі настаўнікі?


- Якія адносіны існавалі паміж настаўнікамі і вучнямі, паміж настаўнікамі і бацькамі?
- Якія прадметы вывучаліся? Якое месца займала беларуская мова, літаратура і гісторыя? Па якіх падручніках вучыліся дзеці?
- Як ставіліся партызаны да школьнай адукацыі?
- Якім быў лёс настаўнікаў пасля прыходу Чырвонай арміі?
- Ці можна было пасля заканчэння школы пад акупацыяй пас-тупіць у тэхнікум ці іншую навучальную ўстанову?
- Ці чыталі людзі газеты і кнігі? Дзе яны іх бралі?
- Ці былі мясцовыя інтэлектуальныя аўтарытэты?
- Ці адбываліся якія-небудзь культурныя мерапрыемствы?
- Ці можна казаць, што сярод насельніцтва змяніліся адносіны да беларускай культуры? Ці, праўда, што пасля адлучэння ад Савецкай Расіі людзі пачалі адчуваць сябе больш беларусамі?
- Як бавілі свабодны час?
- Па якіх справах найчасцей наведвалі горад?

V. Рэлігійнае жыццё

- Якім быў аўтарытэт мясцовага святара?
- Ці існавала розніца ў стаўленні вернікаў да ксяндза і да «бацюшкі»?
- Ці ведалі людзі пра стварэнне аўтакефальнай Беларускай пра-васлаўнай царквы?
- Што казалі святары пра вайну, пра нямецкія ўлады, пра парты-занаў? Ці згадвалі яны «савецкія часы»?
- Як часта людзі хадзілі ў царкву і касцёл?
- Чым плацілі святарам?
- Ці здараліся шлюбныя паміж каталікамі і праваслаўнымі? Дзе вян-чаліся ў такіх выпадках?
- Як нямецкія ўлады ставіліся да рэлігійнага жыцця беларусаў?
- Як партызаны ставіліся да рэлігійнага жыцця беларусаў?
- Ці існавалі секты? Калі яны былі створаныя? Хто быў ініцыятарам?
- Ці можна казаць, што ўплыў рэлігіі на чалавечае жыц-цё ўзмацніўся?
- Якім быў лёс святароў пасля прыходу Чырвонай арміі?

Анатацыі

Токць Сяргей, Дзелянкоўскі Мікалай. Скідзель і ваколіцы. Жывая гісторыя. Мінск: «Тэхналогія», 2013. 367 с.



Навукова-папулярнае выданне, якое апісвае гісторыю Скідзеля з XV да сярэдзіны XX ст., напісанае гісторыкам Сяргеем Токцем і краязнаўцам Мікалаем Дзелянкоўскім. Даследаванне зробленае на аснове шырокага кола архіўных крыніц і вусных успамінаў, а таксама

новых для айчынай гістарычнай навукі метадалагічных падыходаў. Гісторыя Скідзеля падаецца ў яе антрапалагічным вымярэнні, паказваецца на прыкладзе ўчынкаў і жыццёвых лёсаў звычайных людзей, якія ўпартай працай і барацьбой за лепшую долю стваралі будучыню сваёй Скідзельшчыны і ўсёй Беларусі.

Сяргей Токць стаў аўтарам першых трох раздзелаў — «Скідзель у эпоху Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай», «У Расійскай імперыі», «У міжваеннай польскай дзяржаве». Мікалай Дзелянкоўскі напісаў раздзел «Край змагароў, край паэтаў», а таксама падраздзел, прысвечаны прадпрымальнікам Скідзельскім. У дадатках змешчаны матэрыялы інвентарных апісанняў Скідзеля і навакольных вёсак канца XVIII — XIX ст. са спісамі жыхароў Скідзельшчыны за розныя гады.

Кніга адрасавана як прафесійным гісторыкам, краязнаўцам, выкладчыкам, так і ўсім тым, хто цікавіцца мінулым нашай краіны.

Гародня X — XX ст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам. Гародня, 2014. 513 с.



«Гарадзенская бібліятэка» чарговы раз парадавала цікавым, у многім арыгінальным выданнем па гісторыі нашага горада.

Аўтары: Пішмыслаў Баравік, Юры Гардзееў, Аляксандр Ерашэвіч, Аляксандр Краўцэвіч, Ян Ежы Мілеўскі, Андрэй Павач, Аляксандр

Радзюк, Вольга Сабалеўская, Віктар Саянін, Аляксандр Смелянчук (рэдактар), Вячаслаў Швед.

Аўтарскі калектыў — 11 гісторыкаў з Гародні, Менску, Беластока, Кракава — ажыццявілі першае ў гісторыі сумеснае беларуска–польскае даследаванне мінуўшчыны горада на сумежжы цывілізацый. Аўтары паставілі мэту не толькі паказаць уласнае разуменне падзеяў, але і ўзаемна ўшанаваць польскі і беларускі ўнёсак у развіццё Гародні. Адначасова належная ўвага ў кнізе нададзена гарадзенскай габрэйскай суполцы, якая была значным дэмаграфічна–эканамічным і культурным чыннікам Гародні ад сярэднявечча да часоў Другой сусветнай вайны. Упершыню ў адной кнізе і ў такім аб'ёме прадстаўлена шырокая панарама жыцця і смерці гарадзенскага «габрэйскага кварталу».

Гародня ўзнікла на памежжы розных этнасаў, культур, цывілізацый і канфесій, і заўсёды была горадам шматкультурным і шматканфесійным. Таму ў гэтай кнізе адказ на «класічнае» для нашага рэгіёну пытанне «Чый горад?» знаходзіцца па–за межамі нацыянальнага наратыву, прынамсі ў яго этнакультурным варыянце.

У кнізе дамінуе сацыяльная гісторыя, у цэнтры якой знаходзіцца Гараджанін. Менавіта ён ствараў гісторыю Гародні, нават не ўсведамляючы гэтага. Тут прысутныя рыцары і гандляры, манахі і князі, мяцежнікі і чыноўнікі, вайскоўцы і пісьменнікі. Пры гэтым гаворка ідзе не толькі пра самых славурых і знакамітых. Штодзённасць жыцця «звычайных» гарадзенцаў ёсць галоўнай тэмай кнігі.

Выданне складаецца з арыгінальных тэкстаў, пераважна створаных адмыслова для гэтай кнігі і ўкладзеных у пяць раздзелаў: «X — XV стст. Горад рыцараў, дойлідаў і гандляроў»; «XV — XVIII стст. Каралеўскі горад пад Магдэбургскім правам»; «Канец XVIII — пачатак XX ст. Горад супраць Імперыі»; «XX стагоддзе. Змаганне за горад»; «Горад як месца памяці».

Кніга разлічаная на больш падрыхтаванага чытача (у параўнанні з папярэднім выданнем па гісторыі горада «Гродназнаўствам»). Аўтары падымаюць складаныя пытанні, у прыватнасці, ўзаемадачынненні ўлады і грамадства (**гарадзенцы *versus* улада**), але не імкнуцца навізаць чытачу простыя і адназначныя адказы на іх.

Змест

Прадмова (Іна Соркіна)	3
РЭКАНСТРУКЦЫЯ І ПАМЯЦЬ	6
Чарнякевіч Андрэй (Гродна–Познань) «Гвалтоўная эстэтызацыя»: архітэктурна–планіровачныя змены ў міжваенным Гродна. 1919 — 1939 гг.	6
Стурэйка Сцяпан (Гродна–Вільня). Экспертны і абывацельскі пагляды на спадчыну. Ці пераадольнае непаразуменне?	19
Успаміны пра стары Гродна (падрахтоўка Тацыяны Касатай (Гродна))	38
КРЫНІЦЫ	54
Кулжинский Григорий. Гродненские письма (падрахтоўка да друку, уступны артыкул Андрэя Ціхамірава (Гродна))	54
Гімназічныя атэстаты Івана і Антона Луцкевічаў (падрахтоўка да друку, уступны артыкул Аляксандра Радзюка (Гродна))	65
СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ	72
Спіс гарадзенцаў пад наглядам паліцыі ў першай палове XIX ст. (падрахтоўка да друку, уступны артыкул, каментарыі Аляксандра Радзюка (Гродна))	72
Зорина Любовь (Гродно). Гродненщина религиозная. 1944–1964 гг.	106

Акерман Фелікс (Вільня–Берлін). Дзяржаўны антысемітызм у Савецкай Беларусі канца 1940–х — пачатку 1950–х гг.: гродзенскі водгук «справы лекараў»

(пераклад тэкста з ангельскай мовы Аляксандра Радзюка) 134

Борис Клейн (США). Допрос 1953 года. 142

У ДАПАМОГУ НАСТАЎНІКУ..... 151

Смялянчук Аляс (Гродна) Вусная гісторыя як дотык да мінулага 151

АНАТАЦЫІ (Іна Соркіна) 170

Тоць Сяргей, Дзелянкоўскі Мікалай. Скідзель і ваколіцы.

Жывая гісторыя. Мінск, 2013. 170

Гародня X — XX ст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам.

Гародня, 2014..... 171

«Гародня Х – XX стст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам»
Юры ГАРДЗЕЕЎ «Тапанімія старажытнай Гародні (XII–XVIII стст.)»
Аляксандр КРАЎЦЭВІЧ «Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага (1248–1341)»
Зоська ВЕРАС «Я помню ўсё»
Наталля МАЛІНОЎСКАЯ–ФРАНКЕ «Забыты вернісаж». Творчасць мастакоў
Гарадзеншчыны 1860–х – 1930–х гг.
Зянон ПАЗЬНЯК «Добрая фатаграфія»
Ларыса ГЕНІЮШ «Лісты з Зэльвы»
«Гродназнаўства. Гісторыя еўрапейскага горада»
Біяграфія гарадзенскіх вуліц. Ад Фартоў да Каложы
Васіль БЫКАЎ. «Гарадзенскі архіў: Невядомыя творы (1957–1972).
Незавершанае. Нататнікі»
Юры ГАРДЗЕЕЎ «Магдэбургская Гародня»
Данута БІЧЭЛЬ «Хадзі на мой голас»
Пётр СЯЎРУК «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху»
Аляксей КАРПЮК «Развітанне з ілюзіямі»
«Зрабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі»
Алесь КРАЎЦЭВІЧ «Рыцары і дойліды Гародні»
Сяргей ШАПРАН «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця» Т. 1 – 2
Апанас ЦЫХУН «...Улюбёныя я ў сваю зямлю»
Дзмітры ЛЮЦІК «Нёманскі Фронт. 12 – 25 ліпеня 1944 года. Баі за Гродна
ў данясеннях, успамінах, статыстыцы»
Юры ГУМЯНЮК «Назаві мяне геніем»
Гародня. 50 год без Фары Вітаўта (мультымедычны дыск)
DZIECIUKI «Гарадзенскі гармідар» (дыск)

Серія «Сучасная гарадзенская проза»

Віктар ШАЛКЕВІЧ «Рэквіем па непатрэбных рэчах»
Аркадзь ЖУКОЎСКІ «Галс»
Віктар САЗОНАЎ «Маленькія гісторыі з вялікай палітыкі»
Валянцін ДУБАТОЎКА «Чорная воля»
Віктар САЗОНАЎ «Паэзія прозы»

Матэрыялы міжнароднай навуковай гістарычнай канферэнцыі
«Гарадзенскі палімпсест» – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Гарадскі гістарычна-культуралагічны часопіс

«Гарадзенскі гадавік – 2012»
«Гарадзенскі гадавік – 2013»

